

ЦЭНТРАЛЬНАЯ НАВУКОВАЯ БІБЛІЯТЭКА ІМЯ Я. КОЛАСА
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІі НАВУК БЕЛАРУСІ

АДДЕЛ РЭДКІХ КНІГ І РУКАПІСАЎ

ФОНД № 11

“У.С.КАРАТКЕВІЧ”

ВОПІС № 2

Крайнія даты дакументаў вопісу:

1909 – 1923; 1945 – 2000 і б/д

Колькасць адзінак захавання ў вопісе:

1346 (тысяча трыста сорок шэсць)

Дата афармлення вопісу: снежань 2009 г.

З М Е С Т
да вопісу № 2 фонду № 11 “У.С.КАРАТКЕВІЧ”

Назва раздзелаў	№ адз. зах.	№ стар.
1. Творчыя матэрыялы У.С.Караткевіча	1 – 478	1 – 83
1.1. Зборнікі паэзіі і прозы	1 – 15	1 – 4
1.2. Вершы, паэмы, балады	16 – 96	4 – 21
1.3. Раманы	97 – 139	21 – 29
1.3.1. “Каласы пад сярпом тваім” і матэрыялы да яго	97 – 121	21 – 26
1.3.2. [“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да зямлі”	122 – 127	26 – 27
1.3.3. “Чорны замак Альшанскі” і матэрыялы да яго	128 – 135	27 – 28
1.3.4. Іншыя раманы	136 – 139	28 – 29
1.4. Аповесці, легенды, навелы	140 – 165	29 – 32
1.4.1. “У снягах драмае вясна”	140 – 143	29
1.4.2. “Легенда аб бедным д’ябле і адвакатах Сатаны”	144 – 147	30
1.4.3. “Зброя”	148 – 153	30 – 31
1.4.4. Іншыя аповесці, легенды	154 – 165	31 – 32
1.5. Апавяданні	166 – 210	33 – 39
1.6. П’есы	211 – 237	39 – 43
1.6.1. [“Кастусь Каліноўскі”] = “Смерць і неўміручасць Кастуся Каліноўскага” і матэрыялы да яе	211 – 214	39 – 40
1.6.2. “Званы Віцебска” і матэрыялы да яе	215 – 220	40 – 41
1.6.3. “Калыска чатырох чараўніц” і матэрыялы да яе	221 – 226	41 – 42
1.6.4. “Маці ўрагану” і матэрыялы да яе	227 – 232	42
1.6.5. Іншыя п’есы	233 – 237	43
1.7. Сцэнарыі	238 – 280	43 – 50
1.7.1. “Мертвые воскресают” (“Зямная соль”)	238 – 241	43 – 44
1.7.2. “Гнеўнае сонца” (“Гнеўнае сонца, пякучае”) і матэрыялы да яго	242 – 249	44 – 45
1.7.3. “Чорны замак Альшанскі”	250 – 252	46
1.7.4. Іншыя сцэнарыі і матэрыялы да іх	253 – 280	46 – 50
1.8. Казкі	281 – 294	50 – 51
1.9. Нарысы, эсэ	295 – 332	52 – 57
1.10. Артыкулы, нататкі і інш.	333 – 372	57 – 63
1.11. Рэцэнзіі, водгукі і інш.	373 – 390	63 – 66
1.12. Выступленні, інтэрв’ю, гутаркі і інш.	391 – 405	66 – 69
1.13. Пераклады	406 – 422	69 – 72
1.14. Іншыя творчыя дакументы	423 – 430	72 – 73

Назва раздзелаў	№ адз.зах.	№ стар.
1.15. Студэнцкія працы, канспекты лекцый, рэфераты	431 – 442	73 – 76
1.16. Малюнкi	443	76
1.17. Дакументы, сабраныя падчас творчай дзейнасці	444 – 478	76 – 83
1.17.1. Аўтарскія заяўкі, прапановы	444 – 451	76 – 77
1.17.2. Дагаворы з выдавецтвамі, тэатрамі, кінастудыяй	452 – 461	78 – 80
1.17.3. Іншыя дакументы	462 – 478	80 – 83
2. Запісныя кніжкі	479 – 505	84 – 89
3. Пераклады твораў У.С.Караткевіча	506 – 554	89 – 99
3.1. Вершы	506 – 512	89 – 91
3.2. Раманы	513 – 537	91 – 96
3.3. Аповесці, апавяданні, казкі і інш.	538 – 554	96 – 99
4. Дакументы службовай і грамадскай дзейнасці	555 – 580	99 – 105
5. Перапіска	581 – 1022	105 – 167
5.1. Пісьмы У.С.Караткевіча розным асобам (па алфавіце)	581 – 606	105 – 109
5.2. Пісьмы У.С.Караткевічу	607 – 1022	109 – 167
5.2.1. Пісьмы розных асоб (па алфавіце)	607 – 941	109 – 153
5.2.2. Пісьмы розных устаноў і арганізацый (па храналогіі)	942 – 998	153 – 164
5.2.2.1. Выдавецтваў	942 – 956	153 – 156
5.2.2.2. Рэдакцый часопісаў і газет	957 – 970	156 – 159
5.2.2.3. Музеяў, навучальных устаноў	971 – 981	159 – 161
5.2.2.4. Іншых устаноў і арганізацый	982 – 998	161 – 164
5.2.3. Пісьмы неўстаноўленых асоб, запіскі ўдзельнікаў творчых сустрэч і інш.	999 – 1022	164 – 167
6. Дакументы да біяграфіі У.С.Караткевіча	1023 – 1064	167 – 177
6.1. Дакументы асабістага і бытавога характару	1023 – 1042	167 – 172
6.2. Аўтабіяграфіі, біяграфічныя даведкі	1043 – 1046	172 – 173
6.3. 50-ці годдзе з дня нараджэння	1047 – 1055	173 – 175
6.4. Іншыя дакументы да біяграфіі	1056 – 1064	175 – 177

Назва раздзелаў	№ адз.зах.	№ стар.
7. Дакументы пра У.С.Караткевіча	1065 – 1185	177 – 202
7.1.Рэцэнзіі, водгукі, пісьмы чытачоў і інш.	1065 – 1118	177 – 188
7.2.Артыкулы пра мастацкія фільмы і спектаклі, пастаўленыя па творах У.С.Караткевіча	1119 – 1134	188 – 192
7.3.Артыкулы аб жыцці і творчай дзейнасці, успаміны і інш.	1135 – 1161	193 – 197
7.4.Артыкулы, у якіх узгадваецца У.С.Караткевіч	1162 – 1170	197 – 199
7.5.Вершы, прысвечаныя У.С.Караткевічу, літаратурныя пародыі, эпіграмы	1171 – 1179	200 – 201
7.6.Дакументы пра ўшанаванне памяці У.С.Караткевіча	1180 – 1185	201 – 202
8. Выяўленчыя дакументы	1186 – 1234	203 – 211
8.1.Фатаграфіі У.С.Караткевіча, індывідуальныя, з сябрамі, знаёмымі; фатаграфіі родных і інш.	1186 – 1209	203 – 206
8.2.Фатаграфічныя дакументы пра ўшанаванне памяці У.С.Караткевіча	1210 – 1215	206 – 208
8.3.Фатаграфіі архітэктурных помнікаў, паштоўкі, малюнкi, рэпрадукцыі і інш.	1216 – 1234	208 – 211
9. Дакументы калекцыйнага характару	1235 – 1322	212 – 228
9.1.Брашурны, асобныя адбіткі і інш. выданні з дарчымі надпісамі	1235 – 1244	212 – 213
9.2.Аповесці, апавяданні, вершы і інш. розных аўтараў	1245 – 1263	214 – 217
9.3.Часопісы, газеты, часопісныя і газетныя выразкі па розных пытаннях	1264 – 1313	217 – 227
9.4. Іншыя дакументы калекцыйнага характару	1314 – 1322	227 – 228
10. Дакументы членаў сям’і У.С.Караткевіча і іншых асоб	1323 – 1346	228 – 232
10.1.Дакументы Караткевіч Надзеі Васільеўны (маці)	1323 – 1325	228 – 229
10.2.Дакументы Караткевіч Валянціны Браніславаўны (жонкі)	1326 – 1332	229 – 230
10.3.Пісьмы розных асоб да Кучкоўскай Наталлі Сямёнаўны (сястры)	1333 – 1343	230 – 232
10.4. Дакументы іншых асоб	1344 – 1346	232

С Х Е М А
сістэматызацыі фонду № 11
“У.С.КАРАТКЕВІЧ”
ВОПС № 2
(1909 – 1923; 1945 – 2000 і б/д)

1. Творчыя дакументы У.С.Караткевіча (1945 – 1992 і б/д)

- 1.1. Зборнікі паэзіі і прозы (1958 – 1992 і б/д)
- 1.2. Вершы, паэмы, балады (1951 – 1988 і б/д)
- 1.3. Раманы ([кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1982 і б/д)
 - 1.3.1. “Каласы пад сярпом тваім” і матэрыялы да яго (1962 – 1982 і б/д)
 - 1.3.2. [“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да зямлі” (1962 – 1963)
 - 1.3.3. “Чорны замак Альшанскі” і матэрыялы да яго (1968; 1979 і б/д)
 - 1.3.4. Іншыя раманы ([кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1960 і б/д)
- 1.4. Аповесці, легенды, навелы ([1950-я гг.] – 1981 і б/д)
 - 1.4.1. “У снягах драмае вясна” (1957; [1980-я гг.]
 - 1.4.2. “Легенда аб бедным д’ябле і адвакатах Сатаны” (1961)
 - 1.4.3. “Зброя” ([1964 ?]; 1981)
 - 1.4.4. Іншыя аповесці, легенды ([1950-я – 1970-я гг.] і б/д)
- 1.5. Апавяданні (1945 – 1987 і б/д)
- 1.6. П’есы ([1950-я гг.] – 1985 і б/д)
 - 1.6.1. [“Кастусь Каліноўскі”] = “Смерць і неўміручасць Кастуся Каліноўскага” і матэрыялы да яе (1963, [1971] і б/д)
 - 1.6.2. “Званы Віцебска” і матэрыялы да яе ([1973, 1976] і б/д)
 - 1.6.3. “Калыска чатырох чараўніц” і матэрыялы да яе (1981, 1982 і б/д)
 - 1.6.4. “Маці ўрагану” і матэрыялы да яе (1982, 1985 і б/д)
 - 1.6.5. Іншыя п’есы ([1950-я гг.] – 1963 і б/д)
- 1.7. Сцэнарыі (1959 – 1982 і б/д)
 - 1.7.1. “Мертвые воскресают” (“Зямная соль”) (1961 і б/д)
 - 1.7.2. “Гнеўнае сонца” (“Гнеўнае сонца, пякучае”) і матэрыялы да яго (1961 – 1963 і б/д)
 - 1.7.3. “Чорны замак Альшанскі” (1982 і б/д)
 - 1.7.4. Іншыя сцэнарыі і матэрыялы да іх (1959 – 1981 і б/д)
- 1.8. Казкі (1973 – 1981 і б/д)
- 1.9. Нарысы, эсэ ([1955] – 1982 і б/д)
- 1.10. Артыкулы, нататкі і інш. (1962 – 1982 і б/д)
- 1.11. Рэцэнзіі, водгукі і інш. ([1956 ?] – 1982)
- 1.12. Выступленні, інтэрв’ю, гутаркі і інш. ([1955 ?] – 1983)
- 1.13. Пераклады (1958 – 1982 і б/д)
- 1.14. Іншыя творчыя дакументы
([кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1981 і б/д)
- 1.15. Студэнцкія працы, канспекты лекцый, рэфераты і інш.
(1949 – 1961 і б/д)
- 1.16. Малюнкі ([кан. 1940-х – 1950-я гг.]; 1966 – 1975 і б/д)

- 1.17. Дакументы, сабраныя падчас творчай дзейнасці (1957 – 1984 і б/д)
- 1.17.1. Аўтарскія заяўкі, прапановы ([1962] – 1984)
- 1.17.2. Дагаворы з выдавецтвамі, тэатрамі, кінастудыяй (1957 – 1983)
- 1.17.3. Іншыя дакументы (1957 – 1984 і б/д)

2. Запісныя кніжкі ([1950] – 1984; 1988, 1989)

3. Пераклады твораў У.С.Караткевіча (1960 – 1983 і б/д)

- 3.1. Вершы (1964 – 1983 і б/д)
- 3.2. Раманы (1964 – 1982 і б/д)
- 3.3. Аповесці, апавяданні, казкі і інш. (1960 – 1983 і б/д)

4. Дакументы службовай і грамадскай дзейнасці ([1954] – 1984 і б/д)

5. Перапіска (1946 – 1987 і б/д)

- 5.1. Пісьмы У.С.Караткевіча розным асобам (па алфавіце) (1950 – 1984 і б/д)
- 5.2. Пісьмы У.С.Караткевічу (1946 – 1986 і б/д)
 - 5.2.1. Пісьмы розных асоб (па алфавіце) (1946 – 1986 і б/д)
 - 5.2.2. Пісьмы розных устаноў і арганізацый (па храналогіі) (1953 – 1984 і б/д)
 - 5.2.2.1. Выдавецтваў (1962 – 1984)
 - 5.2.2.2. Рэдакцый часопісаў і газет (1961 – 1984)
 - 5.2.2.3. Музеяў, навучальных устаноў ([1965] – 1984)
 - 5.2.2.4. Іншых устаноў і арганізацый (1953 – 1984)
 - 5.2.3. Пісьмы неўстаноўленых асоб, запіскі ўдзельнікаў творчых сустрэч і інш. (1950 – 1983 і б/д)

6. Дакументы да біяграфіі У.С.Караткевіча (1949 – 1985 і б/д)

- 6.1. Дакументы асабістага і бытавога характару (1949 – 1985 і б/д)
- 6.2. Аўтабіяграфіі, біяграфічныя даведкі (1964 – 1979)
- 6.3. 50-годдзе з дня нараджэння (1980)
- 6.4. Іншыя дакументы да біяграфіі (1972 – 1984)

7. Дакументы пра У.С.Караткевіча (1958 – 2000 і б/д)

- 7.1. Рэцэнзіі, водгукі, пісьмы чытачоў і інш. ([1960] – 1989 і б/д)
- 7.2. Артыкулы пра мастацкія фільмы і спектаклі, пастаўленыя па творах У.С.Караткевіча (1959 – 1999 і б/д)
- 7.3. Артыкулы аб жыцці і творчай дзейнасці, успаміны і інш. ([1960-я гг.] – 2000)
- 7.4. Артыкулы, у якіх узгадваецца У.С.Караткевіч (1958 – 1989 і б/д)

7.5. Вершы, прысвечаныя У.С.Караткевічу, літаратурныя пародыі, эпіграмы (1958 – 1989 і б/д)

7.6. Дакументы пра ўшанаванне памяці У.С.Караткевіча (1984 – 1998)

8. Выяўленчыя дакументы

(1913; [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1995 і б/д)

8.1. Фатаграфіі У.С.Караткевіча, індывідуальныя, з сябрамі, знаёмымі; фатаграфіі родных і інш.

(1913; [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1984 і б/д)

8.2. Фатаграфічныя дакументы пра ўшанаванне памяці У.С.Караткевіча (1989 – 1995)

8.3. Фатаграфіі архітэктурных помнікаў, паштоўкі, малюнкi, рэпрадукцыі і інш. (1950 – 1982 і б/д)

9. Дакументы калекцыйнага характару (1909 – 1984 і б/д)

9.1. Брашуры, асобныя адбіткі і інш. выданні з дарчымі надпісамі (1961 – 1983 і б/д)

9.2. Аповесці, апавяданні, вершы і інш. розных аўтараў (1963 – 1977 і б/д)

9.3. Часопісы, газеты, часопісныя і газетныя выразкі па розных пытаннях (1909 – 1984 і б/д)

9.4. Іншыя дакументы калекцыйнага характару (1923 – 1972 і б/д)

10. Дакументы членаў сям’і У.С.Караткевіча і іншых асоб (1911 – 1988)

10.1. Дакументы Караткевіч Надзеі Васільеўны, маці (1911 – 1969)

10.2. Дакументы Караткевіч Валянціны Браніславаўны, жонкі (1969 – 1981)

10.3. Пісьмы розных асоб да Кучкоўскай Наталлі Сямёнаўны, сястры (1981 – 1988)

10.4. Дакументы іншых асоб (1950 – 1968)

ДАВЕДКА

аб складзе фонду № 11 вопіс 2
“У.С.КАРАТКЕВІЧ”
(1909 – 1923; 1945 – 2000 і б/д)

Дакументы, якія ўтвараюць другі вопіс рукапіснага архіва беларускага паэта, празаіка, драматурга, публіцыста, перакладчыка Уладзіміра Сямёнавіча Караткевіча, былі набыты ЦНБ НАН Беларусі ў сястры пісьменніка Наталлі Сямёнаўны Кучкоўскай у 2000 годзе.

Першую частку свайго архіва У.С.Караткевіч перадаў на захаванне ў бібліятэку яшчэ пры жыцці ў 1970 і 1981 гг. Дакументы былі апрацаваны ў 1994 годзе і склалі першы вопіс рукапіснага фонду № 11, у які ўвайшлі 283 адзінкі захавання.

Другая частка рукапіснага архіва пісьменніка, што склала вопіс № 2, пасля навукова-тэхнічнай апрацоўкі налічвае 1346 адзінак захавання за 1911 – 2000 гг. і складаецца з наступных груп матэрыялаў:

1. Творчыя дакументы. Сюды ўвайшлі чарнавікі, аўтографы, машынапісныя экзэмпляры твораў У.С.Караткевіча: зборнікі паэзіі і прозы, вершы, паэмы, балады, раманы “Каласы пад сярпом тваім”, “Нельга забыць”, “Чорны замак Альшанскі” і інш., аповесці, навелы, апавяданні, пьесы, кінасцэнарыі, нарысы, эсэ, артыкулы, пераклады твораў розных аўтараў на беларускую мову, гутаркі і інтэрв’ю, малюнкі і інш. дакументы.

2. Запісныя кніжкі пісьменніка з запісамі дзённікавага і творчага характару, выпіскамі і запісамі на памяць і інш.

3. Пераклады паэтычных і празаічных твораў У.С.Караткевіча на рускую, украінскую, літоўскую, польскую, чэшскую і інш. мовы.

4. Дакументы службовай і грамадскай дзейнасці.

5. Перапіска пісьменніка з рознымі асобамі і ўстановамі. Сярод карэспандэнтаў – Я.Брыль, В.Быкаў, З.Верас, Л.Геніюш, Я.Гушча, В.Жыдліцкі, М.Забэйда-Суміцкі, А.Мальдзіс, М.Лужанін, Н.Мацвеева, З.Нядзеля, В.Шчадрына і інш. Да гэтай групы дакументаў датычацца і запіскі ўдзельнікаў творчых сустрэч з У.С.Караткевічам, адрасаваныя пісьменніку.

6. Дакументы да біяграфіі, сярод якіх біяграфічныя даведкі, аўтабіяграфіі пісьменніка, матэрыялы аб святкаванні 50-годдзя з дня нараджэння, дакументы часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце і інш.

7. Матэрыялы пра У.С.Караткевіча: рэцэнзіі на яго творы, артыкулы пра творчую дзейнасць, успаміны, вершы-прысвячэнні, дакументы пра ўшанаванне памяці пісьменніка і інш.

8. У групу выяўленчых дакументаў увайшлі фатаграфіі У.С.Караткевіча, індывідуальныя, з сябрамі і знаёмымі, фатаграфіі родных, фотаздымкі архітэктурных помнікаў, рэпрадукцыі і інш.

9. Калекцыйныя дакументы ўтрымліваюць творчыя матэрыялы розных асоб, выданні з дарчымі надпісамі У.С.Караткевічу, часопісныя і газетныя выразкі па розных пытаннях і інш.

10. Сярод дакументаў членаў сям'і пісьменніка – біяграфічныя матэрыялы, фатаграфіі, перапіска маці, жонкі і сястры У.С.Караткевіча. Да пісьмаў розных асоб за 1984 – 1988 гг., адрасаваных сястры пісьменніка Н.С.Кучкоўскай, якая збірала і захоўвала яго творчую спадчыну, дададзены фотаздымкі У.С.Караткевіча з сябрамі, арыгіналы і копіі яго лістоў і інш. матэрыялы.

Лістапад 2009

Складальнік Жук Т.І.

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<p>1. ТВОРЧЫЯ ДАКУМЕНТЫ У.С. КАРАТКЕВІЧА (1945 – 1992 і б/д)</p> <p>1.1. Зборнікі паэзіі і прозы (1958 – 1992 і б/д)</p>			
	1.	<p>“Вогнішча на кургане” (аповяданне “Завеі”, паэма “Слова пра чалавечнасць”). Машынапісны экз. зборніка з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара, на беларускай мове. (Рукапісы пашкоджаны).</p>	1958	123	
	2.	<p>“Матчына душа” (“На пачатку дарог”, “Партызанская балада”, “Заяц варыць піва”, “Сырцовыя цагліны”, “Песня шафёра”, “Як размаўляюць звяры і птушкі”, “З падсветам”, “Праменьчык”, “Паўлюк Баграм” і інш.). Адзін з ранніх варыянтаў зборніка вершаў. Машынапіс, на беларускай мове.</p>	б/д [1950-я гг.]	53	
	3.	<p>Вершы, якія ўвайшлі ў зборнік “Матчына душа” і інш. (“На пачатку дарог”, “Партызанская балада”, “Заяц варыць піва”, “Сырцовыя цагліны”, “...Стаю ў начы ў завіруху”, “Песня шафёра” і інш.). Вершы “Матчына душа”, “...Трагедыі не знікнуць пры Камуне...”, “Балада пра паўстанца Ваўкалаку” – з падрадковым перакладам на рускую мову неўстаноўленай асобы. Машынапіс, рукапіс, на беларускай, рускай мовах.</p>	б/д [1950-я гг.]	56	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
4.		“Вячэрнія ветразі” (“Дзень першы”, “Балада пра смяротнікаў”, “Баявыя вазы”, “Вячэрнія ветразі”, “Мокрыя травы”, “...О, мой цудоўны край...” і інш.). I-ы экз. зборніка вершаў. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1950-я гг.?)	47	
5.		“Вячэрнія ветразі” (“Дзень першы”, “Балада пра смяротнікаў”, “Баявыя вазы”, “Вячэрнія ветразі”, “...Трагедыі не знікнуць пры Камуне...”, “Мокрыя травы”, “...О, мой цудоўны край...”, “...Гусі-лебедзі ў лугах зялёных ...” і інш.). II-і экз. зборніка вершаў. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1950-я гг.?)	49	
6.		“Землятрус” (вершы і паэмы). [Адзін з ранніх варыянтаў зборніка вершаў “Мая Іліяда” ?]. Чарнавікі, аўтографы, машынапіс, на беларускай мове.	1960 – 1965 і б/д	78	
7.		“Землятрус” (вершы і паэмы). [Адзін з ранніх варыянтаў зборніка вершаў “Мая Іліяда” ?]. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі аўтара і паметкамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	1960 – 1963 і б/д	47	
8.		“Здратаваныя магілы” (“Зямля журбы”?). Раздзел са зборніка вершаў “Мая Іліяда”. (“Дзяўчына пад дажджом”, “Трасцянец”, “Здратаваныя магілы”, “Балада плахі”, “Балада пра архангелаў”, “Балада аб трыццаць першым срэбраніку” і інш.). Чарнавікі, аўтографы, машынапіс, на беларускай мове.	1960 – 1968	25	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	9.	Вершы, якія ўвайшлі ў зборнік “Мая Іліяда”: “Дзядзькаў кубак”, “Мёртвае рэчышча”, “Нямыя дрэвы”, “Туман”, “Балада пра дзіка і чалавека”. (Верш “Туман” – з рукапіснымі праўкамі аўтара; “Балада пра дзіка і чалавека” – з прысвячэннем “Анатоліу Забалоцкаму”). Машынапіс, на беларускай мове.	1962 – 1963	12	
	10.	“Мая Іліяда”. Зборнік вершаў. Экз. няпоўны. У тэксце – рукапісныя праўкі аўтара. Дадатак: пералік памылак, складзены пісьменнікам. Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	172	
	11.	“Мая Іліяда”. Зборнік вершаў. Экз. няпоўны. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі аўтара, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	225	
	12.	“Быў. Ёсць. Буду”. Зборнік вершаў, складзены аўтарам. (Экз. няпоўны). Чарнавікі, белавікі. Аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	1984	103	
	13.	“Старыя беларускія хронікі”. Зборнік п’ес. Экз. няпоўны (“Маці ўрагану”, “Млын на Сініх Вірах”). У тэксце трагедыі “Маці ўрагану” – аўтарскія і рэдактарскія праўкі. Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1984]	235	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	14.	“Маленькая балерина”. Зборнік аповесцяў і апавяданняў у перакладзе з беларускай мовы, падрыхтаваны да друку неўстаноўленай асобай, і пісьмо выдавецтва “Советский писатель”, адрасаванае У.С. Караткевічу, адносна выдання гэтага зборніка. Машынапіс, друк, рукапіс, на рускай мове.	1992	286	
	15.	Зборнік ? вершаў і аповесцяў у перакладзе з беларускай мовы (вершы “Белорусская песня”, “Ты и я”, “Каравеллы”, “Братья по несчастью”, “Две воды”, “...О, какое теплое, теплое, теплое море...”, “...Помесь Буратино с Аэлитой...”, “Тавры” і інш.; аповесці “Седая легенда”, “Цыганский король”, “Ладья Отчаяния”). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і паметкамі неўстаноўленай асобы, на рускай мове. [Адзінка сфарміравана Н.С.Кучкоўскай ?].	б/д	176	
	16.	1.2. Вершы, паэмы, баллады (1951 – 1988 і б/д) “Здесь будет канал”, “Якубу Коласу”. Вершы, надрукаваныя ў рубрыцы “Маладыя паэты Аршаншчыны”. Выразка з газеты “Ленінскі прызыў”, [1951 г.], № 90. Друк, на беларускай, рускай мовах.	[1951 г.]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	17.	<p>“...Каханне маё чарнавокае...”, “...Вагеньчык у яблынным садзе...”, “...Вогне костра встают сказанья...”, “...Ты теперь у теплого моря...”, “Максим Богданович”, “Водяник”, “Се человек”, “Валентину К.”, “...Домик в голубом сияньи мая...”, “...Я молчу. Давным давно забыл я...” і інш. Вершы. Чарнавыя накіды. Аўтограф чарнілам і алоўкам, на рускай, беларускай мовах. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча, запісы творчага характару і інш.).</p>	1953, снеж. 20 – 1954, ліп. 18 і б/д	42	
	18.	<p>“Учитель”, “Патриоты” (“Вайна”), “Старый папірус”, “Гимн повстанцев Мюнцера”. Вершы, чарнавыя накіды розных вершаваных твораў і інш. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча).</p>	1955, крас. 8, май 30 і б/д	14	
	19.	<p>“Вяснянка”, “Бацька”, “Над сінім Дунаем”, “Зямля дзядоў”, “Бабіна лета”, “Матчына душа”, “Энтузіясту”, “Апавяданне з мараллю”, “Шыпшына і ружа”, “Зяц варыць піва”, “Стары папірус”, “Мая ананімка на членаў Саюза пісьменнікаў БССР”, “Казка”, “Балада пра канец Якуба Воўкалакі” (“Балада пра паўстанца Ваўкалаку”), “Ялінка” і інш. Вершы, паэмы. Чарнавыя накіды, чарнавікі. Аўтограф чарнілам і алоўкам, на рускай, беларускай мовах. (Вершы напісаны ў вучнёўскіх сшытках, на рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча).</p>	1955, верас. – снеж. і б/д	44	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	20.	<p>“Горкія напевы”, “Трое на вяселлі”, “Пра Бетховена, сінія вочы, гарбату з варэннем і незавершанае каханне”, “...Не прыхаваць сваёй любові...”, “Бусел”, “...Сінія туманы...”, “Эмігранты”, “Начлег”, “Зорны дождж”, “Аўгусцейшая асоба”, “Мядзведзіца”, “Здрада слову”, “Агеньчык на зімовай раўніне”, “Вясна”, “Усё прайшло і ізнову будзе”, “Прымірэнне”, “Святая Вялікамучаніца Варонія”, “Чаканне”, “Адносна паходжання вялікіх бурбалак”, “Шантэклер”, “Алень”. Вершы. Аўтограф, на беларускай мове. (На палях асобных вершаў – заўвагі неўстаноўленай асобы, зробленыя алоўкам).</p>	б/д [1955 – 1956?]	14	
	21.	<p>“Прыганятыя”, “Іронія лёсу”, “Гора”, “Маладым”, “...Імгненні зайздрасці да славы...”, “Ты мне кажаш, што смешна гэта ...”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча).</p>	б/д [1955 – 1957?]	8	
	22.	<p>“Ода радзіме”, “Дзіўны выпадак на выстаўцы індыйскага мастацтва”, “Балада пра чалавека, які змагаўся са смерцю”, “Крыніца пад хвоямі” (“Кастальская крыніца”). Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На рукапісу верша “Крыніца пад хвоямі” – малюнак У.С. Караткевіча).</p>	б/д [1955 – 1957?]	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	23.	“Н.”, “Цяга”, “На Радзіме”, “Жаўрук”, “Як размаўляюць звяры і птушкі” і інш. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1956, ліп. – кастр.	10	
	24.	“На смерць Якуба Коласа”. Верш. Чарнавікі. Варыянты. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1956, жн.]	2	
	25.	“Патоп. (Стары беларускі апокрыф)”, “Ліст дзяўчыны”, “Калумбы зямлі незнаёмай”, “...У сітнях над снулай ракою...”, “Паязджане”, “Яблынькі ў пустазеллі”, “Экскаватар”, “Мастаку”, “Гідраторф”, “Пра шчасце”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1956, лістап. 1 – 15	10	
	26.	“Цвыркун і праблема чыстага мастацтва”, “Восень”, “Сябры”, “Мастакам”, “Яўрэйцы”, “...Каб зніклі на ўсёй планеце...”, “Рыбы ў падводных лясах”, “Састарэлы месяц”, “Валун “Каменны воўк” ля Дуброўны” і інш. Вершы. Накіды, чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1956, снеж. і б/д	6	
	27.	“Здрада слову”, “Гісторыя з першым каханнем”, “Воўк”, “Юнацкае”, “...На поўстанках, засыпаных лісцем бярозавым...”, “Льёля” і інш. Вершы. Чарнавікі, варыянты. Аўтограф, на беларускай мове. (На палях рукапісаў – малюнкi У.С. Караткевіча).	1956 – [1957?] і б/д	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	28.	“Зорны дождж”, “Орша”, “Лісце, лісце”, “Пудзіла” (“Аўгусцейшая асоба”), “Лясная трагедыя” (“Мядзведзіца”), “Кожны жадаў бы...”, “Начлег”, “Святая Пакутніца” (“Святая Вялікамучаніца Варонія”). Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1956 – [1957?] і б/д	5	
	29.	“Камунізм на зямлі і ў чалавецэх благаваленне”, “Дзед Цыпрук, вартаўнік стаўка”, “...Калі ў жамчужніцу пылінка трапіць...”, “Дзеці”, “...Мір гэтаму добраму дому...”, “Скарга магілёўскага вар’ята на некаторых беларускіх музыказнаўцаў”, “Зімяная элегія”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На палях рукапісаў – малюнкi У.С. Караткевіча).	1957, лют. 3 – крас. 13	7	
	30.	“Балада пра сто гарэхаў-свістуноў”, “Балада пра Вячка – князя людзей простых”, “Вясна”, “У тую ноч” і інш. Вершы. Накіды, чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На палях рукапісаў – малюнкi У.С. Караткевіча).	1957, лют. 13 і б/д	6	
	31.	“Перакаці-поле (народная легенда)”. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча і паметка аб даце задумкі і напісанні легенды).	1957, сак. 19	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	32.	“У векавечнай Бацькаўшчыне” (“У векавечнай Бацькаўшчыне клёны...”), “Праменьчык”, “У кампаніі кітайскага тэрмаса”, “Камеце 1957 – ???? гадоў”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1957, крас. 11 – ліп. 2	3	
	33.	“Сплятайце рукі !”. Верш. Чарнавік і выразка з газеты “Чырвоная змена”, 1957 г., 30 чэрвеня. Аўтограф, друк, на беларускай мове. (Верш быў адзначаны дыпламам Усебеларускага фестывалю моладзі і студэнтаў).	1957, май 23, чэрв. 30	3	
	34.	“Паўлюк Баграм”, “Жаданы госць”, “Піонерскі лагер”, “Партызанская балада” (“Балада пра партызан, сталовы нож і жаночае сэрца”). Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча).	1957, ліп. 2, кастр. 14 і б/д	7	
	35.	“Канец даўняй трагедыі” (“Жаданы госць”), “Дачка палясоўшчыка”, “...Месяц самотны, асенні...”, “Каханне і камендант”, “Маці”, “Размова з Кіева-Пячэрскім сланом”, “Песня”, “...Я кахаю цябе, кахаю...”, “...Калі пажар гуляе па страсе...”, “У жніўны дзень. (Жарт)”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1957, верас. 25 – 29	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	36.	“Ліста нямае (маленькая паэма)”. Аўтограф, на беларускай мове. На палях рукапісу – малюнку У.С. Караткевіча.	1957, кастр. 29	4	
	37.	“Вадарод”, “Як размаўляюць звяры і птушкі”, “Гісторыя з першым каханнем”, “Песня шафёра”, “Праменьчык”, “Сырцовыя цагліны”, “Лісце”. Вершы. Выразка з часопіса “Полымя”, 1957 г., № 7. Друк, на беларускай мове.	1957	3	
	38.	“Бацькаўшчына”, “Ялінка”, “Рута ў халоднай расе”. Вершы. Аўтограф, на беларускай мове. (Вершы былі апублікаваны ў часопісе “Маладосць”, 1957 г., № 1).	1957	1	
	39.	“Сырцовыя цагліны”. Верш. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На рукапісах – малюнку У.С. Караткевіча).	б/д [1957]	4	
	40.	“Спадарожніку зямлі”, “Старое, як свет”, “Недасланы ліст”, “Нараджэнне Венеры”, “Запавет”, “Марозныя тропікі”, [“Сірын – птушка радасці”]. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1957]	10	
	41.	“З зорнага сям’я і пены крывавай або Паэма аб павароце стэрна”. Чарнавія накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1957?]	3	
	42.	“Прыйдзі !” (“Приди !”). Верш. Чарнавія аўтографы, машынапіс, на беларускай і рускай мовах.	[1957?]; 1962, лют. 11	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	43.	“Нялюдскасць”. Верш. (На стар. 2 – чарнавыя накіды верша “...Адлятае шчасце, нібы дым...”, запісы творчага характару). Аўтограф, на беларускай мове.	1958, студз. 10	2	
	44.	“Партызанская балада”, “На пачатку дарог”. Вершы. Выразка з часопіса “Полымя”, 1958 г., № 2. Друк, на беларускай мове.	1958	3	
	45.	“Зімняя элегія”, “Сплятайце рукі”, “На пачатку дарог”, “Жаданая”, “Dies/irae” (“Дзень гневу”). Вершы. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1958]	6	
	46.	“Рэчка Папараць”, “Балада аб арганаўтах нябёс”, “...Русь, ты одна на свеце...”, “Песня пра асколак”, “Мертвые радуги” і інш. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай і рускай мовах.	1959, верас. 16 – лістап.5	6	
	47.	“Лясная казка”, “Прымірэнне”, “Скарына”, “Валун “Каменны воўк” ля Дуброўны”, “...Як Стажары ў небе заззялі...”, “Жоўтая хустачка”, “Фантазія”, “Сны”, “Начныя пеўні”, “Ураган”, “...Мятлушкі з ночы лятуць...”, “Начныя вуліцы”, “Вершы не дапамагли”, “...Змоўклі на ўзлессі пільні...”, “Дзяўчаты”, “...За старым, закінутым млынам...”, “Захад”, “Буслы вучаць дзяцей”, “Дзіва на Нерлі”, “Цар-гармата”, “Пад іконай старога пісьма”. Вершы. Аўтограф, на беларускай мове. (Аўтарская нумарацыя пачынаецца са стар. 13).	1959 і б/д	18	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	48.	“Родина”. Паэма (у прозе). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.	б/д [1959]	42	
	49.	“Вершы ў прозе”. (“Кветкі”, “Сонцаварот”, “Зімовы прыцемак”, “Простае”, “Разбітае сэрца”). Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1950-я гг.]	3	
	50.	“Рэзервацыі”. Верш. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1950-я гг.]	4	
	51.	“Кастусь Калиновский”. Урывак з паэмы са зваротам да неўстаноўленай асобы і просьбай выказаць меркаванне наконт згаданага ўрыўка. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1950-я гг.?)	1	
	52.	“Баллада о чудном мгновении”. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1950-я гг.?)	1	
	53.	“Рагнарадзі”, “Нявесце Каліноўскага”, “Лятаючы дурань”, “Каменныя слёзы”, “Памяць”, “Дваццаты век, цень верталёта...”, “Масква – Вечнасць”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На чарнавіку верша “Нявесце Каліноўскага” – малюнак У.С.Караткевіча).	1960, сак. – 1961, студз. і б/д	6	
	54.	“Безгаловая Венера”, “...Ты – нечаканая радасць...”, “...Зноў над ракою чаплі сівыя...”, “...Вал і роў на ахоне, крылатым...”. Вершы. Чарнавыя накіды. Аўтограф алоўкам, на беларускай мове.	б/д [1960 ?]	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
55.		“Нявесце Кастуся Каліноўскага”, “Землятрус”. Вершы. Выразкі з часопіса “Полымя”, 1961 г., № 5 і 1967 г., № 7. Друк, на беларускай мове.	1961, 1967	2	
56.		“Немые деревья”, “Дэман”, “...О вясна ! Таполі ! Свеце мілы !”, “Дуб”, “Белавежскі алень”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на рускай і беларускай мовах.	1962, лют. 12 – 1963, май 9	5	
57.		“Падкова – зарожак Дняпра”, (“...Падымаюць жоўтыя галовы...”), “Энкелад”, “Прарок (маналог Кастуся з чацвёртай дзеі драмы)”, “Маціцовыя слёзы”, “Каложа”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1964, жн. 10 – 1965. лістап. 12	6	
58.		“Віно дажджоў (малая паэма)”. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі аўтара, на беларускай мове.	б/д [1964]	5	
59.		“Партизанская баллада”. Верш, апублікаваны ў рубрыцы “У нас в гостях белорусские поэты” і нататка аб паездцы па Прымор’ю беларускіх паэтаў (У.С. Караткевіча, Г. Кляўко і Р. Барадуліна). Газетныя выразкі. Друк, на рускай мове.	1965, верас. 5, 14	2	
60.		“Слова беларускай бярозы”, “... Бацькі з магіл цяплом дыхнулі...”, “Балада аб нашэсцях”, “Трасцянец”, “Беларуская песня”, “Лебедзь”, “Ты і я”. Вершы. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1966, лют. 8 – 1969, кастр.	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
61.		“Вуліцы”, “...Месяц над садам, ад квецені белым...”, “...За чорную ружай ідзі ўсцяж дарог...”, “...Тая жонка, якую ведаў...”. Вершы. Аўтограф, на беларускай мове.	1966, лют. 12 – кастр. 8 і б/д	4	
62.		“За перавал, сябрам”, “...Зацвітае дрэва Іудзіна...”, “Бывай !”, “Шляхі Ігната Буйніцкага”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1967, сак. 19 – [верас.]	6	
63.		“Спуск з гор”, “Амаль хрысціянскі тост за ворагаў”, “Я іду”, “Май”, “Мой век”, “Прысенне зімы”, “Балада пра архангелаў”, “Лебедзь”, “Камароўка рانیцай”. Вершы. Накіды, чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1967, сак. – 1969, кастр. 27 і б/д	13	
64.		“Гулянка ў дэкарацыях” (“П’янка ў дэкарацыях”). Верш. Аўтограф, машынапіс з рукапіснымі праўкамі аўтара, на беларускай мове.	1967, крас. 1 – верас. 18	8	
65.		“Землятрус”. Верш. Аўтограф, машынапіс, выразка з газеты “ЛіМ”, 1967 г., 11 ліпеня, на беларускай мове.	1967	5	
66.		“Домік Багдановіча”. Верш. Чарнавы аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1967?]	2	
67.		Верш “Маленьне да бога рэк” і артыкул біяграфічнага характару “Уладзімер Караткевіч”, апублікаваныя ў рубрыцы “Далягляды”, газета “Беларус”, 1968 г., № 135 – 136. Ксеракопія, на беларускай мове.	1968	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	68.	“Разведчык”. Верш. Чарнавікі. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1969, жн. 19	5	
	69.	“Дзяўчаты”, “Вершы не дапамаглі”, “Бывай !”, “За перавал, сябрам”, “Вуліцы”, “...З вытокаў да вусця ракі, што няспынна бяжыць...”, “Дуб”, “Маціцовыя слёзы” (вершы) і фрагменты з трагедыі “Смерць і неўміручасць Кастуся Каліноўскага”. Машынапіс з аўтарскай праўкай і паметкамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	33	
	70.	“Маналог маці”. Верш [да п’есы “Кастусь Каліноўскі” ?]. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	1	
	71.	“Грубасць і ласкавае”. Паэма з рамана “Нельга забыць”. 2 экз. (У адным з іх – рукапісныя праўкі аўтара і паметка алоўкам: “зняць”). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	36	
	72.	“Плошча Маякоўскага”, “Рагнарадзі”, “Масква – Вечнасць”, “...Дваццаты век, цень верталёта...”. Паэмы і вершы з рамана “Нельга забыць”. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	22	
	73.	“...Напаўзае на зямлю зацьменне... (Памяці Аляксандра Панагуліса)”, “Ноч. (Начная песня)”, “Усход”, “...Вецер ужо і лістотай не кружыць...”, “...Вёслы мае разрываюць ноч...”, “Бекеш, або Ода Ерасі”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. На чарнавіку верша “Бекеш, або Ода Ерасі” пазначана дата: “студзень 66 – 3 снежня 1970 г.”	1970, крас. 3 – снеж. 3	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	74.	Вершы, прысвечанныя юбілеям розных асоб, іншым урачыстасцям, тэксты дароўных надпісаў і інш. (Г. Кісялёву, М. Грынчыку, Л. Збралевіч, В. Рудаву, Ю. Бураўкінай і інш.). Аўтограф, на беларускай і рускай мовах.	1970, май 18 – 1982, крас. 10 і б/д	16	
	75.	“На вуліцы Дэшчовай”, “Вакол хейнала”, “...Нават сцюжным зімовым вечарам...”, “Ворыва на валах”, “...Закувала зязюля ў лесе празрыста-зялёным...”, “Дом сябра”, “Мова”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1971, снеж. 16 – 1976, май 7 і б/д	11	
	76.	“Балада пра явар і каліну” (“Паэма пра явар і каліну”). Чарнавыя аўтографы, машынапіс, на беларускай мове.	1976, жн. 19	44	
	77.	“Песня красавіцы из города на Неве...”, “...Калі побач Сацішур...”, “На выгнанне з лечкамісіі Ул. Караткевіча”, “Медсёстрам Лечкомиссии в ответ на просьбу написать про них “злые стихи”. Вершы жартаўлівага характару, прысвечаныя ўрачам і медыцынскім сёстрам Рэспубліканскай бальніцы 4-га Галоўнага ўпраўлення Міністэрства аховы здароўя БССР. Аўтограф, на беларускай і рускай мовах.	1977, верас. 8 – 1978, жн. 24	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	78.	Чатырохрадкоўі “Геніяльнае наследванне А. Глобусу”, “Перасталі браць падатак за бяздзетнасць, але яшчэ не знялі з вайсковага ўчоту”, “Парада на адпачынак польскаму сябру”, “...Шли танкі с несказаным рыком...”; эпіграма на Баркова з прыпіскай В. Быкава і інш. Аўтограф чарнілам і алоўкам, машынапіс, на беларускай і рускай мовах.	1977 – 1984 і б/д	8	
	79.	“Кнігі”. Верш. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1977]	3	
	80.	“Надпіс на каменні над крыніцай”, “...Абцяюць нам новы раскошны дом...”, [“...Радок бяззбройны і бяспрэчны...”], [“...Старайся (але, вядома, не кату)...”], “Афіцэру Лісаневічу”, “Гадзіннік на яўрэйскай ратушы па Майзлавай вуліцы 18 у Празе”. Вершы. Накіды. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	1979, жн. 29, [1979, верас. ?] і б/д	6	
	81.	“Наследванне Сыракомлю” (“Скарга Сыракомлі”). Верш. Чарнавія накіды, чыставік. Аўтограф, на беларускай мове. (На чыставіку – запіс [А. Мальдзіса] алоўкам: “Раскрыць містыфікацыю толькі ў XXI стагоддзі !”).	1979, лістап. 14	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	82.	“Надпісы на фатаграфіях (Піцундскіх) падораных В. Быкаву і А. Савіцкаму” і чатырохрадкоўе А. Савіцкага “На просмотре кинофильма “Офицерский вальс”. Аўтограф, рукапіс, на беларускай і рускай мовах. (На адвароце 1-й стар. – адрас З. Нядзелі і С. Стахоўскага, запісаны З. Нядзеляй).	1979 і б/д	3	
	83.	“Беларуская песня”, “Заяц варыць піва”, “І сніў Адам”, “...Мора гранітныя хвалі...”, “Землятрус”, “...Укруг месяца туманнае гало...”. Вершы і іх падрадкавы пераклад на рускую мову. Аўтограф, машынапіс, на беларускай і рускай мовах.	б/д [1970-я гг.]	32	
	84.	“Заяц варит пиво”, “Партизанская баллада”, “...Моря гранитные волны...”, “...Вкруг луны туманное гало...”, “Романс виноградной лозы”, “Землетрясение”. Вершы. Аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	б/д [1970-я гг.]	15	
	85.	“Двайнік”, “Скульптар”, “Майстэрня помнікаў”, “Сасцы ваўчыхі”, “Стараж. славяне”, “...Нібы ў журбе, нібы ў маленні...”, “...Нёман. Дубы. Паплавы...” і інш. Вершы. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1970 – 1980 -я гг.]	32	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	86.	<p>“Павешаныя 1863-га” (“Павешаным 1863 года”), “Эпітафія. Пакараным смерцю ў 1882 годзе”, “...На Беларусі бог жыве...”, “...Данеслі добрыя людзі...”, “Ты не сніся мне, мама...”, “...Агонь з вышынь – і дом твой, як свяча...”, “...Тут кожны сядаў бы, дзе схоча...”, “Панна Варшава...”. Вершы. Накіды, чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На чарнавіку верша “Павешаныя 1863-га” – тэкст дароўнага надпісу У. Караткевіча М. Аўрамчыку [для кнігі “Памяць зямлі беларускай” ?]).</p>	<p>1980, студз. 28 – снеж. 15 (?) і б/д</p>	7	
	87.	<p>“Бог важдаецца з беларускімі прозвішчамі”. Верш. Чарнавы аўтограф, машынапіс (3 экз.), на беларускай мове.</p>	<p>1980, верас. 10 – кастр. 12</p>	5	
	88.	<p>“Наследванне Байрану”, “Неўміручасць”, “Прыватная гісторыя”, “...У бездарожжа для тых, каму шчасціць...”, “Радзіме”, “Мінашукальнікі”, “...На празрыста-блакітную роўнядзь мора...”, [“Наташы ў яе шэсцьдзсят”]. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (На чарнавіку верша “...У бездарожжа для тых, каму шчасціць...” – двухрадкоўе “Жонцы ў бальніцу”).</p>	<p>1981, крас. 27 – 1982, [лістап. 20]</p>	9	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	89.	<p>“Гляджу на тую, што спіць”, “...Страціў лес свой летні чуб...”, “Віно армянскай гісторыі”, “...З амбона хтось крычаў пра шлях да раю...”, “Новая Атлантыда”, “Былому другу”, “Беларускае мінулае”, “Песенька пра выпадак у кафе”, “...Што такое ёсць справядлівасць...”, “Склероз”, “Кітай”, “Вышэйшыя жывёлы, або “Вянец тварэння”, “Армянскія ананімныя прытчы (Вольныя пераклады)”, “Пяць стручкоў перцу”, “Раманс пра караля, што пакінуў трон”, “...Дарогі ўсёй зямлі маёй...”, “...І тады закахалася хмара...”, “Запаветы сабе: ...Аб існаванні подласці й наветаў..., ...Не злабіся на ерэтыкоў...”, “...Стаіць ля ідэі на варце...”, “Як мяне перакладалі на японскую мову, або летавылічэнне”, “Арарацкая даліна”. Вершы. Аўтограф, на беларускай мове.</p>	1981, лістап. 20 – 26	10	
	90.	<p>“Наследванне старажытнаармянскаму”, “Стараармянскае, з працягам...”, “Вінтавыя сходы”, “Ноч, калі паміраў стары дом”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.</p>	б/д [1981?]	4	
	91.	<p>“Стары певень”, “Паэт”, “Старажытны беларус”, “Балада аб развітанні”, “Смяротная страта (1 сакавіка 1884 г.)”, “Хан і табіб”. Вершы. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.</p>	1984, лют. 4 – 9	7	
	92.	<p>“Васілю Быкаву” (да 60-годдзя з дня нараджэння). Верш. Аўтограф, на беларускай мове.</p>	б/д [1984, чэрв. 19]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
93.		“Калумбы зямлі беларускай”, “Воўк”, “...Калі ў жамчужніцу пылінка трапіць...”, “...Не хачу !..”, “Зацвітае дрэва Іудзіна...”, “Васілю Быкаву да 60-годдзя”. Вершы. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1986, 15 жніўня; (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1986, жн. 15	6	
94.		“Беларуская песня”, “Машэка”, “Нявесце Каліноўскага”, “Багдановічу”, “Дзеці”, “...У дняпроўскіх хвалях...”, “...У векавечнай бацькаўшчыне клёны...”. Вершы і пасляслоўе В. Зуёнка “Крылы над роднай зямлёю”. Выданне серыі “Бібліятэка часопіса Бярозка”. Друк, на беларускай мове.	1988	4	
95.		“Паланез Агінскага” (“Развітанне з радзімай”). Верш. Чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	2	
96.		Чарнавыя накіды вершаў, песень, паэм; інш. запісы творчага характару. Аўтограф чарнілам і алоўкам, на беларускай і рускай мовах. 1.3. Раманы ([кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1982 і б/д) 1.3.1. “Каласы пад сярпом тваім” і матэрыялы да яго (1962 – 1982 і б/д)	б/д	17	
97.		“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Раздзелы I – XIV. Аўтограф, на беларускай мове.	1964	147	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	98.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Раздзелы XV – XXXI. Аўтограф, на беларускай мове.	1964	159	
	99.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Раздзелы XXXII – XXXIX. Аўтограф, на беларускай мове.	1964	149	
	100.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Раздзелы XL – XLVIII. Аўтограф, на беларускай мове.	1964	160	
	101.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Брань”. Два раздзелы. Аўтограф, на беларускай мове. (На адвароце першага ліста – запіс У.С. Караткевіча аб пачатку працы над другой кнігай рамана).	1964	12	
	102.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Брань” і кніга трэццяя “Труганнё”. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1964 ?]	28	
	103.	Уступнае слова да публікацыі рамана “Каласы пад сярпом тваім” у часопісе “Полымя”. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1964 ?]	1	
	104.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Раздзелы XIX – XLVIII. Часопісны варыянт. Выразкі з часопіса “Полымя”, 1965 г., № 3 – 6. Друк, на беларускай мове.	1965	120	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	105.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга першая “Выйсце крыніц”. Раздзелы I – XI. Машынапіс, падрыхтаваны да друку, з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і паметкамі выдавецтва, на беларускай мове.	1968	172	
	106.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга першая “Выйсце крыніц”. Раздзелы XII – XXI. Машынапіс, падрыхтаваны да друку, з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і паметкамі выдавецтва, на беларускай мове.	1968	161	
	107.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга першая “Выйсце крыніц”. Раздзелы XXII – XXXII. Машынапіс, падрыхтаваны да друку, з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і паметкамі выдавецтва, на беларускай мове.	1968	183	
	108.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Сякера пры дрэве”. Раздзелы I – VI. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1968?]	159 + 1a	
	109.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Сякера пры дрэве”. Раздзелы VII – VIII. (Экз. няпоўны, частка лістоў адсутнічае). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1968 ?]	123	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	110.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Сякера пры дрэве”. Раздзелы IX – XI. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара, на беларускай мове.	б/д [1968 ?]	143	
	111.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Сякера пры дрэве”. Раздзелы XII – XVII. (Экз. няпоўны, паасобныя лісты адсутнічаюць). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1968 ?]	148	
	112.	“Каласы пад сярпом тваім”. Раман. Кніга другая “Сякера пры дрэве”. Паасобныя старонкі. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг. ?]	15	
	113.	“Глава...” да аднаго з выданняў рамана “Каласы пад сярпом тваім”. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1970-я гг.]	2	
	114.	Матэрыялы (чарнавыя накіды, запісы, выпіскі, газетныя і часопісныя выразкі і інш.), сабраныя падчас працы над раманам “Каласы пад сярпом тваім”. Аўтограф, машынапіс, друк, на беларускай, рускай, польскай мовах. (Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам).	1962, 1963 і б/д	67	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	115.	Матэрыялы (чарнавыя накіды, асобныя старонкі, запісы, выпіскі, і інш.) да рамана “Каласы пад сярпом тваім”. Аўтограф, на беларускай, рускай, французскай мовах.	б/д [1960-я гг.]	74	
	116.	Тлумачальныя запісы ў адказ на рэдактарскія ? заўвагі і праўкі рамана “Каласы пад сярпом тваім” і пастаронкавыя заўвагі [А. Мальдзіса] на згаданы раман. Аўтограф, рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	19	
	117.	Заява У.С. Караткевіча ў сакратарыят Саюза пісьменнікаў Беларусі адносна неабгрунтаванай затрымкі выдання рамана “Каласы пад сярпом тваім” у выдавецтве “Беларусь” і просьбай абмеркаваць раман у СП Беларусі. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	1	
	118.	Стэнаграма аб’яднанага пасяджэння сакратарыяту, секцыі прозы і крытыкі Саюза пісьменнікаў Беларусі, на якім абмяркоўваўся раман “Каласы пад сярпом тваім”. (Сярод іншых – выступленне У.С. Караткевіча, 3 экз.). Машынапіс, на беларускай мове.	1967, лют. 22	197	
	119.	Запісы, зробленыя падчас абмеркавання рамана “Каласы пад сярпом тваім” у Брэсцкім педагагічным інстытуце. (На адвароце аркуша – тлумачэнні У.С. Караткевіча на заўвагі да рамана “Каласы пад сярпом тваім”, адрасаваныя Янке Брылю). Аўтограф, на беларускай мове.	1967, лістап. 2	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	120.	Заўвагі на рэцэнзіі Гарбачова і Осіна і рэдакцыйнае заключэнне на раман “Каласы пад сярпом тваім” у сувязі з падрыхтоўкай яго да выдання на рускай мове. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1970-я гг.?)	1	
	121.	Запіска аб здачы заканчэння рамана “Каласы пад сярпом тваім” М.Ф. Дубянецкаму ў канцы снежня 1982 г. Аўтограф, на беларускай мове.	1982, сак. 5	1	
		1.3.2. [“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да Зямлі” (1962 – 1963)			
	122.	[“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да Зямлі”. Раман. (Стар. 1 – 206). Машынапіс, на беларускай мове.	1962	207	
	123.	[“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да Зямлі”. Раман. (Стар. 207 – 420). Машынапіс, на беларускай мове.	1962	215	
	124.	[“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да Зямлі”. Раман. (Стар. 1 – 168). Карэктурна з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і заўвагамі рэдактара, на беларускай мове.	1963	169	
	125.	[“Нельга забыць”] = “Леаніды не вернуцца да Зямлі”. Раман. (Стар. 169 – 374). Карэктурна з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і заўвагамі рэдактара, на беларускай мове.	1963	207	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	126.	["Нельга забыць"] = "Леаніды не вернуцца да Зямлі". Раман. (Прадмова аўтара, раздзелы I – XIV). Варыянты. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	134	
	127.	Запісы, зробленыя падчас абмеркавання рамана ["Нельга забыць"] = "Леаніды не вернуцца да Зямлі" на пасяджэнні секцыі прозы СП Беларусі. Аўтограф, на беларускай мове. 1.3.3. "Чорны замак Альшанскі" і матэрыялы да яго (1968; 1979 і б/д)	1963, ліп. 8	1	
	128.	"Чорны замак Альшанскі". Раман. Чарнавыя накіды, запісы і інш. матэрыялы. Аўтограф, малюнак алоўкам, фатаграфія, на беларускай мове. Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам.	1968 і б/д	83	
	129.	"Чорны замак Альшанскі". Раман. Частка I (стар. 1 – 117). Аўтограф, на беларускай мове.	1979, крас. 4	119	
	130.	"Чорны замак Альшанскі". Раман. Частка II (стар. 118 – 244). Аўтограф, на беларускай мове.	1979, крас. 4	128	
	131.	"Чорны замак Альшанскі". Раман. Частка I. Машынапіс, на беларускай мове.	[1979]	207	
	132.	"Чорны замак Альшанскі". Раман. Частка II. Машынапіс, на беларускай мове.	[1979]	226	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	133.	“Чорны замак Альшанскі”. Раман. Частка I, 2-гі экз. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	[1979]	217	
	134.	“Чорны замак Альшанскі”. Раман. Частка I, 3-ці экз. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	[1979]	218	
	135.	“Чорны замак Альшанскі”. Раман. Частка II (экз. няпоўны, адсутнічае канчатак). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	[1979]	151	
		1.3.4. Іншыя раманы ([кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1960 і б/д)			
	136.	Пралог і чарнавыя накіды сюжэта рамана “Камсамольскі білет”. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.]	7	
	137.	Чарнавікі, фрагменты, накіды, запісы і інш. да гістарычнага рамана “Феникс”. Дадатак: чарнавік пісьма У.С. Караткевіча да Яўгена Іванавіча [Максіма Танка] адносна задумкі, сюжэта, вобраза галоўнага героя згаданага рамана. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча. Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам). Аўтограф чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах.	1956, чэрв. 20 і б/д	63	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	138.	Чарнавыя накіды да рамана (?) “Аршанская рошчына”. Дадатак: газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, апублікаваныя ў газеце “Ленінскі прызыў” у рубрыцы “3 мінулага Аршаншчыны”. Аўтограф, друк, на беларускай, рускай мовах.	1959 – 1960 і б/д	15	
	139.	“Светозарная”. Раман. Глава I. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1950-я гг.]	20	
		1.4. Аповесці, легенды, навелы ([1950-я гг.] – 1981 і б/д)			
		1.4.1. “У снягах драмае вясна” (1957; [1980-я гг.]			
	140.	“У снягах драмае вясна” (“У снягах дрэмле вясна”). Аповесць. Пачатковы план. Аўтограф, на беларускай мове.	[1957?]	2	
	141.	“У снягах драмае вясна” (“У снягах дрэмле вясна”). Аповесць. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1957, май	120 + 1а	
	142.	“У снягах драмае вясна” (“У снягах дрэмле вясна”). Аповесць. Белавы экз. рукапісу, на беларускай мове.	[1957, май]	110 + 1а	
	143.	“У снягах драмае вясна” (“У снягах дрэмле вясна”). Аповесць. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1980-я гг.]	141	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		1.4.2. “Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны” (1961)			
	144.	“Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны”. Чарнавы варыянт. Аўтограф алоўкам, машынапіс, на беларускай мове.	1961, кастр. 7	118	
	145.	“Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны”. I-ы экз. Машынапіс, на беларускай мове.	1961, кастр. 7	115	
	146.	“Легенда аб бедным д’ябле і аб адвакатах Сатаны”. II-гі экз. (Ліст 13 – адсутнічае). Машынапіс, на беларускай мове.	1961, кастр. 7	120	
	147.	“Легенда о бедном дьяволе и об адвокатах Сатаны”. Дадатак: распіска У. Ягоўдзіка аб атрыманні машынапісу для часопіса “Неман”, датаваная 15.10.1993 г. Машынапіс са слядамі праўкі алоўкам неўстаноўленай асобы, на рускай мове.	[1961]	117	
		1.4.3. “Зброя” ([1964?]; 1981)			
	148.	“Зброя”. Аповесць. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1964?]	63	
	149.	“Зброя”. Аповесць. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1964?]	132	
	150.	“Зброя”. Аповесць. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1964?]	134	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
151.		“Зброя”. Аповесць. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1964?]	139 +	1a
152.		“Слова ад аўтара”. (Уступнае слова да аповесці “Зброя”). Чарнавы аўтограф, машынапіс (2 экз.), на беларускай мове.	1981, жн. 11	13	
153.		“Зброя”. Аповесць. Часопісная расклейка. Друк, на беларускай мове.	[1981]	78	
		1.4.4. Іншыя аповесці, легенды ([1950-я гг.] – [пасля 1978] і б/д)			
154.		Радаслоўнае дрэва роду Яноўскіх і план мясцовасці, дзе адбывалася дзеянне аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха”.(На дакументах У.С.Караткевічам пазначана: “Першапачатковы план”). Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [I-я пал. 1950-х гг.]	3	
155.		“Пошчак змяіны”. Аповесць ? Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д [I-я пал. 1950- х гг. ?]	9	
156.		“Маці ветра”. Легенда. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1956, сак.	27 +	1a
157.		“Маці ветра”. Легенда. I-ы экз. Машынапіс з аўтарскай праўкай і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	1956, сак.	35	
158.		“Маці ветра”. Легенда. II-гі экз. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	1956, сак.	35	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	159.	“Раман Ракута”. Часопісны варыянт “Сівой легенды”. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1961]	85	
	160.	“Ладдзя Роспачы”. Навела. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове. (На чарнавіках – малюнкi У.С. Караткевіча).	б/д [1968 ?]	2	
	161.	“Ладдзя Роспачы”. Навела. Экз. няпоўны. Машынапіс з праўкай аўтара і неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1968]	11	
	162.	“Лісце каштанаў”. Аповесць. Экз. няпоўны, канчатак адсутнічае. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	[1972]	85	
	163.	“Лісце каштанаў”. Аповесць. Часопісная расклейка з рукапіснымі праўкамі неўстаноўленай асобы. Друк, на беларускай мове.	1973	53	
	164.	Чарнавыя накіды, заўвагі, заметкі, выпіскі і інш. да аповесці (рамана ?) “Шантаж”. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [пасля 1978]	35	
	165.	“Прадмова апавядальніка” і пералік дзеючых асоб да аповесці “Гнеўнае сонца”. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	16	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		1.5. Апавяданні (1945 – 1987 і б/д)			
	166.	“Літаратурный дневник Короткевича Владимира”. (Навела “Рябина”, накіды да артыкула “Алексей Константинович Толстой”, апавяданне “Богун-трава”, артыкул “Несколько слов о Франтишке Богушевиче как о великом поэте Белоруссии и представителе критического реализма в белорусской литературе 2-й половины XIX столетия” і інш.). Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.	1945, 1946, 1950	29	
	167.	Апавяданні “Собачья радость”, “Бетховен”, “Скрипка поет”, “Клен”, “Руки”, чарнавыя накіды і фрагменты розных апавяданняў, аповесцяў і інш. (“Вендетта”, “Девушка из Быхова” і інш.). Аўтограф чарнілам і алоўкам, на рускай, беларускай мовах. [На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча. На папцы, у якой захоўваліся дакументы, пісьменнікам пазначана: “Архіў (яшчэ з ап. год школы і універсітэцкі)”].	б/д [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.]	50	
	168.	“Венус паўночная (з цыкла “Вандраванні ў восень”)”. Апавяданне ? Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [кан. 1940-х – пач.1950- х гг. ?]	25 + 1а	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	169.	“Марсианин”, апавяданне; “...В знойных селах по летнему пусто...”, “Зеленая ручочка”, чарнавыя накіды вершаў; іншыя запісы, зробленыя ў сшытку. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча).	1952, лістап. 28 і б/д	17	
	170.	“Дыхание предков (Импрессия)”. (Пераклад з беларускай мовы – аўтара). Машынапіс, на рускай мове.	1959, май 31	12	
	171.	“Мір і меч” (“Аліва і меч”). Апавяданне. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове. (На першай старонцы У.С. Караткевічам пазначана: “Аддаў у “Маладосць”).	1959, чэрв. 14	33	
	172.	“Аліва і меч”. Апавяданне. Машынапіс з аўтарскай праўкай і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1959]	34	
	173.	“Посмертная история одного тетерева”. Апавяданне. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.	б/д [1959 ?]	21	
	174.	“Нямыя браты”. Цыкл кароткіх апавяданняў. (“Сойка”, “Як абуджаецца жанчына”, “Качка”, “Джэк”, “Куцька”, “Мядзведзь”, “Тры вароны”). Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1950-я гг.]	8	
	175.	“Ірландскія сагі”. Сага “Смерць Кухуліна” і прадмова да яе. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д [1950-я гг.]	8	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	176.	“Письмо из развалин Пиллен (историческая миниатюра)”. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1950-я гг. ?]	6	
	177.	“Лісты не спазняюцца ніколі”. Апавяданне. Машынапіс, на беларускай мове. (Прызначалася для зборніка прозы “Блакiт і золата дня”, 2 экз.).	б/д [кан. 1950-х гг.?)	55	
	178.	“Славянин. (Быль)”. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара, зробленыя алоўкам, на рускай мове.	1960, май 11	19	
	179.	“Як звяргаюцца ідалы”. Апавяданне. (3 экз.). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1960]	18	
	180.	“Карней – мышыная смерць”. Апавяданне. (2 экз.). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1961]	26	
	181.	“Лятучы Галандзец”. Апавяданне. (2 экз.). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1961]	68	
	182.	“Маленькая балерына”. Апавяданне. Машынапіс з аўтарскай праўкай і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	1961, май 1	32	
	183.	“Маленькая балерина”. Апавяданне. (Пераклад з беларускай мовы аўтара). Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1961]	17	
	184.	“Маленькая балерина”. Апавяданне. (Пераклад з беларускай мовы аўтара, 2 экз.). Машынапіс, аўтарызаваны машынапіс, на рускай мове.	б/д [1961]	58	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	185.	“Вось і ўсё”. Апавяданне. Аўтограф, на беларускай мове.	1962, крас. 22	2	
	186.	“Як поле перайсці”. Апавяданне. Аўтограф, на беларускай мове.	1962, крас. 22	1	
	187.	В.П. Зайцаў. “Одна из многих”. Апавяданне, прысвечанае мінёрам-тральшчыкам з паметай “На конкурс”. Апавяданне напісана У.С. Караткевічам. Чарнавік. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1965 ?]	6	
	188.	“Дуб Кривашапкі. (Апавяданне аб падарожжы ў стагоддзі)”. Машынапіс з аўтарскай праўкай, выразка з газеты “ЛіМ” і апошня старонка рукапісу, на беларускай мове. (Старонкі 1 – 11 рукапісу захоўваюцца ў ф. № 11, воп. 1, адз. зах. 126).	1966, лют. 12, 1968, снеж. 10	26	
	189.	“Страна Цыгания”. Апавяданне. Аўтограф, на рускай мове.	1969, кастр. 15	6	
	190.	“Краіна Цыганія”. Апавяданне. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1969]	2	
	191.	“Краіна Цыганія”. Апавяданне. Варыянты. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1969 ?]	35	
	192.	“Череп (из цикла “Оскал войны”)”. Апавяданне. Чарнавікі. (На адвароце 1-га аркуша – фрагмент сцэнарыя мастацкага фільма “Гневное солнце, палящее...” ?). Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1960-я гг. ?]	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	193.	“Вялікі Шан Ян. (Песня пра баявыя калясніцы)”. Апавяданне. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1970, сак. 28	23	
	194.	“Вялікі Шан Ян. (Песня пра баявыя калясніцы)”. Апавяданне. (I-ы экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	[1970, сак. 28]	44	
	195.	“Вялікі Шан Ян. (Песня пра баявыя калясніцы)”. Апавяданне. (II-і экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	1970, сак. 28	44	
	196.	“Былі ў мяне мядзведзі”. Апавяданне. Выразка з часопіса “Полымя”, 1971 г., № 4. Друк, на беларускай мове.	1971, крас.	7	
	197.	“Былі ў мяне мядзведзі”. Апавяданне. (3 экз., адзін з іх – няпоўны). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [пач. 1970-х гг.]	86	
	198.	“Караблі мары”. Апавяданне. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [пасля 1976]	3	
	199.	“Паляшук”. Апавяданне. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1987 г., 27 лістапада. (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1987, лістап. 27	6	
	200.	“Госць прыходзіць на золкім святанні”. Апавяданне. (2 экз.). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	96	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	201.	“Пасмяротная гісторыя аднаго цецярука”. Апавяданне. (3 экз., у адным з іх – рукапісныя паметкі неўстаноўленай асобы). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	69	
	202.	“Вока тайфуна”. Апавяданне. (2 экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д	72	
	203.	“Вока тайфуна”. Апавяданне. (На палях машынапісу – заўвагі Хв. Жычкі, на абгортцы – запіс У.С. Караткевіча наконт згаданых заўваг). Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	б/д	36	
	204.	“Крыж Аняліна”. Апавяданне. Накіды, чарнавікі. Аўтограф, на беларускай мове. (Апавяданне засталася няскончаным).	б/д	18	
	205.	“Крыж Аняліна”. Апавяданне. (Апавяданне засталася няскончаным). У тэксце – рукапісныя праўкі А. Мальдзіса. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	18	
	206.	“Здарэнне з класікай. (Апавяданне – даследванне аб жаху)”. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	22	
	207.	“Залаты бог”. (3 цыкла “Казкі мора”). Апавяданне. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	58	
	208.	“Другі матрыярхат (апакаліпсічная навела, не пазбаўленая праўдзівасці)”. (На адвароце аркуша – чарнавыя накіды неўстаноўленага апавядання). Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	209.	“Сонца апошняга дня”. Апавяданне. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	6	
	210.	“Армагедон”. Апавяданне ? Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове. 1.6. П’есы ([1950-я гг.] – 1985 і б/д) 1.6.1. [“Кастусь Каліноўскі”] = “Смерць і неўміручасць Кастуся Каліноўскага” і матэрыялы да яе (1963, [1971] і б/д)	б/д	2	
	211.	[“Кастусь Каліноўскі”] = “Смерць і няўміручасць Кастуся Каліноўскага”. Трагедыя ў трох актах, трынаццаці карцінах. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1963]	110	
	212.	[“Кастусь Каліноўскі”] = “Смерць і няўміручасць Кастуся Каліноўскага”. Трагедыя ў трох актах, трынаццаці карцінах. Фрагменты. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1963 ?]	18	
	213.	Запісы, зробленыя падчас абмеркавання п’есы “Кастусь Каліноўскі” на мастацкім савеце Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і інш. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах. (На дакументах – малюнкi У.С. Караткевіча).	1963, май 22 і б/д	10	

В О П І С

арадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	214.	<p>“Пісьменнік напісаў п’есу...”. Нататка аб пасяджэнні секцыі драматургіі СП Беларусі, на якім абмяркоўвалася п’еса “Кастусь Каліноўскі”, і запісы, зробленыя У.С. Караткевічам падчас гэтага абмяркавання. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.</p> <p align="center">1.6.2. “Званы Віцебска” і матэрыялы да яе ([1973, 1976] і б/д)</p>	[1971], лют. 17	7	
	215.	“Званы Віцебска” (хроніка з XVII стагоддзя ў трох дзях, шасці карцінах). Анатацыя на п’есу. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1973]	2	
	216.	“Прыблізны план “Набата”. (“Званы Віцебска”). Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1-я пал. 1970-х гг.]	11	
	217.	Заўвагі на варыянт п’есы “Званы Віцебска”, прапанаваны Беларускаім тэатрам імя Якуба Коласа, і спісак актёраў, занятых у спектаклі. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д [1-я пал. 1970-х гг.]	2	
	218.	Запісы, зробленыя падчас абмеркавання п’есы “Званы Віцебска” у калегіі Міністэрства культуры Беларусі, і размовы з рэжысёрам [В. Мазынскім?]. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д [1-я пал. 1970-х гг.]	5	
	219.	“Некаторыя тлумачэнні наконт рэцэнзіі Васіля Іванавіча Мялешкі на маю п’есу “Званы Віцебска”. (На абгортцы – паясняльны запіс У.С. Караткевіча). Машынапіс, аўтограф, на беларускай мове.	[1976]	27	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	220.	<p>Матэрыялы (чарнавыя накіды, выпіскі, запісы і інш.), сабраныя падчас працы над п’есай “Званы Віцебска”. Аўтограф, малюнак алоўкам і чарнілам, на беларускай, рускай мовах.</p> <p align="center">1.6.3. “Калыска чатырох чараўніц” і матэрыялы да яе (1981 – 1982 і б/д)</p>	б/д	35	
	221.	“Калыска чатырох чараўніц”. [Драма ў дзвюх дзеях шасці карцінах з казачным пралагам і эпілогам] = Драма ў трох дзеях з пралагам. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [пач. 1980-х гг.]	18	
	222.	“Калыска чатырох чараўніц”. Драма ў дзвюх дзеях шасці карцінах з казачным пралагам і эпілогам. Аўтограф, на беларускай мове.	1981, крас. 23	35	
	223.	“Калыска чатырох чараўніц”. Драма ў дзвюх дзеях шасці карцінах з казачным пралагам і эпілогам. (1-ы экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1981 ?]	65	
	224.	“Калыска чатырох чараўніц”. Драма ў дзвюх дзеях шасці карцінах з казачным пралагам і эпілогам. (2-і экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1981 ?]	68	
	225.	“Калыска чатырох чараўніц”. Урывак з п’есы. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1982 г., 9 ліпеня. Друк, на беларускай мове.	1982, ліп. 9	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	226.	<p>“Калыска чатырох чараўніц”. Матэрыялы (запісы, выпіскі, накіды і інш.) да п’есы. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.</p> <p>1.6.4. “Маці ўрагану” і матэрыялы да яе (1982, 1985 і б/д)</p>	б/д [1980-я гг.?)	12	
	227.	“Маці ўрагану”. Трагедыя ў трох дзях, дзевяці карцінах. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1982, лют. 15	67	
	228.	“Маці ўрагану”. Трагедыя ў трох дзях, дзевяці карцінах. (1-ы экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1982]	130	
	229.	“Маці ўрагану”. Трагедыя ў трох дзях, дзевяці карцінах. (2-і экз.). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1982]	130	
	230.	“Маці ўрагану”. Трагедыя ў трох дзях, дзевяці карцінах. (Перадрук пасля ўнясення правак пісьменнікам). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1982]	128	
	231.	“Маці ўрагану”. Трагедыя ў трох дзях, дзевяці карцінах. Расклейка. Друк, на беларускай мове.	б/д [1985]	77	
	232.	“Маці ўрагану”. Агульны план, пералік дзеючых асоб, чарнавыя накіды, выпіскі і інш. матэрыялы да п’есы. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д	34	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		1.6.5. Іншыя п'есы ([1950-я гг.] – 1963 і б/д)			
	233.	“Ніва непалітая”. П'еса ?. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1950-я гг.]	3	
	234.	“Трошкі далей ад Месяца...”. Драма ў чатырох дзеях, шасці карцінах. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1960 ?]	75	
	235.	Запіска аб задуме п'есы “Максім, Магдалена і лебедзь” (варыянты) і чарнавыя накіды да сюжэту згаданай п'есы. Аўтограф, на беларускай мове.	1963 і б/д	6	
	236.	[“Малібог” ?]. Драматургічны твор. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д	5	
	237.	“Дзіва Юрыя пра змяя”, “Містэрыя пра двух маці”. Драматургічныя творы. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	1	
		1.7. Сцэнарыі (1959 – 1982 і б/д)			
		1.7.1. “Мертвые воскресают” (“Зямная соль”) 1961 і б/д			
	238.	“Мертвые воскресают” (“Земная соль”). Сцэнарый мастацкага фільма. I-ы экз. Машынапіс, на рускай мове.	1961	86	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	239.	“Мертвые воскресают” (“Земная соль”). Сцэнарый мастацкага фільма. 2-і экз. (На першай старонцы пазначана: “Обсужден редсоветом 22 мая 1962 г.”). Машынапіс, на рускай мове.	1961	89 + 1а	
	240.	“Зямная соль”. Сцэнарый паўнаметражнага мастацкага фільма. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі неўстаноўленай асобы, на беларускай, рускай мовах. Дадатак: заключэнні на літаратурны сцэнарый згаданага фільма начальніка сцэнарнага аддзела кінастудыі “Беларусьфільм” М. Гарулёва і пратакол пасяджэння рэдакцыйнага савета, на якім абмяркоўваўся сцэнарый.	1961 і б/д	85	
	241.	“Мертвые воскресают” (“Земная соль”). Сцэнарый мастацкага фільма. 2-і варыянт. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове. 1.7.2. “Гнеўнае сонца” (“Гнеўнае сонца, пякучае”) і матэрыялы да яго (1961 – 1963 і б/д)	б/д [1960-я гг.?)	104	
	242.	“Гневное солнце, палящее... (Поэма о тропе смелых)”. Сцэнарый мастацкага фільма. “Против всех”. 4-я кінанавела. Аўтограф, на рускай мове.	1961	14	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	243.	“Гнеўнае сонца”. Сцэнарый мастацкага фільма. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1961 ?]	91 + 1а	
	244.	[“Гневное солнце, палящее...”]. Сцэнарый мастацкага фільма. “Смерть примуса”. 1-я кінаавелла. (2 экз.). Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	47	
	245.	[“Гневное солнце, палящее...”]. Сцэнарый мастацкага фільма. “Когда жгут корабли”. 3-я кінаавелла. (2 экз.). Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	40	
	246.	[“Гневное солнце, палящее...”]. Сцэнарый мастацкага фільма. “Чаша весов”. 3-я кінаавелла. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	28	
	247.	[“Гневное солнце, палящее...”]. Сцэнарый мастацкага фільма. “Только звездный плац”. Кінаавелла. Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	35	
	248.	[“Гневное солнце, палящее...”]. Матэрыялы да сцэнарыя мастацкага фільма (чарнавыя накіды сюжэта, вершы і інш). Аўтограф, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	б/д [1960-я гг.]	8	
	249.	Запісы, зробленыя падчас абмеркавання сцэнарыя мастацкага фільма “Гневное солнце” на 2-й сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі кінастудыі “Беларусьфільм” і пратакол пасяджэння згаданай калегіі. (У пратаколе – выступленне У.С. Караткевіча; на дакументах – малюнкі пісьменніка). Аўтограф, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1963, май 28	13	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<p>1.7.3. “Чорны замак Альшанскі” (1982 і б/д)</p>			
	250.	<p>“Черный замок Ольшанский”. План кінасцэнарыя мастацкага фільма. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.</p>	<p>б/д [1982 ?]</p>	<p>12</p>	
	251.	<p>“Черный замок Ольшанский (сценарий полнометражного трехсерийного художественного фильма)”. Аўтограф, на рускай мове.</p>	<p>1982</p>	<p>109</p>	
	252.	<p>“Черный замок Ольшанский. Сценарий полнометражного художественного фильма в трех сериях”. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.</p>	<p>1982</p>	<p>194</p>	
		<p>1.7.4. Іншыя сцэнарыі і матэрыялы да іх (1959 – 1981 і б/д)</p>			
	253.	<p>“Дзеці вялікай ракі”. Сцэнарыі мастацкага фільма. Аўтограф, на беларускай мове.</p>	<p>1959, верас.12</p>	<p>47 + 1а</p>	
	254.	<p>“Мои друзья – гении”. Сцэнарыі кінафільма. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на рускай мове.</p>	<p>б/д [1950-я гг.]</p>	<p>2</p>	
	255.	<p>“Батальон желторотых (сценарий полнометражного художественного фильма)”. Чарнавікі. Аўтограф, на рускай мове.</p>	<p>б/д [1950-я гг.]</p>	<p>9</p>	
	256.	<p>Чарнавыя накіды да неўстаноўленай кінанавелы. Аўтограф, на рускай мове.</p>	<p>б/д [1950-я гг.]</p>	<p>5</p>	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	257.	“Белая радуга”. Кінанавела і фрагмент 1-га раздзела гэтай навелы. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.	1961, крас. 28 і б/д	26	
	258.	“Легенда о бедном дьяволе и об адвокатах сатаны”. Сцэнарый поўнаметражнага мастацкага фільма. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.	1961, кастр. 7 і б/д	62	
	259.	“Легенда о бедном дьяволе и об адвокатах сатаны”. Сцэнарый поўнаметражнага мастацкага фільма. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.	1961	102	
	260.	“Памяць камення”. (“Памяць”). Сцэнарый кінафільма. Чарнавік, аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1965]	10	
	261.	“Памяць”. Сцэнарый тэлевізійнага фільма. Аўтограф, 2 машынапісныя экз., на беларускай мове.	1965, лістап.16	39	
	262.	“Найкарацейшы неабходны маршрут кінаэкспедыцыі”, састаўлены для здымачнай групы “Беларусьфільма”, якая здымала фільм “Памяць камення”. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1965 ?]	3	
	263.	“Хрыстос прыямліўся ў Гародні”. Сцэнарый мастацкага фільма. 1-ы варыянт. Накіды. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.	б/д [1965]	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	264.	Запісы, зробленыя падчас абмеркавання сцэнарыя мастацкага фільма “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” на сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі кінастудыі “Беларусьфільм”; пералік заўваг і патрабаванняў да гэтага сцэнарыя і чарнавыя накіды да яго 3-га варыянта. (На адвароце ліста 5 – чарнавыя накіды нарыса пра маракоў “Вино уму не товарищ”). Аўтограф чарнілам і алоўкам, на рускай, беларускай мовах.	1965, ліп. 27 – жн. 19 і б/д	7	
	265.	“Батлейка дзеля “Вашчылы”. Чарнавы аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1965 ?]	19	
	266.	Спіскі акцёраў і членаў кіназдымачнай групы фільма “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”. (На дакументах – рукапісныя заўвагі і малюнкi У.С. Караткевіча). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966 – 1967]	3	
	267.	“Чорны дуб”. Сцэнарый кароткаметражнага фільма. I-я частка. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1967, май 4	9	
	268.	“Беларусь”. Сцэнарый каляровага дакументальнага фільма і прадмова да яго. Чарнавы аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	1972, май 12	40	
	269.	“Рассказы из каталажки”. Сцэнарый поўнаметражнага мастацкага фільма і матэрыялы да яго. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.	1972, 1980 і б/д	65	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	270.	“Рассказы из каталажки”. Сцэнарый поўнаметражнага мастацкага фільма. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.	1972	74	
	271.	“Чырвоны агат”. Чарнавыя накіды сцэн да мастацкага фільма, зробленыя падчас здымак. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1973]	2	
	272.	У. Караткевіч, В. Шматаў, Э. Варашылаў. “Магілёў і Магілёўшчына”. Сцэнарны план тэлеперадачы з цыкла праграм “Спадчына”. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі Э. Варашылава і неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	1977	17	
	273.	“Замечания на режиссерский сценарий двухсерийного художественного фильма “Дикая охота короля Стаха”. Чарнавы аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	1979, май 16	14	
	274.	Сцэнарый урачыстага вечара з удзелам акцёраў Беларускага дзяржаўнага тэатра імя Янкі Купалы. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1970-я гг.?)	2	
	275.	“Кинорассказ о Полоцке”. Чарнавыя накіды. (На адвароце аркуша – запісы па праблеме апавядання). Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д [2-я пал.1970-х гг.?)	1	
	276.	“Магілёўшчына – край легендарны”. Сцэнарый тэлеперадачы з цыкла праграм “Спадчына”. (Аўтар і вядучы – У.С. Караткевіч). Машынапіс, на беларускай мове.	1981	16	
	277.	У. Караткевіч, Г. Бекарэвіч. “Галя”. Сцэнарый поўнаметражнага мастацкага фільма. Аўтограф, на рускай мове.	б/д	72 + 1а	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	278.	“Нивы, колыбель наша”. Сцэнарый поўнаметражнага мастацкага фільма. (Экз. няпоўны, стар. 28, 29 – адсутнічаюць). Машынапіс, на рускай мове.	б/д	89	
	279.	“Задума “Слова”. Чарнавік заяўкі на сцэнарый фільма па матывах “Слова о полку Игореве” і накіды да гэтага сцэнарэя. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах.	б/д	3	
	280.	Дыктарскі тэкст да фільма “Свидетели вечности”. Чарнавікі, варыянты. Аўтограф, на рускай мове. 1.8. Казкі (1973 – 1981 і б/д)	б/д	8	
	281.	“Казка пра Вераб’я, Саву і птушыны суд”. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1973, снеж. 21	5	
	282.	“Казка пра чортаў скарб” (“Чортаў скарб”). Машынапіс і выразка з часопіса “Бярозка”, 1974, № 10, (3 экз.), на беларускай мове.	1974, [1975]	13	
	283.	“Пасварыліся – памірыліся”. Казка. Чарнавыя накіды. Аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай (2 экз.), на беларускай мове.	б/д [1977, верас.16]	11	
	284.	“Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў...”. Казка. Машынапіс, на беларускай мове.	[1978]	11	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	285.	“Вясна ўвосень”. Казка. Аўтограф з праўкай неўстаноўленай асобы, машынапіс з аўтарскай праўкай (3 экз.), на беларускай мове.	1980, ліп. 31	14	
	286.	“Вясна ўвосень”. Казка. Часопіс “Вясёлка”, 1980, № 11, (3 экз.), на беларускай мове.	1980	24	
	287.	“Нямоглы бацька”. Казка. Машынапіс з аўтарскай праўкай, часопіс “Бярозка”, 1980, № 11, на беларускай мове.	1980	31	
	288.	“Жабкі і Чарапахы”. Казка. Чарнавік. Аўтограф, машынапіс (2 экз.), на беларускай мове.	1980, жн.1	10	
	289.	“Жабкі і Чарапахы”. Казка. Часопіс “Вясёлка”, 1981, № 8, (2 экз.), на беларускай мове.	1981, [жн.]	16	
	290.	У. Караткевіч, А. Лойка. “Пра Пана Галавана”. Казка. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1981, лістап.18	5	
	291.	У. Караткевіч, А. Лойка. “Пра Пана Галавана”. Казка. Машынапіс з аўтарскай праўкай, (2 экз.), на беларускай мове.	б/д [1981 ?]	14	
	292.	У. Караткевіч, А. Лойка. “Пра Пана Галавана”. Казка. Частка II. (2 экз.). Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1981 ?]	22	
	293.	“Бліны на дрэве, грушы на вярбе”. Казка. Чарнавія накіды, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	б/д	12	
	294.	Чарнавія накіды сюжэтаў розных казак. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	б/д	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		1.9. Нарысы, эсэ ([1955] – 1982 і б/д)			
295.		“Исторический очерк восстания 1863 г. в Польше, Белоруссии и Литве”. Чарнавікі, варыянты. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1955]	51	
296.		“Каліноўскі”. Нарыс ? аб жыцці і дзейнасці К. Каліноўскага. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [пасля 1961]	12	
297.		“І будуць людзі на зямлі”. Эсэ. Чарнавы аўтограф і выразка з часопіса “Маладосць”, 1964, № 3, на беларускай мове.	1963, 1964	20	
298.		[“Рождения сорок второго”] = “... могут гордиться сыном”. Нарыс. Аўтограф і выразка з газеты “Боевая вахта”, 1965, 29 жніўня, на рускай мове.	1965, жн. 29	5	
299.		“Песня з паўночных Афін”. Эсэ. Выразка з часопіса “Маладосць”, 1965, № 9, на беларускай мове.	1965	3	
300.		“Счастливого плавания, старшина !”. Нарыс. Чарнавыя накіды, стар. 3 – 5 рукапісу і выразка з газеты “Боевая вахта”, 1965, 16 верасня, на рускай мове.	1965	5	
301.		“Их опыт должен быть закреплен”. Нарыс пра афіцэраў і маракоў Ціхаакіянскага флоту. Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1965 ?]	10	
302.		“Браслаўе”. Нарыс ? Аўтограф (ліст 3 – адсутнічае), машынапіс, на беларускай мове.	б/д [пасля 1965]	9	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	303.	У. Караткевіч, А. Мальдзіс. “Горад паўстае. 1863 – 64 гг.” (“Каліноўшчына ў Мінску”, “Мінск у паўстанні 1863 года”). Эсэ. Чарнавікі, варыянты. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1966, студз. 20 і б/д	45	
	304.	“Земля под белыми крыльями”. Эсэ. Аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	1966, кастр. 6	7	
	305.	“Летапісец”. Эсэ, прысвечанае 75-годдзю з дня нараджэння М. Багдановіча. Чарнавыя накіды, аўтограф, машынапіс, выразка з часопіса “Малодосць”, 1966, № 12, на беларускай мове.	1966	17	
	306.	“Земля под белыми крыльями”. Эсэ. “Вестник АПН. По Советскому Союзу”, 1967, № 3 /1546/, 4 студзеня. Эракопія, на рускай мове. (На дакуменце – рукапісныя паметкі У.С. Караткевіча).	1967, студз. 4	19	
	307.	“Рша камен...”. Эсэ да 900-годдзя Оршы. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1967, 4 ліпеня (2 экз), на беларускай мове.	1967, ліп. 4	2	
	308.	“Песні радасці, песні журбы камянёў”. Эсэ. Чарнавік і белавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1967	10	
	309.	“Зеленая и золотая песня Беловежи”. Нарыс. Аўтограф, на рускай мове.	1969, лют. 14	5	
	310.	“Званы ў прадоннях азёр”. Нарыс. Аўтограф, на беларускай мове.	1969, ліп. 20	54	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	311.	“Званы ў прадоннях азёр”. Нарыс. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара і выразка з часопіса “Маладосць”, 1969, № 12, на беларускай мове. Дадатак: распіска перакладчыка У. Кудзінава за 23 жніўня 1985 г. аб атрыманні 2-х экз. перакладу згаданага нарыса для падрыхтоўкі публікацыі ў часопісе “Неман”, на рускай мове.	1969, ліп. 20	113	
	312.	“Цёплы жнівеньскі поўдзень”. Эсэ да 60-годдзя з дня нараджэння М. Лужаніна. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1969, жн. 25	15	
	313.	“Цёплы жнівеньскі поўдзень. (Максіму Лужаніну – шэсцьдзесят год)”. Эсэ. Выразка з часопіса “Полымя”, 1969, № 11 (2 экз.), на беларускай мове.	1969	11	
	314.	“Теплый полдень августа”. Эсэ да 60-годдзя з дня нараджэння М. Лужаніна у перакладзе з беларускай мовы аўтара. Аўтограф, на рускай мове.	[1969]	16	
	315.	[“Теплый полдень августа”]. Эсэ да 60-годдзя з дня нараджэння М.Лужаніна у перакладзе з беларускай мовы аўтара. Экз. няпоўны, пачатак адсутнічае. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на палях – заўвагі алоўкам неўстаноўленай асобы, на рускай мове.	[1969]	23	
	316.	“Замест праспекту да кнігі “Зямля пад белымі крыламі” (“Мая Беларусь”)). Аўтограф, на беларускай мове.	1970, жн. 26	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	317.	“Saxifraga”. Эсэ пра Л. Украінку. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1970, лістап. 3	18	
	318.	“Saxifraga”. Эсэ пра Л. Украінку. Машынапіс з аўтарскай праўкай (2 экз.) і выразка з часопіса “Полымя”, 1971, № 2, на беларускай мове.	1970, 1971	79	
	319.	У. Караткевіч, А. Грачанікаў, У. Паўлаў, М. Чурылін. “Легенды і былі гары Магнітнай”. Нарыс. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1971, сак.17 – 18	10	
	320.	“Зямля пад белымі крыламі” (Мая Беларусь)”. Нарыс. (Экз. для ўкраінскага выдавецтва “Веселка”). Машынапіс з аўтарскай і рэдактарскай праўкай, на беларускай мове.	1971	236	
	321.	“Вера ў сілу дабрыні, або сын Беларусі, сын Прагі”. Эсэ пра Ф. Скарыну. Чарнавік, аўтограф, машынапіс і стар. 8 – 9 газеты “ЛіМ”, 1977, 11 сакавіка (3 экз.), на беларускай мове.	1973, ліп. 5; 1977, сак. 11	32	
	322.	“Тысячу стагоддзяў табе”. Эсэ пра Віцебск. Чарнавыя накіды, аўтограф, машынапіс і выразка з часопіса “Маладосць”, 1974, № 8, на беларускай мове.	1974	35	
	323.	[“І наш “Фаўст”] = “Аб першым перакладзе “Фаўста” Гётэ”. Эсэ. Фрагмент чарнавіка, машынапіс з аўтарскай праўкай і выразка з часопіса “Маладосць”, 1978, № 5, на беларускай мове.	1977, 1978	37	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	324.	“Людзі зямлі беларускай”. Фрагменты з кнігі “Зямля пад белымі крыламі” з уступным словам аўтара. Старонка газеты “Голас Радзімы”, 1978, 5 студзеня, на беларускай мове.	1978, студз.	2	
	325.	“Вільнюс – частка душы маёй”. Эсэ. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1980, крас. 20	8	
	326.	“Сцюдзёная вясна, або тысяча год і сем дзён”. Эсэ. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1980, чэрв. 20	17	
	327.	“Сон аб тым, што было”. Эсэ ? Чарнавік, аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	1980, ліп. 28	19	
	328.	“Нет большей любви...”. Эсэ да стагоддзя з дня нараджэння Янкі Купалы. Чарнавікі, варыянты, белавік. /На адвароце першай старонкі – верш-прысвячэнне А. Глобусу “Чорная часіна (страшная казка)” жарталівага характару/. Аўтограф, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1981, жн.22, 23	37	
	329.	“Абраная”. Эсэ пра Украіну. Чарнавія накіды, аўтограф, машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара, на беларускай мове.	1982, сак. 1	34	
	330.	“Мой се градок !”. Эсэ пра Кіеў. Чарнавікі, варыянты. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	[1982], сак. 17	36	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	331.	“Мсціслаў – дьяментавы горад. /Эсэ пра гісторыю і людзей адной зямлі/”. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1982, верас. 4	49	
	332.	“Я люблю цябе (гімн)”. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове. 1.10. Артыкулы, нататкі і інш. (1962 – 1982 і б/д)	б/д	5	
	333.	“Пакуль сэрца б’ецца”. Артыкул пра Янку Купалу. Машынапіс і выразка з часопіса “Малодосць”, 1962, № 7, на беларускай мове.	1962	9	
	334.	“Гэта было 10 сакавіка 1864 года... (Да 100-годдзя з дня смерці Кастуся Каліноўскага)”. Артыкул. Чарнавік, аўтограф, выразка з часопіса “Беларусь”, 1964, № 3, на беларускай мове.	1964, [сак.]	4	
	335.	“Кветкі Беларусі. (Беларуская паэзія апошніх год)”. Артыкул. Чарнавік, аўтограф, на беларускай мове.	1964, чэрв. 29	3	
	336.	“Дружба навеки”. Артыкул. Чарнавік, аўтограф, на рускай мове. На дакумеце – паметка аўтара: “Артыкул для літоўскай газеты (быў надрукаваны)”.	[1964]	5	
	337.	“Людым простым к доброму наўчэнню... (475 лет со дня рождэння беларускага просветителя и першопечатника Георгія Скорины)”. Артыкул. Аўтограф, на рускай мове.	1965, студз. 24	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	338.	“Людзям простым к добраму навучэнню”, “Людзям простым для добрага навучэння”. Артыкулы. Выразка з газеты “Ніва”, 1965, 14 сакавіка і газета “Ніва”, 1967, 6 жніўня, на беларускай мове.	1965, 1967	6	
	339.	“На камні гісторыі”. Нататка. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1967, 1 студзеня, на беларускай мове.	1967, студз. 1	2	
	340.	“Твой зорны шлях”. Артыкул. Чарнавік, аўтограф, газета “Чырвоная змена”, 1967, 25 чэрвеня, на беларускай мове.	1967, чзрв. 25 і б/д	3	
	341.	“Мой друг і мая зямля”. Артыкул, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння Я. Брыля. Выразка з часопіса “Маладосць”, 1967, № 8, на беларускай мове.	1967	6	
	342.	У. Караткевіч, Р. Барадулін. “Брама Радзімы”. Нататка пра працу над помнікамі для мемарыяльнага комплексу Брэсцкай крэпасці. Аўтограф, на беларускай мове.	1968, лют. 12	5	
	343.	У. Караткевіч, А. Мальдзіс. “Роздум над адным праектам”. Артыкул пра стварэнне праекта помніка М. Багдановічу і чарнавыя накіды да яго. Артыкул напісаны У. Караткевічам, у тэксце – праўкі А. Мальдзіса. Аўтограф, на беларускай мове.	1968, сак. 12	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	344.	У. Караткевіч, А. Мальдзіс. “Роздум над адным праектам”. Артыкул пра стварэнне праекта помніка М. Багдановічу. Аўтарызаваны машынапіс. У тэксце – рукапісныя праўкі У. Караткевіча і А. Мальдзіса, на беларускай мове.	[1968]	5	
	345.	“Князь і гусяр”. Нататка, прысвечаная творчасці мастака А. Кашкурэвіча. Выразка з часопіса “Малодосць”, 1969, № 8, на беларускай мове.	1969	3	
	346.	[“Родная мова”] = “Гімн роднай мове”. Артыкул. Чарнавыя накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1969 ?]	1	
	347.	[“Задума: узнікненне і ўвасабленне”]. Ліст да польскага вучонага Міраслава Ахоцкага. Чарнавік, белавік. Аўтограф і машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	1970, лістап. 22	25	
	348.	“Читателям Чозени”. Нататка для часопіса “Молодая гвардия”. Аўтограф, на рускай мове.	[1970]	7	
	349.	“З шалёнай вышыні (песня аб далечах)”. Аўтограф і выразка з газеты “Чырвоная змена”, 1971, 16 лютага, на беларускай мове.	1971, лют. 2, 16	5	
	350.	“Задума: узнікненне і ўвасабленне”. Ліст да польскага вучонага Міраслава Ахоцкага. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1971, 12 сакавіка, (3 экз.), на беларускай мове.	1971, сак. 12	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
351.		У. Караткевіч, А. Грачанікаў, У. Паўлаў, М. Чурьлін. “Легенды і былі гары Магнітнай”. Артыкул. Газета “ЛіМ”, 1971, 26 сакавіка (2 экз.), на беларускай мове. Дадатак: газетныя выразкі паведамленняў аб наведванні Магнітагорска групай беларускіх пісьменнікаў, сярод якіх быў У.Караткевіч.	1971, сак. 16 – 26	14	
352.		“Отходная расказу”. Артыкул для “Літаратурнай газеты”. Чарнавікі. Аўтограф, на рускай мове.	1972, сак. 16	15	
353.		“Шляхі ў палях”. Артыкул да 50-годдзя з дня нараджэння У. Калесніка. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1972, чэрв. 15	9	
354.		“Что случилось с рассказом?”. Артыкул. Выразка з “Літаратурнай газеты”, [1972, 11 кастрычніка], (2 экз.), на рускай мове.	[1972, кастр. 11]	2	
355.		[Да 25-годдзя з дня незалежнасці Індыі]. Артыкул ? Чарнавыя накіды алоўкам, аўтограф, на беларускай мове.	[1972]	1	
356.		[“Рыгору Раманавічу Шырме – сардэчныя словы любові”]. Артыкул. Чарнавыя накіды, аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1972]	2	
357.		[Пра свята кнігі ў Полацку]. Нататка. Чарнавыя накіды, аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1972 ?]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	358.	“Жажда”. Артыкул, прысвечаны мастаку А. Кашкурэвічу. Чарнавікі, аўтограф, машынапіс і выразка з часопіса “Дружба народів”, 1973, № 9, на рускай мове.	1973	23	
	359.	“Святая Предслава”. Артыкул. Чарнавік, аўтограф, машынапіс (2 экз.) і запіска неўстаноўленай асобы да Аляксандра Сяргеевіча (прозвішча не пазначана) адносна гэтага артыкула. На рускай мове. Дадатак: П. Вайтовіч. “Ефросинія Полоцкая”. Артыкул. (Старонка з газеты “Голас Радзімы”, 1973, № 21).	1973	14	
	360.	“Коласаўцы”. Артыкул, прысвечаны Беларускаму тэатру імя Я. Коласа. Бюлетэнь БТА “Тэатральны Мінск”, 1976, № 2, стар. 19, на беларускай мове.	1976	26	
	361.	[“Наш агульны клопат”] = “Пад адкрытым небам”. Артыкул, прысвечаны стварэнню ў Беларусі музея народнай архітэктуры і быту. Чарнавія накіды, аўтограф, машынапіс з рукапіснымі праўкамі А. Мальдзіса (2 экз.), выразка з газеты “Звязда”, 1977, 17 сакавіка (3 экз.), на беларускай, рускай мовах.	1976, 1977	15	
	362.	/У.С. Караткевіч/ = Славамір Цыбаты. “Ці дажывём да ста год, або пасмяротнае рыданне”. Артыкул ? Чарнавікі, аўтограф, машынапіс з аўтарскай праўкай (2 экз.), на беларускай мове. Дадатак: часопісная выразка нататкі “Czy dożyjemy stu lat ?”, на польскай мове.	1977, лістап. 3 і б/д	39	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	363.	[“З вадой і без вады”] = “Ад смагі паміраем над вадой...” (нешта фельетонападобнае)”. Чарнавік, аўтограф, выразка з газеты [“Звязда”], 1979, 15 ліпеня, на беларускай мове.	1979, май 19, ліп. 15	7	
	364.	“К вопросу о лопухах”. Нататка. (Нататка напісана ў форме пісьма ў рэдакцыю “ЛГ”). Аўтарызаваны машынапіс, (2 экз.), на рускай мове. Дадатак: газетная выразка артыкула “Добра жаляючы поэту...” у адказ на які была напісана згаданая нататка.	1979, кастр. 27	9	
	365.	“Я хачу правесці Вас па зямлі...”. Тэкст да альбома “Памяць зямлі беларускай”. Чарнавыя накіды, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	[1979]	12	
	366.	“Абдуванчык на кромцы вады”. Артыкул. Чарнавік, аўтограф, на беларускай мове.	1980, студз. 18	9	
	367.	“Мова (што я думаю пра цябе)”. Артыкул. Чарнавыя накіды, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1980, студз. 27	41	
	368.	“Джон – ячменное зерно”. Артыкул. Чарнавыя накіды, аўтограф, машынапіс, падпісаны крыптанімам “Н.Н.”, на рускай мове.	1981, лістап. 20	7	
	369.	Ліст “Господину Председателю II специальной сесии Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению – от белорусского писателя Владимира Короткевича”. Чарнавік, аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	1982, чэрв. 2	9	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	370.	“Зліццё з душой народнай”. Артыкул, прысвечаны 100-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Часопіс “Бярозка”, 1982, № 7, (2 экз.), на беларускай мове.	1982, ліп.	36	
	371.	“Наш Фаўст”. Артыкул. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	3	
	372.	“Чароўная лямпа” (“5966 год”). Артыкул. Чарнавыя накіды, аўтограф, на беларускай мове.	б/д	1	
		1.11. Рэцэнзіі, водгукі і інш. ([1956 ?] – 1982)			
	373.	“Мысли по поводу романа В. Дудинцева “Не хлебом единым”. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1956 ?]	3	
	374.	“...Будзеш свой сярод чужых” (“Байран па беларуску”). Рэцэнзія на кнігу Д.Г. Байрана “Выбранае” (Мн., 1963). Чарнавыя накіды, аўтограф, карэктурна з рэдактарскімі праўкамі і выразка з часопіса “Полымя”, 1963, № 10, на беларускай мове.	1963	10	
	375.	“Нататкі самадзейнага невука...” Рэцэнзія на кнігу Д.Г. Байрана “Выбранае” (Мн., 1963). Чарнавыя накіды, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	[1963]	18	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	376.	“Асабістая зацікаўленасць (рэпліка)”. Нататка пра кнігу Г. Кісялёва “Сейбіты вечнага”, якая вылучалася на прэмію імя Якуба Коласа. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [пасля 1963]	4	
	377.	“Бетховен б’е ў далоні...”. Рэцэнзія на кнігу У. Лучука “Полум’я мене овіюэ”. Машынапіс, карэктурка і выразка з часопіса “Полымя”, 1964, № 9, на беларускай мове.	1964 і б/д	14	
	378.	“Абмеркаванне перакладу “Фаўста” (невялічкая рэцэнзія)”. Аўтограф, на беларускай мове.	1965, лют. 10	2	
	379.	“Крэсіва. Іскры. Агонь”. Рэцэнзія на кнігу В. Зуёнкі “Крэсіва” (Мн., 1966). Чарнавыя накіды, аўтограф і выразка з часопіса “Малодосць”, 1966, № 8 (2 экз.), на беларускай мове.	1966, жн.	6	
	380.	Заўвагі на раман [І. Навуменкі “Сасна пры дарозе”]. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	2	
	381.	[“Справедливость”] = “На вече !”. Рэцэнзія на кнігу Я. Сіпакова “Веча славянскіх балад. Паэзія”. (Мн., 1973). Чарнавыя накіды, аўтограф, на рускай мове.	1974, лют. 25	13	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	382.	“Справедлівасць”. Рэцэнзія на кнігу Я. Сіпакова “Веча славянскіх балад. Паэзія”. (Мн., 1973). Аўтограф, машынапіс з рэдактарскімі праўкамі, на палях – заўвагі неўстаноўленай асобы і адказы У.С. Караткевіча на гэтыя заўвагі. На рускай мове. (Першая старонка тэксту рэцэнзіі надрукавана на рэдактарскім бланку часопіса “Неман”).	1974	14	
	383.	“Справядлівасць”. Рэцэнзія на кнігу Я. Сіпакова “Веча славянскіх балад. Паэзія”. (Мн., 1973). Машынапіс з аўтарскай праўкай і выразка з газеты “ЛіМ”, 1977, 24 чэрвеня (3 экз.), на беларускай мове.	[1974 ?], 1977	18	
	384.	[“Да новых, яшчэ шырэйшых даляглядаў”] = “Да новых і далёкіх даляглядаў”. Рэцэнзія на літаратурна-мастацкі зборнік “Далягляды”. Чарнавы аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1976, студз. 30	36	
	385.	“Шчыравала ў бары пчала”. Рэцэнзія на зборнік паэзіі Р. Барадзіна “Свята пчалы”. Выразка з часопіса “Полымя”, 1977, № 1, на беларускай мове.	1977, студз.	4	
	386.	П. Садоўскі. “Перакладчыцкая “Батрахаміямахія”, або куды плывуць Гётаўскія сірэны”. Артыкул і чарнавыя накіды заўваг У.С. Караткевіча на гэты артыкул. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1980]	23	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	387.	Заўвагі на апавяданні Паўла Дубашынскага. Аўтограф, на беларускай мове.	1982, лют. 26	1	
	388.	Рэцэнзія і падрадкоўныя заўвагі да гістарычнай паэмы Пятра Бітэля Сказанне пра Апанаса Берасцейскага”. Чарнавікі, аўтограф, на беларускай мове.	1982, сак. 13	6	
	389.	“Рэцэнзія – яна ж невялікі ўступ” (пра кнігу вершаў Адама Глобуса “10 на 10”). Чарнавік, аўтограф, на беларускай мове.	1982, сак. 26	2	
	390.	Крытычныя заўвагі на рэдактарскія праўкі прадмовы да “Фаўста” Гётэ ў перакладзе з нямецкай мовы В. Сёмухі і ўступнага артыкула да альбома А. Кашкурэвіча. Чарнавія накіды, аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	1982	1	
		1.12. Выступленні, інтэрв’ю, гутаркі і інш. ([1955?] – 1983)			
	391.	Тэкст даклада на нарадзе маладых настаўнікаў ? з аналізам экзаменацыйных работ вучняў 10-х класаў і адносна стану выкладання рускай літаратуры ў школах Тарашчанскага раёна. Аўтограф, на рускай мове.	б/д [1955 ?]	5	
	392.	Тэкст выступлення па тэлебачанні ў Прымор’і. Чарнавік, аўтограф, на рускай мове.	[1965, жн. – верас.]	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	393.	“Каласы з цаліны”. Інтэрв’ю А. Мальдзіса з У. Караткевічам. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1967, 21 ліпеня (3 экз.), на беларускай мове.	1967, ліп. 21	3	
	394.	“Ты жывеш на зямлі гераічнай”. Выступленне на радыё. Машынапіс з праўкамі аўтара і неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	б/д [1968 ?]	8	
	395.	“Видеть реальность удивительной...”. Гутарка Б. Фірштэйна з У. Караткевічам, надрукаваная пад рубрыкай “Встреча для Вас”. Выразка з газеты “Знамя юности”, 1973, 20 лютага (3 экз.), на рускай мове.	1973, лют. 20	4	
	396.	“Адказы на пытанні, звязаныя з тэмай: “Нацыянальнае і інтэрнацыянальнае ў духоўнай культуры асобнага народа – як часткі чалавецтва”. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: пытанні, звязаныя з вышэйзгаданай тэмай, дасланыя У. Караткевічу А. Бембелям.	1976, снеж. 11 і б/д	34	
	397.	“Доўгі адказ на тры кароткія пытанні”. Чарнавік, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	1976, снеж. 11	16	
	398.	Тэкст выступлення па тэлебачанні ў сувязі з адкрыццём Музея старажытнабеларускай культуры Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР. Накіды. Аўтограф, на беларускай мове.	1979. чэрв. 21	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	399.	[“Самая цікавая навука – жыццё”] = “Адказы на “некаторыя пытанні невялікай анкеты”. Машынапіс з аўтарскай праўкай і выразка з газеты “ЛіМ”, 1986, 28 верасня (3 экз.), на беларускай мове. Дадатак: пісьмо Т. Шамякінай да У. Караткевіча з просьбай адказаць на пытанні згаданай анкеты.	[1979], 1986, верас. 28	12	
	400.	Тэксты прамоў на пленуме праўлення СП Беларусі, розных пасяджэннях, семінарах і інш. Чарнавыя накіды, аўтограф, на беларускай мове.	[1979?] і б/д	7	
	401.	“Паслужу да канца”. Інтэрв’ю Г. Якаўлевай з У.С. Караткевічам. Выразка з газеты “Голас Радзімы”, 1980, № 1 (1623), 10 студзеня. (2 экз.), на беларускай мове.	1980, студз. 10	2	
	402.	“Люблю сваю Белую Русь...”. Інтэрв’ю Р. Станкевіч з У.С. Караткевічам. Выразка з “Сельскай газеты”, 1980, 4 снежня, на рускай мове, з паметкай У. Караткевіча: “Нешта наблытала, Роза Тодараўна (У.К.)”.	1980, снеж. 4	1	
	403.	План выступлення на радыё пра мінулае Беларусі і сваю творчую дзейнасць. Чарнавік. Аўтограф, на беларускай мове.	1981, жн. 12	2	
	404.	“Любую справу рабіць хвацка”. Інтэрв’ю Р. Станкевіч з У.С. Караткевічам. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1982, 3 снежня, на беларускай мове.	1982, снеж. 3	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	405.	<p>“Найперш – судзіць чытачу”. Інтэрв’ю У. Ягоўдзіка з У.С. Караткевічам. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1983, 18 лютага (3 экз.), на беларускай мове.</p> <p>1.13. Пераклады (1958 – 1982 і б/д)</p>	1983, лют. 18	3	
	406.	<p>“Ты не пытай”. Пераклад верша [А. Жукаўскаса] з літоўскай мовы. Выразка з часопіса “Полымя”, 1958, № 5, на беларускай мове.</p>	1958	1	
	407.	<p>“Да Лесбіі”, “Колькі пацалункаў”, “Вераб’ю Лесбіі”, “На смерць вераб’я Лесбіі”, “Лесбію Прыгожаму”, “Да Цэлія” і інш. Пераклад вершаў Гая Валерыя Катула з лацінскай мовы. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: чарнавік пісьма ? У.С.Караткевіча да неўстаноўленай асобы адносна згаданага перакладу.</p>	б/д [1950-я гг.]	25	
	408.	<p>“Балады і рамансы: “...Слухай, дзяўчынка ! Яна не чуе...”. Пераклад балады ? У. Бранеўскага з польскай мовы. Чарнавік, аўтограф, на беларускай мове. (На адвароце чарнавіка – вершы У.С. Караткевіча “Чаканне” і “Святая Вялікамучаніца Варонія”).</p>	б/д [1950-я гг.]	2	
	409.	<p>“Роздум пра сівыя косы”, “Сняжычкі”. Пераклад вершаў У. Лучука з украінскай мовы. Выразка з газеты “Чырвоная змена”, 1966, 20 студзеня (3 экз.), на беларускай мове.</p>	1966, студз.20	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	410.	“Цар Фёдар Іаанавіч”. Пераклад трагедыі А.К. Талстога з рускай мовы. Аўтограф, на беларускай мове.	1970, май 23	75	
	411.	Пераклад вершаў У. Лучука “Стары матыў” і І. Франка “Каменяры” з украінскай мовы. Чарнавікі, аўтограф, на беларускай мове.	1970, жн.10, 1979, май 26	5	
	412.	“Мой дом”, “...У жаўтазелю ўтануць, што снарадам раздзерты...” (“У жаўтозель нырнуць...”). Пераклад вершаў В. Мразоўскага з польскай мовы. Чарнавікі, аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1972]	3	
	413.	“Са сваім дзіцяткам”. Пераклад верша Г. Крыжановай-Брындзовай з славацкай мовы. Аўтограф, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: верш Г. Крыжановай-Брындзовай “So svojím diet’atkom” на славацкай мове.	1976, крас.17	4	
	414.	“Семнаццаць ветразяў”. Пераклад верша Е. Стулпана з латышскай мовы і падрадкавы пераклад згаданага верша на рускую мову. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	1976, снеж.27 і б/д	4	
	415.	Пераклад верша Л. Навамескага “Нататкі” і ўрыўка з паэмы Я. Боты “Смерць Яношыка” з славацкай мовы. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1970-я гг.]	3	
	416.	“Дзеля будучыні”. Пераклад верша М. Біблавай з чэшскай мовы. Чарнавік, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1980?]	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	417.	Пераклад вершаў В. Руі “Цыган у трамваі” і Я. Плотніекса “Балада пра дуб”, “Балюча ?..”, “Пытанне сабе”, “Дзень добры, верабей !”, “Суп з крапівы” з латышскай мовы. Чарнавікі, аўтограф, на беларускай мове.	1981, жн.27 – 30	17	
	418.	“Шэсць вершаў Багдановічу”: “...На Волзе, у Ніжнім, змалку ўзрос сабе...”, “...Вы сыну не перашкаджалі жыці”, “...Падалі бомбы на вуліцы Менска...”, “...Ужо не расплюшчваючы вочы...”, “...Далягляд шырокі, вольны, ясны...”, “...Апошні міг згарае ўшчэнт...”. Пераклад вершаў М. Львовіч з украінскай мовы. Чарнавікі, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: вершы М. Львовіч “...Ви синові не заважали жыць...”, “...Обрії шырокі, вільні, світлі...”, “...Останній догоряе час...”, “...Тоді, тоді зійшла ти, як зорина...” і інш., на ўкраінскай мове.	1982, сак.2 – чэрв.9 і б/д	33	
	419.	“Лёс туркмена”. Пераклад верша Махтумкулі з туркменскай мовы. Чарнавік, аўтограф, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: машынапісная копія верша Махтумкулі “Будущее Туркмении” у перакладзе з туркменскай мовы А. Таркоўскага.	1982, сак.26	9	
	420.	“Хатынь”. Пераклад верша К. Цвейна з чэшскай мовы. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1982]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	421.	“Рэмбрандт”, “Вітраж”. Падрадковы пераклад вершаў Б. Саўліціса з латышскай мовы. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д	3	
	422.	Падрадковы пераклад вершаў славацкіх паэтаў М. Валека, Я. Костры, А. Плаўкі, В. Мігаліка і інш. на рускую мову і арыгіналы гэтых вершаў. Аўтограф, машынапіс, на рускай, славацкай мовах. 1.14. Іншыя творчыя дакументы ([кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1981 і б/д)	б/д	26	
	423.	“Юнак з Вероны”. План, чарнавыя накіды даследавання пра жыццё і творчасць Г.В. Катула. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.]	9	
	424.	“Крушение романтизма”, “Записки лазутчика”, “Записки негодяя”. Фрагменты глаў, чарнавыя накіды і запісы да гістарычнага твора пра паўстанне 1863 г. Аўтограф, на рускай, беларускай мовах. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча. Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам).	б/д [1950-я гг. ?]	16	
	425.	“Дунін-М. і паўст. 63 г.”. Чарнавік, аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	3	
	426.	“Сівая легенда”. Лібрэта оперы ў трох актах, дзевяці карцінах. Аўтограф, на беларускай мове.	1971, крас.15	32	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	427.	“Кастусь Калиновский. Либретто балета в трёх частях, десяти картинах”. Чарнавік, аўтограф, на рускай, беларускай мовах. Дадатак: фрагмент заўваг У.С. Караткевіча, зробленых падчас абмеркавання музыкі А. Янчанкі да згаданага балета.	1973, студз.16 і б/д	13	
	428.	“Ладдзя Роспачы”. Навела ў інсцэніроўцы М. Смірнова і М. Трухана. Машынапіс, на беларускай мове. (Спектакль быў пастаўлены на Беларускам тэлебачанні).	1981	22	
	429.	“Паўстанне Васіля Вашчылы”. Аўтограф, на беларускай мове. [На першай старонцы аўтарам пазначана: “Думкі з поваду гіст. матар. па паўст. (Арт. Мялешкі, Акты, праца А. Меера) і г.д.”].	б/д	28	
	430.	Чарнавыя накіды розных праявічых твораў, запісы, выпіскі і інш. матэрыялы творчага характару. Аўтограф чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. 1.15. Студэнцкія працы, канспекты лекцый, рэфераты і інш. (1949 – 1961 і б/д)	б/д	51	
	431.	Сшытак з запісамі па антычнай літаратуры і спісак тэкстаў па антычнай літаратуры з паметкамі У.С. Караткевіча. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1949 і б/д	38	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	432.	Агульны сшытак з канспектамі лекцый па стараславянскай мове, слоўнік, праграма па стараславянскай мове, запісы па гісторыі рускай мовы і інш. запісамі, зробленыя У.С. Караткевічам падчас вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс, ротатар. На рускай, украінскай мовах.	1949, 1951 і б/д	107	
	433.	Сшыткі з запісамі лекцый па рускай мове і літаратуры, па гісторыі філасофіі, чарнавыя накіды і фрагменты навуковых прац і інш. матэрыялы, якія адклаліся падчас вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс, на рускай мове. (На рукапісах – малюнкi У.С. Караткевіча).	1949 – 1953 і б/д	74	
	434.	Матэрыялы (спісак студэнтаў, расклады экзаменаў, фрагмент выступлення на студэнцкім сходзе, замалёўкі да насценнай газеты, запісы планаў работы, жартоўныя вершы-прысвячэнні і інш.) часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на рускай мове. [На папцы, у якой захоўваліся рукапісы, У.С. Караткевічам пазначана: “Архіў. (Яшчэ ўніверсітэцкі)”. На дакументах – шматлікія малюнкi пісьменніка].	[1949] – 1954 і б/д	49	
	435.	Матэрыялы (канспекты, запісы, выпіскі па пытаннях гісторыі рускай літаратуры і мовы, гістарычнага матэрыялізму, фрагмент навуковай працы пра пераклад “Слова аб палку Ігаравым” і інш.) часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на рускай, беларускай мовах. (На дакументах – малюнкi У.С. Караткевіча).	1953 – 1954 і б/д	75	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	436.	Першапачатковы план напісання працы на тэму “Социальная сатира в русской народной сказке” і сшытак з запісамі па пытаннях вывучэння рускага фальклору (казка, легенда, паданне). [Да дыпломнай работы на тэму “Казка. Легенда. Паданне” ?]. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1954]	14	
	437.	“Казка. Легенда. Паданне”. Дыпломная работа. Аўтограф, на рускай мове. (Матэрыялы пераплецення).	б/д [1954 ?]	129	
	438.	“Анчар” А.С. Пушкина і “дрэва смерці” в беларусском фольклоре”. Першапачатковы план і чарнавік навуковай працы ? Аўтограф, на рускай мове. (На стар. 5 – малюнак У.С. Караткевіча).	б/д [I-я пал. 1950-х гг.]	7	
	439.	Вучнёўскія сшыткі з канспектамі спецыяльных пытанняў і інш. запісамі, зробленымі падчас падрыхтоўкі да здачы экзаменаў кандыдацкага мінімуму і спецкурсу па гісторыі рускай літаратуры. Аўтограф, на рускай мове.	[1954 – 1955]	30	
	440.	План главы кандыдацкай дысертацыі пра паўстанне 1863 года. Аўтограф, на рускай мове. (На першай старонцы плана – малюнак У.С. Караткевіча).	б/д [1955]	6	
	441.	Агульныя сшыткі з канспектамі лекцый па псіхалогіі мастацкай творчасці і выяўленчаму мастацтву часоў вучобы на Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве. Аўтограф, на рускай мове. (У сшытках – малюнак У.С. Караткевіча).	1958 – 1960	65	

В О П І С

арадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	442.	<p>Агульны сшытак з канспектамі лекцый і інш. часоў вучобы на Вышэйшых сцэнарных курсах у Маскве. Дадатак: чарнавік пісьма У.С. Караткевіча да неўстаноўленай асобы са зваротам “Ув. Ф. Род!”, адносна цяжкасцей, узнікшых падчас вучобы на згаданых курсах у сувязі з прапанаванай яму паездкай у Салігорск для дапрацоўкі сцэнарыя мастацкага фільма [“Земная соль” ?]. Аўтограф, на рускай мове.</p> <p style="text-align: center;">1.16. Малюнкi ([кан. 1940-х – 1950-я гг.]; 1966 – 1975 і б/д)</p>	1960, 1961 і б/д	29	
	443.	<p>Малюнкi У.С. Караткевіча. На некаторых малюнках – тлумачальныя надпісы і подпісы У.С. Караткевіча, накіды творчага характару, запісы і інш. Малюнак чарнілам, алоўкам. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.</p> <p style="text-align: center;">1.17. Дакументы, якія адклаліся падчас творчай дзейнасці (1957 – 1984 і б/д)</p> <p style="text-align: center;">1.17.1. Аўтарскія заяўкі, прапановы і інш. ([1962] – 1984 і б/д)</p>	([кан. 1940-х – 1950-я гг.]; 1966 – 1975 і б/д)	53	
	444.	<p>Аўтарская прапанова аб напісанні кнігі пра Кастуся Каліноўскага для серыі “Жизнь замечательных людей”, адрасаваная галоўнаму рэдактару выдавецтва “Молодая гвардия” С.В.Пацёмкіну. Копія. Машынапіс, на рускай мове.</p>	б/д [1962 ?]	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	445.	Заяўка на напісанне сцэнарыя фільма “Живая история”. Аўтарызаваны машынапіс, на рускай мове.	1971, чэрв. 25	1	
	446.	Заяўка на напісанне сцэнарыя кінафільма “Отзвуки Родины” (сумесна з А. Мальдзісам). Аўтарызаваны машынапіс, на рускай мове.	1971, чэрв. 25	1	
	447.	Заяўкі на сцэнарый мастацкага фільма “Дикая охота короля Стаха”. Машынапіс, на рускай мове.	1972, 1977, крас. 7	24	
	448.	Заяўкі ў выдавецтва “Мастацкая літаратура” з просьбай выдаць кнігі “Армагедон” (“Акаяннае дрэва”), “Жывыя абліччы стагоддзяў”, трохтомнік выбраных твораў да 50-годдзя з дня нараджэння. Аўтограф, на беларускай мове.	1972, [1979?] і б/д	4	
	449.	“Заявка на сценарий полнометражного художественного фильма под названием “Рассказы из каталажки”. Аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	б/д [1972 ?]	9	
	450.	Заяўка на сцэнарый трохсерыйнага мастацкага фільма “Черный замок Ольшанский”. Чарнавы аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	1981, студз.	10	
	451.	Заява на імя дырэктара кінастудыі “Беларусьфильм” Г.А. Губскага аб недапушчальным парушэнні аўтарскага права ў адносінах да сцэнарыя мастацкага фільма “Черный замок Ольшанский”. Чарнавы аўтограф, на рускай мове.	1984, лют.17	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		1.17.2. Дагаворы з выдавецтвамі, тэатрамі, кінастудыяй (1957 – 1983)			
	452.	Дагаворы з Дзяржаўным выдавецтвам БССР на выданне зборнікаў вершаў “Матчына душа” і “Вячэрнія ветразі”, зборніка апавяданняў і аповесцяў “Блакiт і золата дня”, кнiгi “Леанiды не вернуцца да зямлi”. Рукапiс, друк, на беларускай мове.	1957 – 1962	8	
	453.	Дагаворы з кінастудыяй “Беларусь-фiльм” на напiсанне сцэнарыяў кароткаметражных i поўнаметражных мастацкiх фiльмаў (“Песня пра каханне i нянавісць”, “Земная соль”, “Расказы из каталажки”, “Дикая охота короля Стаха”, “Черный замок Ольшанский” i iнш.). [Да дагавора на напiсанне сцэнарыя мастацкага фiльма “Дикая охота короля Стаха”, дададзена распiска нам. рэдактара сцэнарнай рэдакцыйнай калегii ПТА мастацкiх фiльмаў кiнастудыi “Беларусьфiльм” Н.А. Грэчнай аб атрыманнi ад У.С. Караткевiча лiтаратурнага сцэнарыя згаданага фiльма]. Рукапiс, машынапiс, друк, на рускай мове.	1960 – 1982	21	
	454.	Дагаворы з Галоўнай рэдакцыяй “Телефильм” Беларускага тэлебачання на напiсанне сцэнарыяў кароткаметражнага тэлевізыйнага i дакументальнага фiльмаў (“Кряженок начинает путь” i “На поле богатырской славы”). Рукапiс, машынапiс, друк, на рускай, беларускай мовах.	1966, 1969	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	455.	Дагаворы з Мінскай кінастудыяй навукова-папулярных фільмаў, ПТА “Летопись” кінастудыі “Беларусьфільм” на напісанне сцэнарыяў кароткаметражных дакументальных фільмаў “Память”, “Чорны дуб” і “Солнцеворот” (“Каляды”). Рукапіс, друк, на рускай мове.	1966 – [1972]	3	
	456.	Дагаворы з выдавецтвам “Беларусь” на выданне рамана “Каласы пад сярпом тваім”, зборніка вершаў “Мая Іліяда”, кнігі прозы “Чазенія”, рамана “Хрыстос прыязмліўся ў Гародні”. Рукапіс, друк, на беларускай мове.	1967 – 1971	8	
	457.	Дагаворы з рознымі выдавецтвамі на выданне сваіх твораў у перакладзе на рускую, украінскую, літоўскую, славацкую і інш. мовы і суправаджальныя пісьмы гэтых выдавецтваў да У.С. Караткевіча. Друк, машынапіс, рукапіс, на рускай, украінскай мовах. (На дакументах – рукапісныя паметкі пісьменніка).	1969 – 1983	30	
	458.	Дагавор з Беларускай дзяржаўнай акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы на переклад п’есы А.К. Талстога “Царь Федор Иоаннович” з рускай на беларускую мову. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1970, крас. 10	1	
	459.	Дагавор з Беларускай дзяржаўнай драматычным тэатрам імя Якуба Коласа на напісанне п’есы пад умоўнай назвай “Витебские звоны”. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1973, 1974	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	460.	Дагаворы з выдавецтвамі “Мастацкая літаратура” і “Народная асвета” на выданне і перавыданне кніг “Вока тайфуна”, “Белавежская пушча”, “Казкі”, “Зямля пад белымі крыламі”, выбраных твораў у 2-х тамах, раманаў “Каласы пад сярпом тваім”, “Леаніды не вернуцца да Зямлі”. Рукапіс, друк, на рускай, беларускай мовах.	1973 – 1981	18	
	461.	Загад старшыні Дзяржаўнага камітэта СМ СССР па кінематаграфіі “О внесении изменений и дополнений в Типовой сценарный договор (для художественных фильмов)”. (У дакуменце агаворваюцца ўмовы напісання і перадачы студыі сцэнарыя мастацкага фільма “Дикая охота короля Стаха”. Дакумент падпісаны У.С. Караткевічам). Ратапрынт, машынапіс, на рускай мове.	1974, жн. 5	1	
		1.17.3. Іншыя дакументы (1957 – 1984 і б/д)			
	462.	Творчыя планы, пералік твораў, прызначаных для розных часопісаў і выдавецтваў, зместы зборнікаў твораў, запісы на памяць і інш. Аўтограф, на беларускай, рускай мовах.	1957 – 1984 і б/д	46	
	463.	Вершы розных паэтаў (В. Завады, М. Фларыяна, Я. Зайферта, Я. Сайдзё і інш.), падрадкавыя пераклады на рускую мову і інш., сабраныя падчас працы над перакладамі паэтычных твораў. Рукапіс, машынапіс. На рускай, польскай, чэшскай мовах.	1960; 1972 і б/д	28	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	464.	Пісьмы Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, адрасаваныя Дзяржаўнаму гістарычнаму музею Літвы, Цэнтральным дзяржаўным гістарычным архівам Магілёва і Гродна, з просьбай дазволіць У.С. Караткевічу карыстацца фондам архіваў у сувязі з яго працай над раманам пра К. Каліноўскага. Машынапіс, друк, на рускай мове.	1962, 1963	4	
	465.	Матэрыялы (сшыткі з перапісанымі вершамі Л. Геніюш, паметкі, заўвагі, запісы і інш.), сабраныя У.С. Караткевічам падчас рэдагавання зборніка вершаў Ларысы Геніюш “Айчына” (“Невадам з Нёмана”). Рукапіс, на беларускай мове. Дадатак: А. Мальдзіс. “Іскрыцца паэзіяй невад”. Артыкул пра зборнік вершаў Л. Геніюш “Невадам з Нёмана”. Выразка з газеты “Звязда”, 1968, 14 сакавіка.	1966 – 1968 і б/д	42	
	466.	Зборнік вершаў Ларысы Геніюш “Айчына” (“Невадам з Нёмана”). Машынапісны экзэмпляр з рукапіснымі праўкамі У.С. Караткевіча і надпісам на тытульным лісце. На беларускай мове. (Экз. няпоўны, асобныя лісты адсутнічаюць).	[1966 – 1967]	168	
	467.	Заўвагі, зробленыя падчас літаратурнай апрацоўкі кнігі [Л. Дробава “Беларускія мастакі XIX стагоддзя”], адрасаваныя аўтару. Аўтограф, на беларускай мове.	б/д [1971]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	468.	Гістарычныя анекдоты, жарты, гумарыстычныя выслоўі і інш., сабраныя і запісаныя У.С. Караткевічам. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1973] і б/д	8	
	469.	Запісы, зробленыя падчас удзелу ў рабоце семінара драматургаў у Ялце. Рукапіс, на рускай мове.	[1974], лют. 9	1	
	470.	[В. Сёмуха]. “Некалькі каментарыеў па ходу чытання” (пра пераклад “Фаўста” Гётэ на беларускую мову; заўвагі і рэкамендацыі да напісання артыкула пра гэты пераклад, адрасаваныя У.С. Караткевічу). Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: фрагмент перакладу “Фаўста” Гётэ на беларускую мову з заўвагамі В. Сёмухі.	б/д [каля 1978 ?]	24	
	471.	Заўвагі да перадачы пра Навагрудчыну (з цыкла тэлеперадач праграмы “Спадчына”?). Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1970-я гг.]	2	
	472.	Выпіскі з розных крыніц па гісторыі г. Магілёва. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1970-я гг.]	4	
	473.	“Краткий список трудов доцента, доктора филологии Карлова университета в Праге Вацлава Жидлицкого по переводу и популяризации в Чехословакии произведений белорусской советской литературы”. Дадатак: спісак прац В. Жыдліцкага. Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай, чэшскай мовах.	[1980?]	8	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	474.	Запісы, зробленыя падчас праслухоўвання радыёспектакля “Паром на бурнай рацэ”. Рукапіс, на беларускай мове. Дадатак: выразкі артыкулаў з газеты “ЛіМ” пра пастаноўку гэтага спектакля на Беларускім радыё.	1981, снеж. 10 – 1982, сак. 12	3	
	475.	Матэрыялы (песні, байкі, прыказкі і інш.) фальклорна-этнаграфічнага характару, сабраныя У.С. Караткевічам. Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай, рускай мовах.	1981 і б/д	48	
	476.	Матэрыялы (чарнавыя накіды, запісы, выпіскі, план горада, газетная выразка і інш.), сабраныя У.С. Караткевічам падчас працы над эсэ пра Мсціслаў і яго гісторыю. Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай, рускай мовах. (Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам).	1982 і б/д	140	
	477.	“Спісак работ беларускіх мастакоў XIX ст.”. На першай старонцы У.С. Караткевічам пазначана: “Спісак (няскончаны) работ беларускіх мастакоў XIX ст. Кнігу, відаць, за іншымі ўсё адно не паспею напісаць”. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	8	
	478.	Вершы розных паэтаў (У. Жылка. “...Я – грамнічная свечка прад богам...”; М. Танк. “...Зноў шкада мне родных аселіц...”; І. Бунін. “После битвы”; Д. Кедрын. “Кукла”; Ф. Цютчаў. “Вечер”, “Сумерки” і інш.) перапісаныя У.С. Караткевічам. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	б/д	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		2. ЗАПІСНЫЯ КНІЖКІ У.С. КАРАТКЕВІЧА ([1950] – 1984, 1988, 1989)			
	479.	Запісныя кніжкі з выпіскамі па розных пытаннях, запісамі на памяць, запісамі дзённікавага і творчага характару і інш. часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	[1950 – 1951]	203	
	480.	Запісныя кніжкі з выпіскамі і запісамі па розных пытаннях, запісамі на памяць, запісамі творчага характару і інш. часоў вучобы ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	[1952 – 1953]	98	
	481.	Самаробныя запісныя кніжачкі з запісамі дзённікавага характару, планами работ і інш. запісамі, зробленымі падчас працы настаўнікам СШ у вёсцы Лесавічы. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах.	1954 – 1956	101	
	482.	Запісныя кніжкі з выпіскамі, запісамі дзённікавага і творчага характару, вершамі, запісамі адрасоў і тэлефонаў, і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	[1954 – 1955]	164	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	483.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару; чарнавымі накідамі вершаў, п'ес; запісамі адрасоў і тэлефонаў і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	1957 – 1959; 1973	214	
	484.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, запісамі на памяць, чарнавымі накідамі вершаў і апавяданняў, запісамі адрасоў і тэлефонаў і інш. Рукапіс, на беларускай, рускай, польскай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	1960 – 1963	278	
	485.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, запісамі на памяць, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	1965 – 1967	265	
	486.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, запісамі на памяць, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	1967 – 1971	97	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	487.	Запісныя кніжкі, агульны сшытак з запісамі, зробленымі падчас круізу на цеплаходзе па Чорным моры; падчас даследавання Бешанковіцкага, Чашніцкага і Лепельскага раёнаў Віцебскай вобласці; іншыя запісы і матэрыялы. Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах. (Адзінка сфарміравана пісьменнікам. На папцы надпіс: “Матар. для “Гадоў вандраванняў”).	1970 – 1971 і б/д	114	
	488.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, запісамі на памяць, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	1970 – [1972]	186	
	489.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай, польскай мовах.	1972, 1977	89	
	490.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, чарнавымі накідамі вершаў і апавяданняў, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, чэшскай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча).	1973 – [1975]	115	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	491.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, запісамі на памяць, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс, друк, на беларускай, рускай, польскай, чэшскай мовах. (У адной з кніжак уклеены шматлікія газетныя выразкі артыкулаў па розных пытаннях, сяброўскіх шаржаў, анекдотаў і інш. з каментарыямі пісьменніка).	1976 – 1982	114	
	492.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, запісамі на памяць, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах.	1977 – 1980	127	
	493.	“Календары-ежедневники” за 1980 і 1981 гг. з запісамі дзённікавага характару. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1980, 1981	191	
	494.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, друк, на беларускай, рускай, польскай, чэшскай мовах. (У запісных кніжках – малюнкi У.С. Караткевіча; у адну з іх укладзена газетная выразка інфармацыйнага паведамлення “Сведения о вольных ценах по Могилеву (21 декабря)” за 1920 г.).	1980 – 1982	129	
	495.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару, выпіскамі, запісамі на памяць, адрасамі і тэлефонамі і інш. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах.	1980 – 1982	215	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	496.	Запісныя кніжкі з запісамі дзённікавага і творчага характару і інш. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1982 – 1984	217	
	497.	[“У дарозе і дома”]. Дзённікі У.С. Караткевіча, падрыхтаваныя да друку. Стар. 2 – 163. Чарнавікі, рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1988 ?]	162	
	498.	[“У дарозе і дома”]. Дзённікі У.С. Караткевіча, падрыхтаваныя да друку. Стар. 164 – 307. Чарнавікі, рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1988 ?]	145	
	499.	[“У дарозе і дома”]. Дзённікі У.С. Караткевіча (1955 – 1973 гг.), падрыхтаваныя да друку. 1-ы варыянт машынапісу, на беларускай мове. (На абгортках – рукапісныя паметкі А. Мальдзіса і Н. Кучкоўскай ?).	б/д [1988 ?]	174	
	500.	[“У дарозе і дома”]. Дзённікі У.С. Караткевіча (1976 – 1984 гг.), падрыхтаваныя да друку. 1-ы варыянт машынапісу, на беларускай мове. (На абгортках – рукапісныя паметкі А. Мальдзіса і Н. Кучкоўскай ?).	б/д [1988 ?]	177	
	501.	У.С. Караткевіч. “У дарозе і дома. 3 запісных кніжак”. Публікацыя Н. Кучкоўскай, падрыхтоўка да друку Я. Янушкевіча. 2-і экз. машынапісу з рукапіснымі праўкамі і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове. Стар. 1 – 114. (Дзённікі былі апублікаваны ў часопісе “Полымя”, 1989, № 1 – 3).	б/д [1988 ?]	116	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	502.	У.С. Караткевіч. “У дарозе і дома. 3 записных кніжак”. Публікацыя Н. Кучкоўскай, падрыхтоўка да друку Я. Янушкевіча. 2-і экз. машынапісу з рукапіснымі праўкамі і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове. Стар. 115 – 240. (Дзённікі былі апублікаваны ў часопісе “Полымя”, 1989, № 1 – 3).	б/д [1988 ?]	127	
	503.	У.С. Караткевіч. “У дарозе і дома. 3 записных кніжак”. Публікацыя Н. Кучкоўскай, падрыхтоўка да друку Я. Янушкевіча. 3-і экз. машынапісу, на беларускай мове. Стар. 1 – 114.	б/д [1988 ?]	116	
	504.	У.С. Караткевіч. “У дарозе і дома. 3 записных кніжак”. Публікацыя Н. Кучкоўскай, падрыхтоўка да друку Я. Янушкевіча. 3-ці экз. машынапісу, на беларускай мове. Стар. 115 – 240 .	б/д [1988 ?]	127	
	505.	У.С. Караткевіч. “Из записных книжек”. Публікацыя падрыхтавана Н. Кучкоўскай і Я. Янушкевічам. Выразкі з газеты “Знамя юности”, на беларускай, рускай мовах.	1989, студз.22, 25	2	
		<p style="text-align: center;">3. ПЕРАКЛАДЫ ТВОРАЎ У.С. КАРАТКЕВІЧА (1960 – 1983 і б/д)</p> <p style="text-align: center;">3.1. Вершы (1964 – 1983 і б/д)</p>			
	506.	Вершы “Водород”, “Сурови тухли”, “Летен дъжд и момиче”, апавяданне “Ангина пекторис” у перакладзе з беларускай мовы А. Міланава, Н. Вылчава, Г. Вылчава. Газетныя выразкі, на балгарскай мове.	1964, май 11 – 1965, верас. 30	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	507.	Вершы “Мокрыя травы ” у перакладзе з беларускай на рускую мову І. Бурсава, “Батьківщина” у перакладзе з беларускай на ўкраінскую мову С. Зінчука. Газетныя выразкі, на рускай, украінскай мовах.	1971, 1977	3	
	508.	“Kari aiz dzeloņžogiem”, “Kraukli”, “Baltkrievu dziesma”. Вершы у перакладзе з беларускай мовы Е. Стулпана. Газетныя выразкі, на латышскай мове.	1974 – 1975	3	
	509.	“Wenus bez głowy”, (“Безгаловая Венера”). Верш у перакладзе з беларускай мовы Я. Гушчы; Ф. Няўважны. “Wyrośła z bólu doświadczeń i odnia nadziei”. Артыкул, у якім узгадваецца У.С. Караткевіч. Часопіс “Przyjaźń”, 1982, № 31, 8 кастрычніка, стар. 16 – 17, на польскай мове.	1982	12	
	510.	“На Белой Руси бог живет”, “...Жизнь – к закату. И ушел творец...”, “Подражание Байрону”. Вершы ў перакладзе з беларускай мовы В. Маскаленкі і суправаджальнае пісьмо перакладчыка да У.С. Караткевіча. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1983, студз. 7	5	
	511.	“Білоруська пісня”, “Таруська вілла”, “Таври”, “Романс про розстріляне кохання”, “Розвітальна пісня”, “Мокрі травы”, “Лебідь”, “Багдановичу”, “Тюленя” і інш. Вершы ў перакладзе з беларускай мовы М. Львовіч. Машынапіс, на ўкраінскай мове.	б/д	23	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	512.	<p>“Архангельское”, “Месяц над мельницей”. Вершы ў перакладзе з беларускай мовы Н. Мацвеевай. Рукапіс, на рускай мове. Дадатак: верш “Месяц над мельницей” перапісаны У.С. Караткевічам.</p> <p align="center">3.2. Раманы (1964 – 1982 і б/д)</p>	б/д	16	
	513.	<p>“Леониды не вернутся к Земле”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы Б. Ясянецкага (для часопіса “Дружба народов”). Стар. 1 – 233. Машынапіс з праўкай У.С. Караткевіча, на рускай мове.</p>	1964	232	
	514.	<p>“Леониды не вернутся к Земле”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы Б. Ясянецкага (для часопіса “Дружба народов”). Стар. 234 – 460. Машынапіс з праўкай У.С. Караткевіча, на рускай мове.</p>	1964	229	
	515.	<p>“Христос приземлился в Городне”. Раман. Пераклад з беларускай мовы Н. Кісліка. Раздзелы I – XII. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча і неўстаноўленай асобы, на рускай мове.</p>	1965 – 1966	118	
	516.	<p>“Христос приземлился в Городне”. Раман. Пераклад з беларускай мовы Н. Кісліка. Раздзелы XIII – XXVIII. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча і неўстаноўленай асобы, на рускай мове.</p>	1965 – 1966	130	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	517.	“Хрыстос прыземліўся в Городне”. Раман. Пераклад з беларускай мовы Н. Кісліка. Раздзелы XXIX – LXII. Паасобныя лісты адсутнічаюць. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча і неўстаноўленай асобы, на рускай мове.	1965 – 1966	87	
	518.	“Хрыстос прыземліўся в Городно”. Раман. Урыўкі. Пераклад з беларускай мовы Н. Кісліка. Урыўкі падрыхтаваны для публікацыі ў газеце “Гродненская правда” з уступным артыкулам рэдакцыі гэтай газеты пад назвай “Кровавая ноч”. Машынапіс з праўкай В. Быкава, на рускай мове.	1967	29	
	519.	“Хрыстос прыземліўся в Городно”. Раман. Паасобныя старонкі. Пераклад з беларускай мовы Н. Кісліка. Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1967 ?]	22	
	520.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. [Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной]. Частка I, раздзелы I – VII. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	б/д [1980]	121	
	521.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. [Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной]. Частка I, раздзелы VIII – XV. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	б/д [1980]	124	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	522.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка I, раздзелы I – VII. 1-ы экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	[1980]	115	
	523.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка I, раздзелы VIII – XV. 1-ы экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	[1980]	118	
	524.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка I, раздзелы I – VII. 2-і экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	[1980]	115	
	525.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка I, раздзелы VIII – XV. 2-гі экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	[1980]	118	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	526.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II. I-ы экз. У тэксце – шматлікія рукапіснымі ўстаўкі і праўкі У.С. Караткевіча. На палях – заўвагі В. Шчадрыной і тлумачэнні пісьменніка наконт гэтых заўваг. Машынапіс, рукапіс чарнілам і алоўкам, на рускай мове.	б/д [1980?]	248	
	527.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II. 2-і экз. У тэксце – шматлікія рукапісныя ўстаўкі і праўкі У.С. Караткевіча. На палях – тлумачэнні пісьменніка на заўвагі В. Шчадрыной. Машынапіс, рукапіс чарнілам і алоўкам, на рускай мове.	б/д [1980 ?]	248	
	528.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II. Перадрук пасля ўнясення правак аўтара і заўваг перакладчыка. I-ы экз. Машынапіс з нязначнымі праўкамі У.С. Караткевіча і заўвагамі В. Шчадрыной, на рускай мове.	б/д [1980 ?]	238	
	529.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II. Перадрук пасля ўнясення правак аўтара і заўваг перакладчыка. II-гі экз. Машынапіс з праўкай У.С. Караткевіча, на рускай мове.	б/д [1980 ?]	238	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	530.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II, раздзелы I – V. I-ы экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс, на рускай мове.	[1981]	125	
	531.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II, раздзелы I – V. 2-гі экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс, на рускай мове.	[1981]	125	
	532.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II, раздзелы I – V. 3-і экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс, на рускай мове.	[1981]	125	
	533.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II, раздзелы VI – XI. 1-ы экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	[1981]	126	
	534.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II, раздзелы VI – XI. 2-гі экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс, на рускай мове.	[1981]	120	
	535.	“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка II, раздзелы VI – XI. 3-ці экз. (Для часопіса “Неман”). Машынапіс, на рускай мове.	[1981]	120	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	536.	<p>“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка I. (У тэксце – рукапісныя праўкі і ўстаўкі У.С. Караткевіча; на паасобных лістах – уклеякі тэкста на старабеларускай мове; на палях і ў тэксце – заўвагі рэцэнзента?). Машынапіс, рукапіс, друк, на рускай мове. Дадатак: пісьмо выдавецтва “Молодая гвардия” да У.С. Караткевіча адносна выдання згаданага рамана на рускай мове, і рэцэнзія Р.А. Штыльмарка на рукапіс рамана.</p>	1981, 1982	265	
	537.	<p>“Черный замок Ольшанский”. Раман. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Частка I. 2-гі экз.? Машынапіс з нязначнымі рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.</p> <p style="text-align: center;">3.3. Аповесці, апавяданні, казкі і інш. (1960 – 1983 і б/д)</p>	б/д [1981 ?]	224 + 1a	
	538.	<p>“Идиллия в духе Ватто”. Апавяданне. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы [В. Сяўрука ?]. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на палях – заўвагі неўстаноўленай асобы, на рускай мове.</p>	1960, май 3	20	
	539.	<p>“Сказки Янтарной страны”. Нарыс. Пераклад з беларускай мовы А. Гатава. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.</p>	1963	63	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	540.	“Ладья Отчаяния”. Легенда. Пераклад з беларускай мовы [В. Сёмухі]. Апошняя старонка рукапісу адсутнічае. У тэксце – рукапісныя праўкі і ўстаўкі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	б/д [1968 ?]	32	
	541.	“Ладья Отчаяния”. Легенда. Пераклад з беларускай мовы В. Сёмухі. 1-ы экз. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове. На першай старонцы пісьменнікам пазначана: “В русском переводе напечатано в журнале “Неман” № 2, 1968 г.”.	1968	54	
	542.	“Ладья Отчаяния”. Легенда. Пераклад з беларускай мовы В. Сёмухі. 2-і экз. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	[1968]	54	
	543.	“Ладья Отчаяния”. Легенда. Пераклад з беларускай мовы В. Сёмухі. Перадрук пасля ўнясення правак. Машынапіс, на рускай мове.	[1968]	53	
	544.	“Колокола в глубинах озер”. Эсэ. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Кудзінава. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на рускай мове.	б/д [1969 ?]	88 + 1a	
	545.	“Колокола в глубинах озер”. Эсэ. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Кудзінава. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і заўвагамі неўстаноўленай асобы, на рускай мове.	б/д [1969 ?]	86	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	546.	“Как низвергаются идолы”. Апавяданне. Пераклад з беларускай мовы неўстаноўленай асобы. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі У.С. Караткевіча, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	7	
	547.	“Zlatý bůh” (z cyklu pohádky moře)”. Аповесць. Пераклад з беларускай мовы В. Жыдліцкага. Выразка з часопіса “Světová literatura”, 1973, № 5. 2 экз., адзін з іх – з дарчым надпісам В. Жыдліцкага У. Караткевічу, на чэшскай, беларускай мовах.	1973	38	
	548.	“Дикая охота короля Стаха”. Аповесць. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Раздзелы I – VI. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча і перакладчыка, на рускай мове.	1979	124	
	549.	“Дикая охота короля Стаха”. Аповесць. Аўтарызаваны пераклад з беларускай мовы В. Шчадрыной. Раздзелы VII – XIX. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча і перакладчыка, на рускай мове.	1979	135	
	550.	“Лягушки и Черепаха”. Казка. Пераклад з беларускай мовы М. Еўтушэнка. Часопіс “Барвінок”, 1983, № 6, стар. 9 – 11, на рускай мове.	1983	11	
	551.	“Жабки та Черепаха”. Казка. Пераклад з беларускай мовы П. Засенкі. Часопіс “Барвінок”, 1983, № 6, стар. 9 – 11, на ўкраінскай мове.	1983	11	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	552.	“Raistų ir virzynų smuikas”. (“Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў”). Казка. Пераклад з беларускай мовы А. Лапінскене. Часопіс “Svyturys” (“Маяк”), 1983, № 8, стар. 8 – 9, на літоўскай мове.	1983	16	
	553.	“Седая легенда”. Аповесць. Пераклад з беларускай мовы [В. Шчадрыной ?]. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі У.С. Караткевіча, на палях – заўвагі перакладчыка, на рускай мове.	б/д	84	
	554.	“В снегах дремлет весна”. Аповесць. Пераклад з беларускай мовы [В. Шчадрыной ?]. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі неўстаноўленай асобы, на рускай мове. Дадатак: запіскі В. [Шчадрыной], адрасаваныя Наталлі Сямёнаўне [Кучкоўскай], адносна згаданай аповесці.	б/д	150	
		<p align="center">4. ДАКУМЕНТЫ СЛУЖБОВАЙ І ГРАМАДСКАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ([1954] – 1984 і б/д)</p>			
	555.	Вучнёўскі сшытак з планамі школьных урокаў, аналіз пiсьмовых прац, спіскамі вучняў і iнш. запісамі. (У сшытку – чарнавікі розных вершаў і шматлікія малюнкi пiсьменніка). Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	б/д [1954?]	18	
	556.	Матэрыялы (спіскі вучняў, накіды планаў урокаў, аналіз пiсьмовых работ, запісы і iнш.), якія адклаліся падчас працы настаўнікам у СШ вёскі Лесавічы ? Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1954 – 1956]	13	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	557.	Праграмы па пытаннях методыкі выкладання рускай мовы і літаратурнага чытання ў 5 – 7 класах для 20-дзённага семінара выкладчыкаў рускай мовы і літаратуры. Машынапіс, на рускай мове. (На праграмах – рукапісныя паметкі неўстаноўленай асобы).	1955	2	
	558.	Запрашальныя білеты Саюза пісьменнікаў СССР і Казахскай ССР на ўдзел У.С. Караткевіча ў заключным вечары літаратурнай часткі дэкады мастацтва і літаратуры Казахскай ССР і праграма канцэрта на гэтым вечары. (На дакументах – шматлікія паметкі, запісы, малюнкi, чатырохрадкоўі пісьменніка і неўстаноўленай асобы). Друк, рукапіс, на рускай мове.	1958, снеж. 21	10	
	559.	Запрашальныя білеты Аргкамітэта Саюза пісьменнікаў РСФСР і Праўлення Саюза пісьменнікаў СССР на ўдзел У.С. Караткевіча ў адкрыцці Першага Устаноўчага з’езда пісьменнікаў РСФСР і 3-га з’езда пісьменнікаў СССР. Друк, рукапіс, на рускай мове.	1958, 1959	3	
	560.	Матэрыялы (мандат, пасведчанне, запрашальны білет, парадак дня і рэгламент) аб ўдзеле У.С. Караткевіча ў рабоце V з’езда пісьменнікаў Беларусі. (На запрашальным білеце – паметкі пісьменніка). Друк, рукапіс. На беларускай мове.	1966, май	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	561.	Запрашальныя білеты Мінскага гаркома КПБ, Міністэрства культуры і Саюза пісьменнікаў БССР, Прэзідыума Акадэміі навук БССР і інш. на ўдзел У.С. Караткевіча ва ўрачыстасцях, прысвечаных святкаванню юбілеяў Янкі Купалы, Якуба Коласа і Максіма Багдановіча. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1966 – 1982	38	
	562.	Запрашальныя білеты Міністэрства культуры БССР, Саюза пісьменнікаў і Саюза кампазітараў БССР, Беларускага тэатральнага аб'яднання, Беларускага тэлебачання і інш. на ўдзел У.С. Караткевіча ў творчых вечарах, пасяджэннях, сустрэчах і інш. Друк, рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1966 – 1984	91	
	563.	Матэрыялы (пасведчанне, запрашальны білет, праграма і інш.) аб ўдзеле У.С. Караткевіча ў Днях культуры і мастацтва Беларускай ССР у Маскве. Друк, рукапіс, на рускай мове.	1967, жн. 29 – верас. 4	8	
	564.	Праграмы фестываля самадзейнага тэатральнага мастацтва г. Мінска і этнаграфічнага канцэрта народных спевакоў беларускага Палесся з рукапіснымі паметкамі У.С. Караткевіча. Друк, на беларускай мове.	1967, 1968	13	
	565.	Праграма оперы-паэмы “Зорка Венера” Дзяржаўнага акадэмічнага Вялікага тэатра оперы і балета БССР са шматлікімі рукапіснымі паметкамі і заўвагамі У.С. Караткевіча. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1970	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	566.	Запрашальны білет рэдакцыйна-выдавецкіх саветаў Зводаў помнікаў гісторыі і культуры СССР і БССР на ўдзел У.С. Караткевіча ў сумесным пашыраным пасяджэнні па абагульненню вопыта работы над I-м томам “Свода памятников истории и культуры Белоруссии”. Друк, на рускай мове. [У праграме пасяджэння – даклад В.Б. Караткевіч, жонкі пісьменніка, “Методические основы изучения памятников археологии и истории (по материалам Брестской области)”].	1972, кастр. 9 – 11	2	
	567.	Матэрыялы (пісьмы, запрашальныя білеты, праграмы святочных мерапрыемстваў, паштоўкі, газета “Віцебскі рабочы” і інш.) аб ўдзеле У.С. Караткевіча ва ўрачыстасцях, прысвечаных 1000-годдзю Віцебска. Друк, рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1972], 1974	86	
	568.	Запрашальныя білеты Саюза пісьменнікаў СССР і БССР на ўдзел У.С. Караткевіча ў рабоце творчай нарады “Бессмертный подвиг народа в Великой Отечественной войне и советская литература”, на вечар літаратур народаў СССР і праграма згаданай нарады. Друк, на рускай мове.	1975, лют. – сак.	7	
	569.	Пісьмо У.С. Караткевіча, адрасаванае сакратару ЦК КПБ [Кузьміну] Аляксандру Трыфанавічу, аб неабходнасці стварэння ў Беларусі музея пад адрытым небам. Чарнавік, аўтограф, машынапіс, на рускай мове.	1976, чэрв. 24	22	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	570.	Запрашалыны білет Міністэрства культуры БССР і Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа на ўдзел У.С. Караткевіча ў рабоце ўрачыстага сходу, прысвечанага 50-годдзю тэатра і праграма спектакля “Сымон-музыка” згаданага тэатра. Друк, на беларускай мове.	1976	5	
	571.	Запрашалыныя білеты Беларускага дабраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры на ўдзел У.С. Караткевіча ў рабоце III і IV з’ездаў і V пленума згаданага таварыства, часовае пасведчанне дэлегата IV з’езда і інш. Друк, рукапіс, на рускай мове.	1976 – 1981	10	
	572.	“Праект пастановы пленума Праўлення Саюза пісьменнікаў БССР ад 15 – 16 лістапада 1979 г.” (па праблемах сучаснага беларускага рамана). Машынапіс, ратапрынт, на беларускай мове.	1979	5	
	573.	Пісьмо прадстаўнікоў культурнай грамадскасці Беларусі на імя Першага сакратара ЦК КПБ П.М. Машэрава аб неабходнасці захавання старажытнага цэнтра Мінска. (Чарнавік пісьма састаўлены У. Караткевічам і А. Мальдзісам). Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1970-я гг.]	11	
	574.	Каляндарныя планы работы Дома літаратара на красавік, май 1980 г. і красавік 1981 г. Друк, на беларускай мове.	1980, 1981	21	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	575.	Парадак работы VIII з'езда пісьменнікаў Беларусі, брашура “Арганізацыйна-творчая і грамадская работа Саюза пісьменнікаў БССР за перыяд паміж VII і VIII з'ездамі (1976 – 1981)” і газета “ЛіМ”, 1981, 17 красавіка, прысвечаная рабоце згаданага з'езда. Друк, на беларускай мове.	1981, крас. 14 – 17	47	
	576.	Чарнавыя накіды і запісы У.С. Караткевіча да размовы з І.І. Антановічам у адзеле культуры ЦК КПБ адносна правядзення фальклорна-этнаграфічных свят у Заслаўі і інш. Рукапіс, на беларускай мове.	[1982]	2	
	577.	Заява жыхароў Маскоўскага раёна г. Калініна на імя У.С. Караткевіча з пратэстам супраць забудовы зялёнай зоны “Бобачевская роца”. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1982]	3	
	578.	Пісьмо Упраўлення па справах будаўніцтва і архітэктуры Мінгарвыканкама, адрасаванае У.С. Караткевічу, з запрашэннем на абмеркаванне праекта забудовы цэнтра г. Мінска. Машынапіс, на рускай мове.	б/д	2	
	579.	Запісы У.С. Караткевіча аб небяспечным становішчы цэнтра Гродна, цэркваў і касцёлаў у Радашковічах, Новым Свержані і інш. запісы па пытаннях аховы помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	б/д	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	580.	<p>Спіскі помнікаў гісторыі, культуры, архітэктуры Беларусі з рукапіснымі паметкамі У.С. Караткевіча. Машынапіс, на рускай мове.</p> <p style="text-align: center;">5. ПЕРАПІСКА (1946 – 1987 і б/д)</p> <p style="text-align: center;">5.1. Письмы У.С. Караткевіча розным асобам (па алфавіце) (1950 – 1984 і б/д)</p> <p style="text-align: center;">А, Б</p>	б/д	4	
	581.	<p>Пісьмо, адрасаванае [Аскоцкаму] Валянціну Дзмітрыевічу. Чарнавік, копія. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.</p>	1981, снеж. 5	11	
	582.	<p>Пісьмо, адрасаванае Бітэлю Пятру Іванавічу, з заўвагамі на яго гістарычную паэму “Сказанне пра Апанаса Берасцейскага”. Чарнавік, копія. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.</p>	1982, сак. 13	7	
	583.	<p>Пісьмы, паштоўкі і тэлеграмы, адрасаваныя Брылю Янке. (Сярод пісьмаў – вершы У.С. Караткевіча “Архангельскае”, “Скарына”, “Рагнарадзі”, “...Падымаюць жоўтыя галовы...”, “Сведка”, “Корчмы”, “Віно дажджоў” і інш.; фотаздымкі У. Караткевіча і яго дзядзькі, І.В. Грынкевіча; пісьмо ад 3 сакавіка 1960 г. напісана Е. Лось; на пісьме ад 5 верасня 1965 г. – прыпіска Р. Барадуліна; некаторыя пісьмы з малюнкамі пісьменніка). Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.</p>	1958 – 1983 і б/д	80	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	584.	Пісьмо, адрасаванае [Быкаву Васілю Уладзіміравічу?]. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	585.	Пісьмо са зваротам “Д.А.И.!” [А.І. Бялецкаму?]. Чарнавік. (На стар. 2 – чарнавыя накіды верша “...Когда весной я выхожу в луга...”). Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1950-я гг.]	2	
		В, Г, Д, Ж			
	586.	Пісьмы і паштоўкі, адрасаваныя Васіленку Леаніду. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове. Дадатак: пісьмо А. Мальдзіса да Л. Васіленкі.	1971 – 1974	6	
	587.	Пісьмо са зваротам “Здравствуй, Рыжий !” [Гальштэйну Міхаілу]. Чарнавік. Рукапіс, на рускай мове.	1954, жн. 26	1	
	588.	Запіска, адрасаваная Драчову Пятру. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	589.	Віншавальная тэлеграма сям’і Караткевічаў і Адамчыкаў, адрасаваная Жыдліцкаму Вацлаву. Чарнавік. Рукапіс, на рускай мове. (На адвароце – запісы, зробленыя А. Мальдзісам).	б/д	1	
		К, Л, М			
	590.	Пісьмы і тэлеграмы, адрасаваныя Караткевіч Валянціне Браніславаўне (жонцы). (Сярод пісьмаў – верш “Таўры” з прысвячэннем: “Валіньцы ад Уладзіміра”). Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1967 – 1969 і б/д	15	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	591.	Пісьмо, адрасаванае Кербану [Уладзіміру Іванавічу]. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1953]	1	
	592.	Пісьмы і паштоўкі У.С. Караткевіча і яго жонкі Валянціны Браніславаўны, адрасаваныя Крыжанавай-Брындзовай Гелене і яе мужу Іржы (ксеракопіі) і пісьмо Г. Крыжанавай-Брындзовай да [Н.С. Кучкоўскай ?] адносна згаданых лістоў. (У пісьмах – малюнкi У.С. Караткевіча). Рукапіс, машынапіс, ксеракс, на беларускай, рускай, чэшскай мовах.	1972 – 1984, 1987	52	
	593.	Пісьмо, адрасаванае [Куляшову Аркадзю Аляксандравічу ?]. Чарнавік. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	594.	Пісьмо, адрасаванае [Луцэвіч] Уладзіславе Францаўне. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1952 ?]	1	
	595.	Пісьмо, адрасаванае [Мазынскаму] Валерыю Яўгенавічу. (Канчатак пісьма адсутнічае). Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	1973, сак. 6	1	
	596.	Пісьмы і паштоўкі У.С. Караткевіча і яго жонкі Валянціны Браніславаўны, адрасаваныя Мальдзісу Адаму Іосіфавічу і яго сям’і. (Арыгіналы і копіі. На пісьмах – тлумачальныя запісы А. Мальдзіса). Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	[1963] – 1982 і б/д	65	
	597.	Пісьмы, адрасаваныя [Молевай?] Ніне Міхайлаўне. Чарнавікі, белавікі, на рускай мове.	1959 – 1963 і б/д	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		Н, П, С, Ч			
	598.	Пісьмо, адрасаванае [Нікіцінай] Еўдакіі Фёдараўне. Копія. 2 экз. Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1964 ?]	2	
	599.	Пісьмо, адрасаванае [Паўстоўскаму] Канстанціну Георгіевічу. Чарнавік. Рукапіс, на рускай мове.	1965, сак. 26	1	
	600.	Пісьмо, адрасаванае Пераходу Георгію Феліксавічу. Белавік. Рукапіс, на беларускай мове.	1962, снеж. 9	2	
	601.	Пісьмо, адрасаванае Сачанку Барысу [Іванавічу]. Чарнавік. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг. ?]	1	
	602.	Пісьмо, адрасаванае [Стулпану] Ераніму [Уладзіслававічу]. Копія. Машынапіс. (Пісьмо напісана на рускай мове лацінскім шрыфтам).	б/д	2	
	603.	Пісьмы, адрасаваныя [Чэпур] Наталлі [Дзмітрыеўне]. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на рускай мове. Дадатак: перапіска У. Караткевіча з Н. Чэпур, якая захавалася ў выглядзе запісак.	б/д [1950 ?]	13	
	604.	Перапіска У.С. Караткевіча з сябрамі-студэнтамі ў выглядзе запісак, якая захавалася з часоў вучобы пісьменніка ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс чарнілам і алоўкам, на рускай мове. [На асобных запісках – малюнкi У. Караткевіча. На папцы, у якой захоўваліся рукапісы, пісьменнікам пазначана: “Архіў. (Яшчэ універсітэцкі)”].	1950 – [1954 ?]	134	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	605.	Фрагмент пісьма ? да неўстаноўленай асобы з разважаннімі пра творчыя задачы пісьменніка і інш. Рукапіс, на рускай мове.	1955, сак. 2	1	
	606.	Паштоўка да неўстаноўленай асобы (маці ?). Рукапіс, на рускай мове. 5.2. Пісьмы У.С. Караткевічу (1946 – 1986 і б/д) 5.2.1. Пісьмы розных асоб (па алфавіце) (1946 – 1986 і б/д) А	б/д [каля 1962 ?]	1	
	607.	Пісьмы і паштоўкі Абала Мірдзы [Эдуардаўны], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям’і. Том I. [Сярод пісьмаў – газета “Literatūra un Māksla”, 1970, 29 жніўня, з перакладам фрагментаў апублікаванага ў ёй артыкула “Pētera gailis dzied” (“Петровский петух поет”), зробленым М. Абала]. Рукапіс, друк, на рускай, беларускай, латышскай мовах.	1970 – 1974	105	
	608.	Пісьмы і паштоўкі Абала Мірдзы [Эдуардаўны], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям’і. Том II. (Сярод пісьмаў – фотаздымак М. Абала з неўстаноўленай асобай, вершы П. Броўкі, Э. Агняцвет, Я. Райніса і інш.). Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай, латышскай мовах.	1975 – 1983 і б/д	150	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	609.	Пісьмо Абухавай Лідзіі [Аляксееўны]. Рукапіс, на рускай мове.	1983, сак. 9	2	
	610.	Пісьмо Адамчыка Вячаслава [Уладзіміравіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1964, жн. 21	1	
	611.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Адлавай Веры і яе мужа Здэнэка, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям'і. (Сярод пісьмаў – буклет, прысвечаны жыццю і творчай дзейнасці З. Адлы). Рукапіс, машынапіс, друк, на рускай, чэшскай мовах.	[1971] – 1983 і б/д	45	
	612.	Пісьмо К. Акулы (Таронта, Канада). Машынапіс, на беларускай мове.	1977, верас. 27	3	
	613.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Алейнікава Міколы. Рукапіс, на беларускай мове.	[1979] і б/д	5	
	614.	Пісьмо Альшанскага [Іосіфа Рыгоравіча]. Рукапіс, на рускай мове.	[1963], май 20	2	
	615.	Пісьмы [Амельчанкі ?] Мікалая. Рукапіс, на рускай мове. Дадатак: фрагмент студэнцкай працы М. Амельчанкі ?, прысвечанай паэзіі Ірана пачатка XX ст.	1961 – 1962 і б/д	15	
	616.	Віншавальная паштоўка Ананьіных Міхаіла і Шуры. Рукапіс, на рускай мове.	1968, снеж. 25	1	
	617.	Пісьмо і тэлеграма Анашвілі Натэлы Н., Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1961, лістап. 25], 1962, студз. 3	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	618.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Анішчыка Аляксея Сцяпанавіча. Рукапіс, на беларускай мове.	1974 – 1984	14	
	619.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Антонія, Мітрапаліта. Рукапіс, на рускай мове.	1982 – 1983	6	
	620.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Арлова Уладзіміра. Рукапіс, на беларускай мове.	[1981]	3	
	621.	Пісьмо Асвяцінскага [Геральда Баляслававіча], дырэктара Беларускага дзяржаўнага тэатра імя Якуба Коласа, адносна пастаноўкі п'есы У.С. Караткевіча “Званы Віцебска” у згаданым тэатры і заўвагамі на п'есу. Машынапіс, на беларускай мове.	1974, лют. 23	1	
	622.	Віншавальная паштоўка Аскоцкага [Валянціна Дзмітрыевіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1981	3	
	623.	Пісьмы Астроўскага Арсенія [Георгіевіча]. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1972, 1976	2	
Б					
	624.	Пісьмо [Бажко ?] Алеся. Рукапіс, на беларускай мове.	1966, лют. 19	1	
	625.	Пісьмы [Бальчэўскай ?] Галіны. (На пісьме ад 7 ліпеня 1971 г. – прыпіска З.І. Канапелька). Рукапіс, на беларускай мове.	1971, ліп. 7 і б/д	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	626.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі, тэлеграма і фотатэлеграма Барадуліна Рыгора [Іванавіча] і яго сям’і. Рукапіс, машынапіс, фатаграфія, на беларускай, рускай мовах.	[1966] – 1980	8	
	627.	Пісьмо Баразны Лявона. Рукапіс, на беларускай мове.	1964, верас. 18	3	
	628.	Віншавальныя паштоўкі Бараноўскай ? Галіны. Рукапіс, на рускай мове.	[1975] і б/д	2	
	629.	Пісьмы і паштоўкі Бараўскене Ванды. (Да пісьма ад 27 кастрычніка 1966 г. дададзена газетная выразка артыкула “Die armen Dicken” і яго пераклад з нямецкай мовы В. Бараўскене). Рукапіс, друк, на рускай, нямецкай мовах.	1966 – 1970	73	
	630.	Пісьмы Барузdzіна [Сяргея Аляксеевіча]. Машынапіс, на рускай мове.	1979, 1983	4	
	631.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Белакоза [Алеся Мікалаевіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1979 – [1983]	7	
	632.	Паштоўка Белацаркоўскага Міхаіла. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	633.	Пісьмо Бенцыянава Эдуарда. Рукапіс, на рускай мове.	1981, студз. 19 – 20	3	
	634.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Бергера Віктара і Лоры. Рукапіс, на рускай мове.	[1979, 1981] і б/д	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	635.	Пісьмо Бібіла Юліі Іосіфаўны. Рукапіс, на беларускай мове.	1967, ліп. 27	2	
	636.	Пісьмо Бітэля [Пятра Іванавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1982, крас.2	4	
	637.	Пісьмы Бічэль-Загнетавай Дануты [Іванаўны]. Рукапіс, на беларускай мове.	1966, май 16; 1982, крас. 2 і б/д	5	
	638.	Пісьмо Броўкі Петруся (Пятра Усцінавіча) і запрашэнне на сяброўскую вячэру Броўкаў Петруся і Алены. Рукапіс, друк, на беларускай мове.	1962, кастр. 24 і б/д	3	
	639.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Брыкоўскага Рышарда, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы – Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, машынапіс, на польскай мове.	[1973] – 1984	65	
	640.	Пісьмы, паштоўка і тэлеграма Брыля Янкі. Копіі, арыгіналы. Ксеракс, рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай мовах. Дадатак: план стала ў пакоі Ялцінскага Дома творчасці пісьменнікаў, зроблены Я. Брылём.	1958 – 1983 і б/д	53	
	641.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Бурдзюжа Зінаіды. Рукапіс, на рускай мове.	1982 – 1983 і б/д	7	
	642.	Пісьмо Бурсава Івана [Цярэнцьевіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1969, лют. 16	1	
	643.	Пісьмо Бутко Л.К. (На пісьме – паметка У.С. Караткевіча). Машынапіс, рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1970	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	644.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і запрашэнне на сяброўскую вячэру Быкава Васіля [Уладзіміравіча] і яго жонкі Ірыны, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. (Сярод пісьмаў – газетныя выразкі артыкула В. Іпатавай “Дзівосны свет гісторыі...” і нататкі “Прэм’ера фільма”). Рукапіс, друк, на беларускай, польскай мовах.	[1965] – 1984 і б/д	33	
	645.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Бычкова Анатоля Леанідавіча. Рукапіс, на рускай мове.	1973 – 1983	12	
В					
	646.	Віншавальная паштоўка Вакара Сяргея Міхайлавіча, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	[1977]	1	
	647.	Пісьмы Валасевіча Юрыя. Рукапіс, на рускай мове.	1963	5	
	648.	Пісьмо Валерына. Рукапіс, на рускай мове.	1968, чэрв. 10	1	
	649.	Пісьмо Варавіна Міхаіла Максімавіча, адрасаванае Караткевічу Уладзіміру ямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1979, снеж. 3]	3	
	650.	Пісьмо Вархаповіч Ядвігі. (Да пісьма дададзены вершы Я. Вархаповіч “Замалёўка”, “Нарачанкі” і інш.). Рукапіс, на беларускай мове.	1971, сак. 30	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	651.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Васіленкі Леаніда. Рукапіс, машынапіс, на ўкраінскай мове.	1971 – 1975 і б/д	7	
	652.	Віншавальная паштоўка Васілеўскіх Пятра і Галіны, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1981, снеж. 27]	3	
	653.	Пісьмо Васільева Васіля Вячаслававіча. Рукапіс, на рускай мове.	1982, лістап. 29	1	
	654.	Пісьмы Вейдэнбаха Георгія Рубэнавіча. Рукапіс, на рускай мове.	1981	5	
	655.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Верацілы Міхася. Рукапіс, на беларускай мове.	1981 – 1983	3	
	656.	Пісьмы, паштоўкі і фотатэлеграма Войцік Людвікі Антонаўны (Зоські Верас) і яе сям’і. (Да пісьма ад 14 лютага 1983 г. дададзена мініяцюра З. Верас “Трэба хацець”). Рукапіс, машынапіс, фатаграфія, на беларускай мове.	1966 – 1983 і б/д	27	
	657.	Пісьмы [Волах] Тамары. Рукапіс, на рускай мове.	1951, лістап. 27 і б/д	4	
	658.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Вылчава Георгія. (Сярод пісьмаў – фотаздымак Г. Вылчава). Рукапіс, машынапіс, фатаграфія, на рускай мове.	1965 – 1984	16	
	659.	Паштоўка [Вялюгінай ?] Нат[аллі] Канст[анцінаўны]. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1966, лют. 10	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	660.	Пісьмы Вяршыніна Льва. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове. Г	1981	4	
	661.	Пісьмо Гаеўскай Кіры [Георгіеўны]. Рукапіс, на рускай мове.	[1971?]	3	
	662.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Гайдука Міколы, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	1979 – 1983 і б/д	10	
	663.	Пісьмо Гайдука Уладзіміра. Рукапіс, на беларускай мове.	1980, сак. 20	2	
	664.	Пісьмо і паштоўка Галіева Анатоля і яго жонкі Наталлі. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966; 1980 ?]	2	
	665.	Пісьмы [Галубовіч ?] Нэлі. Рукапіс, на рускай мове.	1950 – 1952	5	
	666.	Пісьмы Гальперына Юрыя Канстанцінавіча. (Да пісьмаў дададзены: ліст Ю. Гальперына ў рэдакцыю газеты “Коммунар” – “За чыстоту русскага языка”; “Открытое письмо писателю Всеволоду Кочетову”; артыкулы “Зритель уходит с середины...”, “Баня” і інш. Пісьмо ад 4 мая 1962 г. адрасавана В. Краўцу з просьбай перадаць дадзены ліст У. Караткевічу). Рукапіс, машынапіс, друк, на рускай, беларускай мовах.	1955; 1961 – 1963	37	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	667.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Гальштэйна Міхаіла і яго жонкі Іны. Рукапіс, на рускай мове.	1950 – [1964]; [1983]	26	
	668.	Пісьмо Гапай Г.Н. Рукапіс, на рускай мове.	1971, сак. 17	3	
	669.	Пісьмо Гарадзецкай Вольгі Дзмітрыеўны. (На канверце – адрас выдавецтва “Художественная литература”). Рукапіс, на рускай мове.	[1985, лістап. 23]	3	
	670.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Гатава Агея. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1963 – [1969]	9	
	671.	Віншавальная паштоўка Гаўрука Ю[рыя Паўлавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1969, май 6	1	
	672.	Пісьмо Гейшынай Даны Маркаўны. Рукапіс, на рускай мове.	[1982, ліп. 14]	3	
	673.	Пісьмо Геніюша Юрыя [Іванавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1973, май 10	1	
	674.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграма Геніюшаў Ларысы [Антоніўны] і Івана [Пятровіча], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу, яго маці Надзеі Васільеўне і жонцы Валянціне Браніславаўне. (Сярод пісьмаў – вершы Л. Геніюш “Неіснуючаму”, “...Падае снег мяккі і нетрывала...”, “...Мокры вецер накозь грабе...”, “...Восень ужо, восень і вопратка дрэў...”, “Валодзі К.”, “Святы вечар” і інш.).	1963 – 1982	70	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		Дадатак: пісьмо Я. Казекі да Л. Геніюш адносна напісання аўтабіяграфіі для кнігі аўтабіяграфій беларускіх пісьменнікаў “Пра час і пра сябе”? Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рукай мовах.			
	675.	Віншавальная паштоўка Гразновай А., адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго маці Надзеі Васільеўне. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1969]	1	
	676.	Віншавальная паштоўка і тэлеграма Грыневіч Е.І. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1980]	2	
	677.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Грынкевіча Ігара [Васільевіча] (дзядзькі), адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям’і. Рукапіс, на рускай мове.	[1962; 1979 – 1984] і б/д	38	
	678.	Пісьмо [Грынкевіча?] Юрыя (пляменніка Л. Геніюш ?). Рукапіс, на рускай мове.	1964, ліп. 4	2	
	679.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграмы Грынчыка Мікалая Міхайлавіча і яго сям’і, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1967] – 1980	14	
	680.	Пісьмо Грыцкевіча Анатоля Пятровіча. Рукапіс, на беларускай мове.	1980, лістап. 27	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	681.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Грыцкевіча Валянціна Пятровіча, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	1977, 1981	3	
	682.	Пісьмы Грышко Алега. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1979	4	
	683.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Гулякоўскага Яўгена [Якаўлевіча]. (Да пісьма дададзена копія ліста Я. Гулякоўскага да [І.Л.] Дорскага). Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1962; 1981]	3	
	684.	Пісьмо Гураша Алега. Рукапіс, на рускай мове.	1983, сак. 7	5	
	685.	Пісьмы Гушчы Яна. (На пісьмах – паметкі У. Караткевіча; на адвароце пісьма ад 22 лютага 1977 г. – ліст таварыства аўтараў “Zaiks” да Я. Гушчы з просьбай даць згоду на адаптацыю апавядання У. Караткевіча “Złocisty Bóg” для польскага радыё). Рукапіс, машынапіс, на польскай, рускай, беларускай мовах.	1970 – 1977 і б/д	17	
		Д, Ж			
	686.	Пісьмо Дабр[алюбава ?] Ігара. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1983]	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	687.	Пісьмо Далгова В.Г. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1972]	2	
	688.	Віншавальныя паштоўкі Джувінава Кірыла. Рукапіс, на рускай мове.	1971, 1979	3	
	689.	Віншавальныя паштоўкі Дзевіскібе Валерыя, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	1981 – 1982	9	
	690.	Пісьмо Дзераніўскай Надзеі. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1982, май 14	1	
	691.	Пісьмы Дзмітрэнкі Васіля Сямёнавіча. Рукапіс, на ўкраінскай, рускай мовах.	1962	4	
	692.	Пісьмо Дзмітрэнкі Сцяпана М. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1962, студз. 27	2	
	693.	Віншавальная паштоўка сям’і Дзямідчыкаў, адрасаваная [Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне]. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	694.	Пісьмо Дорскага [Іосіфа Львовіча]. (Пісьмо напісана І. Раманоўскай па даручэнні І. Дорскага). Рукапіс, на рускай мове.	[1963 ?]	1	
	695.	Пісьмо Дранько-Майсюка [Леаніда Васільевіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1982, сак.19	1	
	696.	Пісьмо Дурдаванскага Яна. Рукапіс, машынапіс. На рускай мове.	1973, верас.14	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	697.	Пісьмо Дыба Алы Георгіеўны, ст. навуковага супрацоўніка Літаратурна-мемарыяльнага музея Лесі Українкі. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1983, лістап.26	2	
	698.	Пісьмо Жаўнірэнке Паўла Рыгоравіча. Рукапіс, на ўкраінскай, беларускай мовах.	1980, студз.6	2	
	699.	Віншавальная паштоўка Ждановіча [Валянціна], адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	[1980]	2	
	700.	Пісьмо Жукава [Уладзіміра Сямёнавіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1962, студз.12	2	
	701.	Віншавальныя паштоўкі І. Журко, галоўнага рэдактара ? газеты “Новае жыццё” (г. Клімавічы). Рукапіс, друк, на беларускай мове.	[1981] – 1983	7	
	702.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Жыдліцкага Вацлава і яго сям’і, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1973 – 1983	23	
		3, I			
	703.	Пісьмы, віншавальная паштоўка і тэлеграма Забалоцкага Анатоля. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1964 – 1980 і б/д	15	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	704.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Забэйды-Суміцкага Міхаіла [Іванавіча]. Дадатак: паведамленне аб смерці М. Забэйды-Суміцкага. Рукапіс, друк, на беларускай, чэшскай мовах.	1970 – 1981	13	
	705.	Пісьмы Зайцава Валерыя. Рукапіс, на рускай мове.	1966	3	
	706.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Зайцавай Ядвігі Афанасьеўны. (Да пісьмаў дададзены вершы Я. Зайцавай “Благославляю”, “...Ты падарил мне радость бытия...” і “Легенды полоцкой земли”). Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1979	26	
	707.	Віншавальныя паштоўкі сям’і Законнікавых: Сяргея [Іванавіча], Івана Васільевіча, Валянціны Фёдараўны і інш. Рукапіс, на беларускай мове.	1977 – 1983	4	
	708.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Залатухінай ? Тамары, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1977, 1980] і б/д	3	
	709.	Пісьмо Заляпугіна Ал[яксан]дра Фёдар[авіча]. Рукапіс, на рускай мове.	[1982, снеж. 13]	2	
	710.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі сям’і Заргаран (г. Ерэван), адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1981 – 1982]	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	711.	Пісьмы Захарава Уладзіміра Генрыхавіча. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1982 – 1984	6	
	712.	Пісьмо М.З. [Захарэвіч Марыі ?]. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	2	
	713.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Зеяных Аляксея і Таісы. Рукапіс, на рускай мове.	1981 – 1982	6	
	714.	Пісьмо Зінчанка Валянціны. Рукапіс, на беларускай мове.	[1966, сак. 3]	3	
	715.	Пісьмо Зінчука [Станіслава Сяргеевіча]. Рукапіс, на ўкраінскай мове. (Да пісьма дададзены малюнак дачкі С. Зінчука да верша У.С. Караткевіча “Зяц варыць піва”).	1977, май 31	2	
	716.	Пісьмы Знаменскага Анатоля. Рукапіс, на рускай мове.	1963	3	
	717.	Пісьмо Зуёнка Васіля [Васільевіча]. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1967, сак. 28	2	
	718.	Пісьмо Зыковіча, дырэктара РДК г. Смаргонь, з просьбай напісаць словы на мелодыю паланеза Агінскага. Рукапіс, на рускай мове.	[1964]	2	
	719.	Пісьмо Зянько Уладзіміра. (У пісьме – верш У. Зянько “Сябру К...”, прысвечаны У.С. Караткевічу). Рукапіс, на беларускай мове.	1969, крас. 29	3	
	720.	Пісьмы Іаселіяні Оція. Рукапіс, на рускай мове.	1962, 1963	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	721.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Іванічука Рамана [Іванавіча]. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1972 – 1984	18	
	722.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Іванчанка Раісы П. Рукапіс, на рускай, украінскай мовах.	1978 – 1980 і б/д	18	
		К			
	723.	Пісьмы Кабзарэўскага П[аўла Сямёнавіча]. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1962 – 1970	8	
	724.	Віншавальная тэлеграма сям’і Кабржыцкіх. Машынапіс, на ўкраінскай мове.	[1967, лістап. 25]	1	
	725.	Пісьмо Каварскага ? [Мікалая]. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1963, чэрв. 4	3	
	726.	Віншавальная паштоўка [Кадрэвіч] Ніны (цёткі). Рукапіс, на рускай мове.	[1983]	1	
	727.	Пісьмо Казака Генадзя Іванавіча. (Да пісьма дададзены верш Г. Казака “Туманные коні”). Рукапіс, на рускай мове.	1982, жн.16	2	
	728.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Казачок Вікторыі. Рукапіс, на рускай мове.	1981	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	729.	Паштоўка Казбярука [Уладзіміра Міхайлавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1983]	2	
	730.	Пісьмо Казлова Івана Акімавіча. Рукапіс, на рускай мове.	1974, лістап.	2	
	731.	Пісьмо Калантая Міхаіла Міхайлавіча. Рукапіс, на рускай мове.	1980, студз. 7	3	
	732.	Пісьмы Калесніка Уладзіміра [Андрэевіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1962 – 1967	4	
	733.	Пісьмо Каневай ? Пенкі. Рукапіс, на рускай мове.	[1982], лют. 10	3	
	734.	Паштоўкі Капеляна Іосіфа, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	1974	5	
	735.	Пісьмы і тэлеграмы Караткевіч Валянціны Браніславаўны (жонкі). Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1967 – 1980 і б/д	42	
	736.	Пісьмы Караткевіч Надзеі Васільеўны (маці), адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	1950; 1961 – 1970	29	
	737.	Пісьмо Каратыша Уладзіміра, і суправаждальнае пісьмо заг. аддзела прапаганды кнігі выдавецтва “Молодь” Л. Пятроўскага, адрасаванае пісьменніку. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1982	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	738.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграмы Караферы-Корбут Сафіі Пятроўны, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям'і. Рукапіс, машынапіс, на рускай, украінскай мовах.	1974 – 1983	26	
	739.	Віншавальная паштоўка Карпенка Людмілы. Рукапіс, на рускай мове.	[1983]	2	
	740.	Віншавальная паштоўка С.Г., С.В. Карпенкаў. Рукапіс, на рускай мове.	1967, лістап. 4	1	
	741.	Пісьмо Карпюка Аляксея [Нічыпаравіча]. Дадатак: запрашальныя білеты на вечар, прысвечаны 60-годдзю з дня нараджэння А. Карпюка і запрашэнне на сяброўскую вячэру, адрасаванае У.С. Караткевічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай мове.	1964; 1980	7	
	742.	Пісьмы Кастровай Алены. (Да пісем дададзены фотаздымак А. Кастровай і дарчы запіс У.С. Караткевіча Зосі і Льву [Мітрафанавым]). Рукапіс, фатаграфія, на рускай мове.	1961; 1981	6	
	743.	Віншавальныя паштоўкі П. Катушкіна, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, друк, на рускай мове.	[1981 – 1984]	6	
	744.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Каханоўскага Генадзя [Аляксандравіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1965 – 1981	12	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	745.	Паштоўка Кахідзе Медзі. Рукапіс, на рускай мове.	[1979, снеж. 30]	1	
	746.	Пісьмо Качанава Мікалая Рыгоровіча. Рукапіс, на рускай мове.	1985, кастр. 8	2	
	747.	Віншавальныя паштоўкі Кашкурэвіча Арлена Міхайлавіча, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1974 – 1983] і б/д	9	
	748.	Пісьмы Кірэенкі Івана [Васільевіча], заг. аддзела прозы часопіса “Волга”. Дадатак: пісьмо выдавецтва “Детская литература”, адрасаванае І.В. Кірэенку, адносна ўключэння ў перспектыўны план рэдакцыйнай работы твораў У.С. Караткевіча “Лістыя каштанов” і “Были у меня медведи”. Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1972 – 1974	5	
	749.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Кіслага Уладзіміра. Рукапіс, на беларускай мове.	1980, ліп. 11 і б/д	4	
	750.	Пісьмы Кісліка Навума [Зіноўевіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1966	3	
	751.	Пісьмы Кіслова Мікалая. (Да пісьмаў дададзены малюнкi і фотаздымкі малюнкаў М. Кіслова). Рукапіс, малюнак тушшу, фатаграфія, на рускай мове.	1981, 1982 і б/д	13	
	752.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Кісялёва Генадзя [Васільевіча] і яго жонкі. Рукапіс, на беларускай мове.	[1964] – 1983	17	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	753.	Пісьмы Кіюру І[вана]. Рукапіс, на рускай мове.	1980 і б/д	4	
	754.	Пісьмо Коласавай, адрасаванае [Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу]. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	755.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Кракалёвай Аксаны. Рукапіс, на беларускай мове.	[1978, 1979]	3	
	756.	Пісьмы і тэлеграмы Краўца ? Валянціна [Піліпавіча]. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1950; 1963 ?] і б/д	6	
	757.	Пісьмо Краўцова Юрыя Мікалаевіча. Рукапіс, на рускай мове.	1971, студз. 21	2	
	758.	Пісьмо В.Ф. Круглянскага. Рукапіс, на рускай мове.	1970, снеж. 30	2	
	759.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Крыгмана Леаніда, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	[1974 – 1980] і б/д	15	
	760.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Крыжанавай-Брындзовай Гелены, яе мужа Ёзаса (Іржы), іх зяця Ота, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Дадатак: тэлеграма сакратара СП Грузіі Г. Жоржаліяні, адрасаваная У. Караткевічу, адносна прыезду ў Мінск Г. Крыжанавай-Брындзовай. (На адным з канвертаў і тэлеграме – рукапісныя паметы пісьменніка). Рукапіс, машынапіс, на славацкай, рускай, беларускай мовах.	1972 – [1983] і б/д	79	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	761.	Запрашэнне на вяселле Крыжкі Тэадора і Дурышынавай Евы. Друк, рукапіс, на чэшскай мове.	1983	3	
	762.	Пісьмо Кузьменка Лілі Міхайлаўны. Рукапіс, на рускай мове.	1970, крас. 16	3	
	763.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Куліка Паўла Андрэевіча, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	1975 – [1982]	12	
	764.	Пісьмо Купавы Мікалая [Мікалаевіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1971]	3	
	765.	Пісьмо Куцярніцкага Андрэя. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [пасля 1973]	1	
	766.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Кучкоўскай Наталлі Сямёнаўны (сястры). Рукапіс, на рускай мове.	1950 – 1965	20	
		Л			
	767.	Пісьмо Г. Ладоншчыкава. Рукапіс, на рускай мове.	1982, ліп. 4	2	
	768.	Віншавальная паштоўка Лазара Мікалая Іосіфавіча. Рукапіс, на беларускай мове.	1973, снеж. 29	1	
	769.	Пісьмы Ламакі Яўгена. (Сярод пісьмаў – малюнкi і вершы Я. Ламакі). Рукапіс, малюнак алоўкам і чарнілам, на рускай мове.	1946 – 1949 і б/д	55	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	770.	Віншавальная тэлеграма Ланіна. (На тэлеграме – рукапісныя паметкі У.С.Караткевіча). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	[1975, снеж. 30]	1	
	771.	Пісьмо Ледзяновай Людмілы А. (Л. Ніканоравай). Рукапіс, на рускай мове.	1980, чэрв. 17	3	
	772.	Пісьмо Г. Лікучавай. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1969 ?]	1	
	773.	Пісьмы і паштоўкі Лінніка Валянціна Міхайлавіча. (Сярод пісьмаў – вершы В. Лінніка, прысвечаныя У.С. Караткевічу; пераклады вершаў У.С. Караткевіча “Фантазія” на ўкраінскую мову, “...когда покроет мраком небо...” на рускую мову і інш.). Рукапіс, машынапіс, на рускай, украінскай мовах.	[1956]; 1962 – 1975	69	
	774.	Пісьмы Лію Людмілы Кірылаўны. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1982	5	
	775.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Літвіна? Сцяпана. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1972	4	
	776.	Віншавальная паштоўка Ліў...? Віктара. Рукапіс, на рускай мове.	1976, снеж.	2	
	777.	Фотатэлеграма А. Лойкі, У. Паўлава, Ю. Свіркі, з нагоды 40-годдзя з дня нараджэння У.С. Караткевіча. Рукапіс, фатаграфія, на беларускай мове.	1970, лістап. 26	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	778.	Пісьмы Лось Алены і Ігара. Рукапіс, на рускай мове.	1961	3	
	779.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Лось [Еўдакіі Якаўлеўны]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1957 – 1968]	4	
	780.	Пісьмо сям’і Лось Еўдакіі (сына, маці, сястёр) з просьбай напісаць успаміны пра Е. Лось. Машынапіс, на беларускай мове.	1978, кастр. 31	1	
	781.	Пісьмо і паштоўка Лубкоўскага Рамана. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1975, 1978	3	
	782.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Лужаніна Максіма (Каратая Аляксандра Амвросьевіча), адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Дадатак: запрашэнні СП БССР, Максіма і Яўгеніі Лужаніных на удзел У.С. Караткевіча ва ўрачыстасцях з нагоды 70-годдзя з дня нараджэння М. Лужаніна. Рукапіс, друк, на беларускай мове.	[1965; 1978] і б/д	12	
	783.	Пісьмо А. Лукашука, адрасаванае [Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу]. Рукапіс, на беларускай мове.	1978, верас. 12	1	
	784.	Пісьмо Лукшы Валянціна [Антонавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1964, ліп. 3	1	
	785.	Пісьмо А. Лук’янчук. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	[1966, лют. 10]	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	786.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Лучука Уладзіміра [Іванавіча]. (На паштоўцы ад 26 ліпеня 1976 г. – прыпіска Георгія [Вылчава] і А. Зарыцкага). Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1962 – 1978	12	
	787.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Львовіч Майі. (Сярод пісьмаў – вершы М. Львовіч “Мова”, “...І день іде...”, “Не віддам”, “...Не была колись мовчазною...” і інш.). Рукапіс, машынапіс, на ўкраінскай мове.	[1970 – 1983]	59	
	788.	Пісьмы Лявонавай Лідзіі. (На адным з канвертаў – чарнавік тэлеграмы У.С. Караткевіча да Л. Лявонавай ?). Рукапіс, на рускай мове.	1981	4	
	789.	Пісьмо Лянарчыка [Lenarczyk] Юрыя. Рукапіс, на рускай, польскай мовах.	1962, студз. 25	3	
	790.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі В. Ляшковіча, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	1981 – 1984	6	
		М			
	791.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Магілы Аксаны, Таруцінай Людмілы і інш., адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1981, май 3] і б/д	4	
	792.	Пісьмы Мажаева Барыса [Андрэвіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1962 – 1963	12	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	793.	Пісьмо Мазынскага [Валерыя Яўгенавіча] адносна пастаноўкі п'есы У.С. Караткевіча “Званы Віцебска” у тэатры імя Якуба Коласа. Рукапіс, на рускай мове.	1974, сак. 1	1	
	794.	Віншавальная паштоўка С. Майданскай. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	б/д [1983 ?]	1	
	795.	Пісьмо А. Макарава ?. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	796.	Пісьмы Макаравай Наталлі Ф. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1972, 1974	3	
	797.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграма Мальдзіса Адама [Іосіфавіча]. (Сярод пісьмаў – газетныя выразкі; ёсць тлумачальны запіс А. Мальдзіса). Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай, рускай мовах.	[1963 – 1983] і б/д	88	
	798.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Манкевіча Баляслава. (На пісьме – паметы У.С. Караткевіча). Рукапіс, на беларускай мове.	1977, снеж. 18	2	
	799.	Пісьмо В.І. Маркава. Рукапіс, на рускай мове.	[1951]	2	
	800.	Пісьмо Мархеля Уладзіміра [Іосіфавіча]. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1972, лют. 12	2	
	801.	Пісьмо К.П. Марчук. Рукапіс, на рускай мове.	1980, ліп. 21	3	
	802.	Пісьмы В.С. Маскаленкі. Рукапіс, на рускай мове.	1983, 1984	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	803.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Маскальца Вілія [Канстанцінавіча]. (Да пісьма ад 1 сакавіка 1974 г. дададзены ліст В. Маскальца ў СП Беларусі з просьбай перадаць згаданае пісьмо У.С. Караткевічу). Рукапіс, на рускай мове.	1974, 1979	7	
	804.	Пісьмы Мацвеевай Навелы [Мікалаеўны]. (Да пісьма ад 30 ліпеня 1961 г. дададзены ліст Аляксея [Карпюка ?] да У.С. Караткевіча). Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1961 – 1978 і б/д	14	
	805.	Пісьмы Міланава Аляксандра. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1962?] – 1967	13	
	806.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі В.В. Міхасёнка. Рукапіс, на беларускай мове.	[1961] – 1983	11	
	807.	Віншавальная паштоўка сям’і Міцкевічаў, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1976]	1	
	808.	Пісьмы Молевай [Ніны Міхайлаўны]. Рукапіс, на рускай мове.	1965	6	
	809.	Паштоўка Мядзведзевай Марыі Якаўлеўны. Рукапіс, на рускай мове.	1977, студз. 10	1	
	810.	Пісьмо Мячкоўскага Уладзіміра. Рукапіс, на рускай мове.	1965, лют. 15	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		Н			
	811.	Паштоўка Навумчыка Сяргея. Рукапіс, на беларускай мове.	1984, лют. 4	2	
	812.	Пісьмы Наглай [Соф’і Парфёнаўны], настаўніцы Кукараўскай школы і яе вучняў. Рукапіс, на беларускай мове.	1971	6	
	813.	Пісьмо Нагорнага Валянціна Пятровіча. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	814.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Назарэўскага Аляксандра Адрыянавіча. (Да паштоўкі ад 29 лістапада 1962 г. дададзена запрашэнне на святкаванне 75-годдзя з дня нараджэння А. Назарэўскага; да пісьма ад 19 верасня 1963 г. – анатацыя на кнігу А. Назарэўскага “Из истории русско-украинских литературных связей”). Рукапіс, машынапіс, друк, на рускай, украінскай мовах.	1960 - 1970 і б/д	43	
	815.	Пісьмо Наўроцкага. Рукапіс, на рускай мове.	1962, студз. 24	1	
	816.	Пісьмо Ніжанкоўскай [Веры Андрэеўны], адрасаванае Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	[1979]	3	
	817.	Пісьмо [Нікіфаровіча] Ванкарэма [Валяр’янавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1965, верас. 6	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	818.	Пісьмо і паштоўка Нікіціна [Алега Рафаілавіча]. Рукапіс, на рускай мове.	[1980]	5	
	819.	Пісьмо Нікіціна Юрыя. (Да пісьма дададзены фотаздымкі карцін Ю. Нікіціна). Рукапіс, фатаграфія, на рускай мове.	б/д [1983]	6	
	820.	Паштоўка Нікіцінай Еўдаксіі Фёдараўны. (Да паштоўкі дададзены запрашэнні на ўдзел У.С. Караткевіча ў святкаванні 50-годдзя з дня заснавання літаратурнага аб'яднання "Никитинские субботники"). Рукапіс, друк, на рускай мове.	1964	4	
	821.	Пісьмо Нішніядзе Шота (Мамагейшвілі). Рукапіс, на рускай мове.	б/д [канец 1950-х гг.]	1	
	822.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Нядзелі Здзіслава, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. (Да пісьма ад 20 верасня 1972 г. дададзены фотаздымкі старога Мінска і інш.). Рукапіс, машынапіс, фатаграфія, на рускай, польскай мовах.	1971 – 1984	63	
	823.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Няўважнага Фларыяна і яго жонкі Станіславы, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай, польскай мовах.	[1950 – 1983]	27	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
II					
824.		Пісьмо Паграбеннікава Фёдара Пятровіча. Рукапіс, машынапіс, на ўкраінскай мове.	б/д [1983 ?]	1	
825.		Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Палікарпава Валерыя Канстанцінавіча, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1973 – 1983	12	
826.		Пісьмы Палтаран Веры [Сямёнаўны]. Рукапіс, на беларускай мове.	1964 і б/д	5	
827.		Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Панамарэнка Лідзіі Арсеньёўны. Том I. Рукапіс, на рускай мове.	1961 – [1975]	121	
828.		Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграма Панамарэнка Лідзіі Арсеньёўны, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Том II. (Сярод пісьмаў – газетныя выразкі фотаздымкаў жывёл, пераклад фрагмента рамана У.С. Караткевіча “Чорны замак Альшанскі” на рускую мову і інш.). Рукапіс, машынапіс, друк, на рускай мове.	[1976] – 1984 і б/д	111	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	829.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Панізніка Сяргея [Сцяпанавіча], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. (Сярод пісьмаў – вершы С. Панізніка “...Зацугляю дзікага каня...”, “...Шукаю з чаго пачаць...”, прысвечаныя У.С. Караткевічу і запрашэнне на вяселле С. Панізніка і Я. Янішчыц). Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай мове.	1967 – [1983]	18	
	830.	Віншавальная паштоўка Панкрацьева (Панкратава ?). Рукапіс, на рускай мове.	[1971]	2	
	831.	Пісьмы Паповай Г. (Да пісьма ад 12 лістапада 1970 г. дададзены фотаздымак Г. Паповай і газетная выразка верша А. Цвяткова “...Напиши мне письмо...”). Рукапіс, фатаграфія, друк, на рускай мове.	1970 – 1971	11	
	832.	Пісьмо Паскробышава Аляксандра. Машынапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	833.	Віншавальная паштоўка Д. Паўлава ? (подпіс неразборлівы). Рукапіс, на рускай мове.	1972, снеж. 29	2	
	834.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Р. Паўлавай ? (Да аднаго з пісьмаў дададзены фотаздымак Р. Паўлавай ? з пляменнікам). Рукапіс, фатаграфія, на рускай мове.	1965 – [1981] і б/д	22	
	835.	Пісьмо Пашкевіча Міколы. Рукапіс, на беларускай мове.	1971, лістап. 1	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	836.	Пісьмо і віншавальная тэлеграма Пашкель Алены Альбертаўны. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1968; 1982]	3	
	837.	Пісьмы Перахода Георгія. Рукапіс, на беларускай мове.	1968 і б/д	3	
	838.	Пісьмы Пестраменкі Андрэя. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1974 – 1980	6	
	839.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Піўтарака Рыгора. (Ліст ад 24 лютага 1966 г. напісаны ў стылі старажытнага пісьма, жартаўлівага характару). Рукапіс, на ўкраінскай, беларускай мовах.	1965 – 1966	6	
	840.	Пісьмы [Піцько ?] Юрыя. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	[1949 – 1956] і б/д	22	
	841.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Плавінскага Міколы, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям'і. Рукапіс, на беларускай мове.	1970 – 1983	23	
	842.	Пісьмо С. Плачынды. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	б/д	1	
	843.	Пісьмо Плотніка Яна [Адольфавіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1967, верас. 30	1	
	844.	Пісьмы [Прашковіча ?] Міколы. Рукапіс, на беларускай мове.	1966 – 1967	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	845.	Пісьмы Пташнікава Івана [Мікалаевіча]. (Да пісьма ад 15 красавіка 1964 г. дададзены ліст А. Мальдзіса да У.С. Караткевіча). Рукапіс, на беларускай мове.	1964, 1965	4	
	846.	Пісьмы Пуцяцінай Алены Іванаўны. Рукапіс, на рускай мове.	1980	4	
	847.	Пісьмы В.Я. Пчолка. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	[1972], 1979	3	
	848.	Віншавальныя тэлеграмы Пшэтакевічаў (Przetakiewicz) Зыгмунда і Галіны. Машынапіс, на польскай мове.	[1974, 1982]	2	
	849.	Віншавальныя паштоўкі Пятрэнькі Міколы. Рукапіс. на ўкраінскай мове.	б/д [1976 ?]	2	
		Р			
	850.	Віншавальная паштоўка К. Рабава. Рукапіс, на рускай мове.	1977, лістап. 4	2	
	851.	Віншавальная паштоўка Равуцкага (Реутского) Пятра. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1970 ?]	1	
	852.	Віншавальныя паштоўкі Рагойшы Вячаслава [Пятровіча] і яго сям'і, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай, украінскай мовах.	1978; 1984 і б/д	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	853.	Пісьмы Раджабава Хікмата, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1978] і б/д	3	
	854.	Віншавальныя паштоўкі Радзівіл Ізабелы, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай, польскай мовах.	1975 – 1982	9	
	855.	Пісьмы і паштоўка Раманоўскай Рагнеды (Ірыны) [Мікалаеўны]. Дадатак: паштоўка І. Раманоўскай, адрасаваная В.Ф. Краўцу, адносна пасяджэння рэдкалегіі па сцэнарыю мастацкага фільма “Гнеўнае сонца, пякучае...” і просьбай звязацца з У.С. Караткевічам. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1962 – 1970 і б/д	59	
	856.	Пісьмо М.Л. і В.Н. Раменнікавых Рукапіс, на рускай мове.	1982, чэрв. 19	2	
	857.	Пісьмы Рокшы Іллі Міхайлавіча. Рукапіс, на рускай мове.	1981, 1982	3	
	858.	Пісьмо Ротта Юзафа Фр. (На адвароце пісьма – ліст сакратара рэдакцыі часопіса “Дружба народів” К. Беражанскай да Ю. Ротта з паведамленнем адраса У.С. Караткевіча). Рукапіс, на рускай мове.	1966, лют. 3, 16	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	859.	Пісьмо Рудко Міраслава Канстанцінавіча. Машынапіс, рукапіс, на ўкраінскай, рускай мовах.	1986, крас. 7	2	
	860.	Пісьмо В.І. Рудокаса. Рукапіс, на рускай мове.	1975, кастр. 23	4	
	861.	Пісьмо [Руліса] Талрыда. Рукапіс, на рускай мове.	1976, лют. 4	1	
	862.	Пісьмо Руткоўскага Вадзіма Віктаравіча. Рукапіс, на рускай мове.	[1978, лют. 2]	2	
		С			
	863.	Пісьмы Садавых Вольгі [Цімафееўны] і Мікалая [Аляксандравіча]. Рукапіс, на рускай мове.	[1950], 1952	8	
	864.	Віншавальныя паштоўкі сям'і Садавых і Красавіных, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям'і. Рукапіс, на рускай мове.	[1977 – 1981]	3	
	865.	Пісьмо Сазонава Мікалая. Рукапіс, на беларускай мове.	1983, лістап. 9	2	
	866.	Пісьмо Саковіч Яніны. Рукапіс, на беларускай мове.	1968, лістап. 14	2	
	867.	Віншавальная паштоўка Самасейкі Лявона. Рукапіс, на беларускай мове.	[1980]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	868.	Пісьмо [Сачанкі] Барыса [Іванавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1962, жн. 15	2	
	869.	Пісьмо Свеш.... (Пісьмо аформлена ў выглядзе паштоўкі з малюнкам марскога дракона “хетоптэра”). Рукапіс, малюнак алоўкам і тушшу, на рускай мове.	1982, май 23	4	
	870.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Сергіевіча Пятра [Аляксандравіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1969] і б/д	3	
	871.	Пісьмы Сёмухі Васіля [Сяргеевіча]. Дадатак: запісы В. Сёмухі адносна этымалогіі слоў “выснажаны” і “калдун”. Рукапіс, на беларускай мове.	[1961 – 1966] і б/д	22	
	872.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Сідаровіча Мікалая Лявонавіча. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1982 – 1984]	7	
	873.	Віншавальная паштоўка Сідарэнкі Васіля. Рукапіс, на беларускай мове.	[1983]	2	
	874.	Пісьмо В. Сізко, складальніка зборніка артыкулаў, прысвечанага памяці Р. Шырмы, з просьбай напісаць успаміны пра Р. Шырму. Машынапіс, на рускай мове.	1979, верас. 20	1	
	875.	Пісьмо Сіўчыка Віктара Васільевіча. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	876.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Скрыпчанкі Карла і яго сям'і, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям'і. (Да пісьма ад 3 лістапада 1981 г. дададзены ліст К. Скрыпчанкі, адрасаваны мінскаму магазіну “Книга-почтой”, з просьбай даслаць неабходныя яму кнігі). Рукапіс, на ўкраінскай, беларускай мовах.	1972 – [1983]	26	
	877.	Віншавальная паштоўка Скурко Іосіфа [Уладзіміравіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1977]	1	
	878.	Пісьмы і паштоўка Смоліч Аляксандры Ігнатаўны. Дадатак: пісьмо А.І. Смоліч у рэдакцыю часопіса “Полымя” ? з просьбай паведаміць адрас У.С. Караткевіча. Рукапіс, на беларускай мове.	1965 – 1974	18	
	879.	Пісьмы Сняжко Музы. Рукапіс, на рускай мове.	1954; 1965; 1984 і б/д	7	
	880.	Пісьмо Станявічуса Леапальдаса Альфонсавіча. Рукапіс, на рускай мове.	1981, верас. 16	3	
	881.	Пісьмо Стахоўскага Ст., адрасаванае Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	1980, май 29	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	882.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Стулпана Ераніма Уладзіслававіча і яго сям’і (жонкі Валды, дачкі Ілзе), адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Дадатак: “Эпітафія на брацкай могілцы ля сумежжа БССР і Латвіі” жартаўлівага характару, напісаная Е. Стулпанам. Рукапіс, машынапіс, на рускай, латышкай, беларускай мовах.	1961 – 1981	94	
	883.	Віншавальная паштоўка Стэльмаха Генадзя ? Іванавіча і яго сям’і, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	1982, снеж. 26	2	
	884.	Віншавальныя паштоўкі Стэфановіча Пятра Ф., адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	[1978 – 1984]	5	
	885.	Запіска Супруна. (На адвароце – паметкі У. С. Караткевіча). Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1964, май 25	1	
	886.	Віншавальная паштоўка Сыса [Анатолія Ціханавіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	[1979]	1	
	887.	Пісьмо [Сяргеевай Валянціны ?]. Рукапіс, на рускай мове.	1962, крас. 28	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
Т					
888.		Пісьмы і віншавальная паштоўка З. Таболкіна. Рукапіс, на рускай мове.	1974 – [1975]	6	
889.		Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Талалая Леаніда, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям’і. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	[1975 – 1979] і б/д	6	
890.		Пісьмо Тарасава Льва. Рукапіс, на рускай мове.	1978, сак. 28	1	
891.		Пісьмо В.П. Тарасевіч. Рукапіс, на рускай мове.	1983, май 8	3	
892.		Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Татаява Віктара Іванавіча. (Да пісьма ад 31 снежня 1981 г. дададзена газетная выразка артыкула М. Сома “Йду на побачення”). Рукапіс, друк, на рускай, украінскай мовах.	1981 – 1983	10	
893.		Пісьмо Татура Мікалая. (На адвароце – запіска В.Б. Караткевіч да У.С. Караткевіча бытавога характару). Рукапіс, на польскай, беларускай мовах.	б/д	1	
894.		Пісьмо Туркевіча Васіля Макаравіча. Машынапіс, на беларускай мове.	1983, лют. 21	4	
У, Ф, Х					
895.		Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Улашчыка [Мікалая Мікалаевіча]. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1967 – 1982	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	896.	Пісьмы [Усюкевіч] Яўгеніі [Васільеўны] (цёткі) і яе мужа Уладзіміра [Іванавіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1952 – 1962	6	
	897.	Віншавальныя паштоўкі сям’і Усюкевічаў: Яўгеніі, Валянціны і Юрыя, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	[1976], 1978	2	
	898.	Віншавальныя паштоўкі Фарнальчыкаў Фелікса і Крыстыны, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на польскай мове.	1974 – 1978	6	
	899.	Віншавальная паштоўка сям’і Федунowych, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям’і. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1974 ?]	1	
	900.	Пісьмо Філатава Аляксандра. Рукапіс, на рускай мове.	б/д	1	
	901.	Пісьмо [Фрыда] Валерыя [Сямёнавіча] і [Дунскага] Юлія [Тэадоравіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1965, жн. 28	1	
	902.	Пісьмо Хахраковай Анастасіі Кандратаўны. Рукапіс. На рускай мове.	б/д [1980]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	903.	Пісьмы Хіжняка Рыгора Архіпавіча. (Да пісьма ад 6 сакавіка 1962 г. дададзены вершы Р. Хіжняка "...Йде весна в незтухаючым шумі...", "Комсомольці", "Партия", "Ми не дозволимо!"). Рукапіс. на ўкраінскай, рускай мовах.	1961, 1962	7	
	904.	Віншавальная паштоўка А.Л. Хромава, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1978]	1	
	905.	Пісьмо Т. Хшаноўскага (Chrzpanowski), адрасаванае Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Машынапіс, рукапіс, на польскай, рускай мовах.	1979, жн. 16	2	
		Ц, Ч			
	906.	Віншавальная паштоўка Ю.Н. Цвяткова, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1974]	1	
	907.	Пісьмы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграма Целеша Вячаслава [Міхайлавіча] і яго сям'і, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. (Да пісьма ад 8 ліпеня 1982 г. дададзена газетная выразка нататкі В. Целеша "Путешествие филокартистов"). Рукапіс, машынапіс, друк, на беларускай, рускай мовах.	1977 – 1983	29	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	908.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Цмыга Мікалая Генадзевіча. Рукапіс, на беларускай мове.	1982	11	
	909.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі Цыпіса Навума. Рукапіс, на рускай мове.	[1980 – 1983] і б/д	12	
	910.	Віншавальная паштоўка Цыпянюк-Санінай Ганны. Рукапіс, на рускай мове.	[1983]	2	
	911.	Пісьмо Цярэшчанка Ніны Іванаўны. (На канверце – паметкі У.С. Караткевіча). Рукапіс, на беларускай мове.	[1982]	3	
	912.	Віншавальная паштоўка А.С.Цярэшчанкі. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1975 ?]	1	
	913.	Пісьмо Ст. Цяр...? Рукапіс, на беларускай мове.	1974, кастр. 2	2	
	914.	Пісьмо Чайкоўскага Багдана Іосіфавіча. (Да пісьма дададзены пытанні адносна творчай дзейнасці Т. Шаўчэнкі ў сувязі з 150-годдзем з дня яго нараджэння з паметкамі У.С. Караткевіча). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	[1963]	3	
	915.	Пісьмо Чайхорскага ? Эрыка. Рукапіс, на рускай мове.	1970, кастр. 5	2	
	916.	Пісьмы Чарновых Віталія і Марыі. (На адным з канвертаў – паметкі У.С. Караткевіча). Рукапіс, на рускай мове.	1962 – 1965 і б/д	14	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	917.	Пісьмо Чупрынскай Ірыны Рыгораўны. Рукапіс, на беларускай мове.	[1980]	3	
	918.	Пісьмы, тэлеграмы і запіскі [Чэпур] Наталлі [Дзмітрыеўны]. (На асобных запісках – прыпіскі [В. Лінніка ?]). Рукапіс чарнілам і алоўкам, машынапіс, на рускай, нямецкай мовах.	1950; 1961, [1963] і б/д	47	
		Ш			
	919.	Пісьмы Шаламбярдызе Атара. Рукапіс, на рускай мове.	[1962] – 1965 і б/д	9	
	920.	Пісьмы і паштоўка Шаніна Юрыя. (Да пісьма ад 10 мая 1979 г. дададзена газета “Медычны кадры” за 27 красавіка 1979 г.). Рукапіс, друк, на рускай, украінскай мовах.	1972 – 1982	7	
	921.	Віншавальная паштоўка К.К. Шарснёвай, адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1977]	1	
	922.	Віншавальная паштоўка Шаховіча Міхася (Міхаіла Аляксеевіча), адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго сям’і. Рукапіс, на беларускай мове.	[1982]	1	
	923.	Пісьмо Шлыка Івана Аляксандравіча. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	924.	Пісьмо Шпака Івана, адрасаванае Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Дадатак: запрашэнне на вяселле І. Шпака і Л. Перапечынай, адрасаванае Караткевічам У.С. і В.Б. Рукапіс, друк, на беларускай мове.	1973, кастр. 28 і б/д	5	
	925.	Пісьмо Шульовой Гелі. Рукапіс, на рускай, славацкай мовах.	1981, чэрв. 9	3	
	926.	Пісьмы Шумахера Лазара Ісакавіча. (Да пісьма ад 23 лютага 1972 г. дададзены план Бабруйскай крэпасці). Рукапіс, машынапіс, ксеракс, на рускай, польскай мовах.	1972	9	
	927.	Пісьмо Шутовіча Янкі (Івана Іосіфавіча). (Да пісьма дададзена газетная выразка некралога з прычыны смерці жонкі Я. Шутовіча – Оне Міцютэ). Машынапіс, друк, на рускай, беларускай мовах.	1973, лют. 20	3	
	928.	Пісьмо Шушкевіча [Станіслава Пятровіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1977, снеж. 20	1	
	929.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Шчадрыной Валянціны [Міканораўны], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. (Да пісьма ад 1979 г. дададзены запрашальны білет Савета Цэнтральнага Дома кіно, г. Масква, на прагляд мастацкага фільма “Дикая охота короля Стаха”). Рукапіс, друк, на рускай мове.	[1971] – 1984 і б/д	65	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	930.	Пісьмы і запіска Шчарбакова Юрыя (Георгія) [Барысавіча]. Рукапіс, на рускай мове.	1972 і б/д	6	
	931.	Пісьмы Шыбун Алены Іванаўны. Рукапіс, на рускай мове. Ю, Я	1981, 1984	9	
	932.	Пісьмы Юдзіна Уладзіміра Аляксандравіча. (На адным з канвертаў – паметка Н.С.Кучкоўскай: “Отв.17.12.85.”). Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1985, 1986	4	
	933.	Віншавальная паштоўка Юзыкайна [Аляксандра Міхайлавіча], адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	[1974?]	1	
	934.	Пісьмо Юргенс Іны Л. Рукапіс, на рускай мове.	[1970], лістап. 19	2	
	935.	Пісьмо Юсупава Нуратдына [Абакаравіча]. Рукапіс, на рускай мове.	[1983]	2	
	936.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Якаўлева Анатоля Васільевіча. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1980] – 1983	11	
	937.	Пісьмо Янішэўскага Валерыя Уладыслававіча, адрасаванае Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу, і пісьмо ў СП Беларусі з просьбай перадаць яго пісьменніку. Рукапіс, на рускай мове.	1983, лістап. 16	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	938.	Пісьмы і віншавальная паштоўка Янкоўскага [Фёдара Міхайлавіча] і яго жонкі [Серафімы Андрэеўны], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на беларускай мове.	1971 – [1983]	3	
	939.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Яновіча Сакрата [Канстанцінавіча], адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1979 – 1980	7	
	940.	Віншавальныя паштоўкі сям’і Ярашэўскіх, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на польскай мове.	1978, 1979	2	
	941.	Пісьмо Ярца Віктара [Уладзіміравіча]. Рукапіс, на беларускай мове.	1974, май 27	1	
		5.2.2. Пісьмы розных устаноў, арганізацый (па храналогіі) (1953 – 1984)			
		5.2.2.1. Пісьмы выдавецтваў (1962 – 1984)			
	942.	Пісьмы рэдактараў выдавецтва “Молодая гвардия” Е. Любушкінай і Г. Караткевіча з просьбай даслаць у выдавецтва некалькі раздзелаў з кнігі пра К. Каліноўскага [“Каласы пад сярпом тваім”?] і інш. Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1962	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	943.	Пісьмо выдавецтва “Volk und Welt” (Берлін) з навагоднім віншаваннем. Друк, рукапіс, на нямецкай мове.	б/д [1965]	2	
	944.	Віншавальныя паштоўкі калектыву выдавецтва “Веселка” (Украіна). Друк, машынапіс, на рускай, украінскай мовах.	[1972 – 1975; 1984]	7	
	945.	Пісьмо супрацоўніка выдавецтва “Albatros” (Прага) Мілены Лукешовай, з падзякай за дасланыя беларускія кнігі і просьбай прыслаць свае творы. Рукапіс, на рускай мове.	1973, лют. 19	1	
	946.	Пісьмо галоўнага рэдактара выдавецтва “Lidovē Nakladatelství” М. Гайковай адносна выдання аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” у перакладзе на чэшскую мову ў згаданым выдавецтве. Машынапіс, на рускай мове.	1973, май 8	1	
	947.	Пісьмы выдавецтва “Советский писатель” адносна выдання твораў У.С. Караткевіча ў згаданым выдавецтве. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1974] – 1984	6	
	948.	Пісьмо выдавецтва “Živena” (Браціслава, Чэхаславакія) з пацвярджэннем аб выплаце ганарару за выданне [аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” у перакладзе на чэшскую мову ?]. Машынапіс, на чэшскай мове.	1975, верас. 5	1	
	949.	Пісьмо Б.К. Ілініча (выдавецтва АПН) адносна рукапісу [нарыса “Зямля пад белымі крыламі”] і інш. (На пісьме – паметка У.С. Караткевіча пра згаданы рукапіс, датаваная 25 мая 1979 г.). Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1976, студз. 12	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	950.	Пісьмо выдавецтва “Сабчота Сакартвело” (Тбілісі) аб высылцы У.С. Караткевічу зборніка “Белорусские советские поэты”, у якім змешчана яго кароткая біяграфічная даведка і верш “Партизанская баллада” у перакладзе на грузінскую мову А. Шаламберыдзе. Машынапіс, на рускай мове.	1978, жн. 2	1	
	951.	Пісьмо загадчыка рэдакцыі Беларускага Слоўніка БелСЭ І.У. Саламевіча з просьбай паведаміць звесткі біяграфічнага характару для падрыхтоўкі артыкула ў энцыклапедыю “Янка Купала”. Ратапрынт, рукапіс, на беларускай мове.	1980, кастр. 8	1	
	952.	Перапіска У.С. Караткевіча з выдавецтвам “Минтис” (Літва) і Беларускай рэспубліканскай аддзяленнем Усесаюзнага агенцтва па аўтарскіх правах адносна выдання яго кнігі “Песня родному краю” на літоўскай мове, выплаты ганарару за яе і інш. Арыгіналы і копіі. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1981 – 1982	9	
	953.	Пісьмо выдавецтва “Eesti Raamat” (Талін) адносна выдання аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” у перакладзе на эстонскую мову ў згаданым выдавецтве. Машынапіс, на рускай мове.	1982, кастр. 11	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	954.	Пісьмо выдавецтва “Беларуская савецкая энцыклапедыя” імя Петруся Броўкі адносна падрыхтоўкі энцыклапедычнага даведніка пра Ф. Скарыну і просьбай завізіраваць артыкул па гэтай тэматыцы. Ратапрынт, рукапіс, на рускай мове.	1983, снеж. 14	1	
	955.	Пісьмо і тэлеграма выдавецтва “Neues Leben” (Берлін) адносна ўключэння ў выдавецкі план на 1985 г. аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” і інш. Рукапіс, машынапіс, на нямецкай, рускай мовах.	1984	3	
	956.	Пісьмы выдавецтва “Лиесма” (Латвія) адносна выдання аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха” у перакладзе на латышскую мову. Дадатак: дагавор У.С. Караткевіча з вышэйзгаданым выдавецтвам на выданне ў перакладзе на латышскую мову аповесці “Дзікае паляванне караля Стаха”. Рукапіс, друк, на рускай мове.	1984	5	
		5.2.2.2. Пісьмы рэдакцый часопісаў і газет (1961 – 1984)			
	957.	Пісьмо галоўнага рэдактара часопіса “Малодосць” П. Панчанкі з просьбай паведаміць пра творы, якія У.С. Караткевіч змог бы прапанаваць для публікацыі ў згаданым часопісе. Машынапіс, на беларускай мове.	1961, верас. 21	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	958.	Пісьмы рэдакцыі газеты “Ніва” (г. Беласток) і яе галоўнага рэдактара Г. Валкавыцкага. Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	1964 – 1965	4	
	959.	Пісьмо заг. аддзела прозы рэдакцыі часопіса “Молодая гвардия” У. Сякіна ў сувязі з водгукамі чытачоў на публікацыю аповесці “Чазенія” у згаданым часопісе і інш. Машынапіс, на рускай мове.	1970, лют. 18	2	
	960.	Пісьмы рэдакцыі газеты “Звязда”. Арыгіналы, копія. (На адвароце копіі пісьма ад 27 сакавіка 1970 г. – паметы У.С. Караткевіча). Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	1970, 1976	3	
	961.	Пісьмо заг. аддзела літаратуры рэдакцыі часопіса “Юность” І. Вінакурава адносна публікацыі апавядання “Были у меня медведи” у згаданым часопісе. Машынапіс, на рускай мове.	1971, лют. 1	1	
	962.	Віншавальная паштоўка рэдакцыі газеты “Літаратура і мастацтва”. Машынапіс, на беларускай мове.	1977	1	
	963.	Пісьмо рэдакцыі газеты “Чырвоная змена” з просьбай адказаць на пытанні анкеты адносна літаратурнай дзейнасці і інш. Машынапіс, на беларускай мове.	1981, крас. 6	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	964.	Пісьмо і віншавальная паштоўка рэдакцыі часопіса “Беларусь”. Машынапіс, на беларускай мове.	1981, [1983]	3	
	965.	Пісьмо і віншавальныя паштоўкі рэдакцыі часопіса “Вясёлка”. (На дакументах – паметы У.С. Караткевіча). Машынапіс, друк, рукапіс, на беларускай мове.	[1981 – 1984]	10	
	966.	Пісьмо заг. аддзела мастацкай літаратуры рэдакцыі часопіса “Советская литература” Н.І. Купрыянавай адносна публікацыі артыкула У.С. Караткевіча пра Я. Купалу ў згаданым часопісе. Машынапіс, на рускай мове.	1982, сак. 12	1	
	967.	Пісьмо рэдакцыйнай калегіі “Літаратурной газеты” з просьбай выказаць прапановы па асвятленню ў газеце праблем усесаюзнага літаратурнага працэсу і даць тэмы сваіх выступленняў. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1982	2	
	968.	Пісьмо Т. Нуйк... [рэдакцыя часопіса “Новый мир”] адносна публікацыі артыкула пра Я. Купалу [“Он один такой – Янка Купала”] у № 10 згаданага часопіса. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1982]	1	
	969.	Пісьмо калектыву рэдакцыі часопіса “Барвінок” адносна публікацыі казкі “Лягушкі и Черепаха” у згаданым часопісе. Машынапіс, на рускай мове.	1983, ліп. 7	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	970.	<p>Пісьмо рэдактара аддзела крытыкі часопіса “Дніпро” В. Мельніка з просьбай напісаць успаміны пра А.І. Бялецкага. Машынапіс, рукапіс, на ўкраінскай, рускай мовах.</p> <p style="text-align: center;">5.2.2.3. Пісьмы музеяў, навучальных устаноў ([1965] – 1984)</p>	1984, лют. 20	2	
	971.	<p>Пісьмы і віншавальныя паштоўкі членаў савета Літаратурна-краязнаўчага музея і вучняў Гудзевіцкай сярэдняй школы. Рукапіс, на беларускай мове.</p>	[1965] – 1984	19	
	972.	<p>Пісьмо і віншавальная паштоўка вучняў Слонімскай сярэдняй школы і Жураўскай васьмігадовай школы. Рукапіс, на беларускай мове.</p>	[1965?; 1982]	3	
	973.	<p>Пісьмы вучняў і аргкамітэта выпускнікоў Лесавіцкай сярэдняй школы. (Да пісьма аргкамітэта выпускнікоў дададзена запрашэнне на ўдзел У.С. Караткевіча ў сустрэчы выпускнікоў 1955 і 1956 гг.). Рукапіс, ратапрынт, на рускай, украінскай мовах.</p>	1973, 1976	4	
	974.	<p>Пісьмо члена аргкамітэта Віцебскага літаратурнага музея Д. Сімановіча з просьбай прыслаць для згаданага музея кнігі з аўтографамі, фотаздымкі, рукапісы і інш. Машынапіс, на беларускай мове.</p>	б/д [1974 ?]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	975.	Паштоўка дырэкцыі Дзяржаўнага музея БССР з запрашэннем на свята з нагоды Міжнароднага дня музеяў. Машынапіс, на беларускай мове.	[1981]	1	
	976.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі членаў літаратурнага клуба “Бригантина”. (Сярод пісьмаў – членскі білет ганаровага члена згаданага клуба на імя У.С. Караткевіча). Рукапіс, друк, на рускай, украінскай мовах.	1981 – [1984]	18	
	977.	Пісьмы і паштоўка студэнтаў Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута, Віцебскага медыцынскага інстытута і Полацкага педагагічнага вучылішча. Рукапіс, на беларускай мове.	[1981 – 1984]	6	
	978.	Пісьмо дырэктара Літаратурнага музея Петруся Броўкі А.М. Броўка з просьбай напісаць успаміны пра П. Броўку. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1982, крас. 5	2	
	979.	Пісьмо дырэкцыі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча з просьбай адказаць на пытанні анкеты, даслаць сваю фатаграфію з аўтографам для стварэння раздзела экспазіцыі “М.А. Багдановіч і наша сучаснасць”. Ксеракс, рукапіс, на беларускай мове.	[1982]	2	
	980.	Пісьмы студэнтаў Бабруйскага сельскагаспадарчага тэхнікума з просьбай прыслаць свае кнігі, фатаграфію з аўтографам і інш. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1983, 1984]	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	981.	<p>Пісьмо вучняў Гальшанскай сярэдняй школы з просьбай высласць кнігу “Чорны замак Альшанскі” з аўтографам. Рукапіс, на беларускай мове.</p> <p>5.2.2.4. Пісьмы іншых устаноў і арганізацый (1953 – 1984)</p>	1984, сак. 9	2	
	982.	Паштоўка Далгая ? (гарком ЛКСМУ) з просьбай прачытаць лекцыю ў атэлье мод. Рукапіс, на рускай мове.	1953, чэрв. 20	1	
	983.	Пісьмы і віншавальная паштоўка дырэкцыі і сцэнарнай рэдакцыйнай калегіі кінастудыі “Беларусьфільм”. Машынапіс, на рускай мове.	1961 – [1978 ?]	4	
	984.	Паштоўка калектыву Інстытута літаратуры АН БССР у сувязі з уключэннем звестак пра жыццё і творчасць У.С. Караткевіча ў агульны раздзел “Гісторыі беларускай літаратуры”, т. 2. Рукапіс, на беларускай мове.	1963, лістап. 5	1	
	985.	Пісьмо галоўнага рэдактара Дзяржаўнага камітэта СМ Эстонскай ССР па друку К. Ітры з просьбай прыняць удзел у рабоце семінара-нарады перакладчыкаў і прапагандыстаў эстонскай літаратуры ў братніх рэспубліках. Машынапіс, на рускай мове.	[1972]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	986.	Пісьмы калектываў Таварыства аматараў кнігі Разані, Кіева, Краснадара, Краслава і інш. з просьбай прыслаць кнігі з аўтографам і экслібрыс, запрашэннем на сустрэчу і інш. Рукапіс, друк, машынапіс, на рускай мове.	[1972 – 1982]	12	
	987.	Пісьмы і віншавальныя паштоўкі Праўлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. (Сярод пісьмаў – запрашэнне на пасяджэнне прэзідыума для ўручэння У.С. Караткевічу дыплама лаўрэата літаратурнай прэміі СП БССР імя Івана Мележа). Машынапіс, ксеракс, друк, рукапіс, на беларускай мове.	1977 – 1984	26	
	988.	Віншавальная паштоўка прэзідыума Рэспубліканскага савета Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Машынапіс, на рускай мове.	[1977]	1	
	989.	Пісьмо Упраўлення ўліку аўтараў і размеркавання ганарару УААП з просьбай запоўніць бланк заявы на рэгістрацыю оперы “Седая легенда”. (На бланку пісьма – заява, напісаная пісьменнікам). Друк, рукапіс, на рускай мове.	1978, крас. 30	1	
	990.	Пісьмо рэдакцыі драматургіі Польскага радыё адносна радыётрансляцыі апавядання У.С. Караткевіча “Залаты бог” 11 лістапада 1978 г. Машынапіс, рукапіс, на польскай, рускай мовах.	1978, лістап. 7	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	991.	Пісьмо галоўнага бібліёграфа Дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна В.Н. Дышыневіч з просьбай дапамагчы ў працы над бібліяграфічным даведнікам “Образ Франциска Скорины в белорусской литературе и искусстве”. Ратапрынт, рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1979	2	
	992.	Пісьмо Прэзідыума праўлення клуба Беларускага грамадска-культурнага таварыства ў Варшаве аб высылцы У.С.Караткевічу беларускіх календароў і інш. Машынапіс, ксеракс, рукапіс, на беларускай мове.	1980, сак. 3	1	
	993.	Пісьмо заг. сцэнарным аддзяленнем Вышэйшых курсаў сцэнарыстаў і рэжысёраў Н. Ярошынай з просьбай дапамагчы ў састаўленні картатэкі выпускнікоў згаданых курсаў. Машынапіс, на рускай мове.	[1980]	2	
	994.	Пісьмо рэдактара тэлевізійнай перадачы “Роднае слова” У. Содаля з просьбай прыняць удзел у адным з выпускаў згаданай перадачы. Дадатак: копіі лістоў тэлегледачоў да перадачы “Роднае слова” з просьбай запрасіць У.С.Караткевіча на сустрэчу з гледачамі. Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	1981 і б/д	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	995.	Віншавальныя паштоўкі супрацоўнікаў Рэспубліканскага шпіталя інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. Рукапіс, на беларускай мове.	1981 – 1984	15	
	996.	Пісьмы галоўнага бухгалтара Беларускага рэспубліканскага аддзялення УААП адносна атрымання У.С. Караткевічам ганарараў за творы, выдадзеныя ў ГДР, ЧССР і НРБ. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1981, 1983	4	
	997.	Віншавальная паштоўка рэпертуарна-рэдакцыйнай калегіі Упраўлення тэатраў і музычных устаноў [Беларусі]. Машынапіс, на беларускай мове.	[1983]	1	
	998.	Тэлеграма арганізацыйнага камітэта па святкаванню 90-годдзя з дня нараджэння народнага пісьменніка Туркменіі Б.Кербабаява з просьбай прыняць удзел у юбілейных урачыстасцях. (На тэлеграме – паметка У.С. Караткевіча). Машынапіс, на рускай мове. 5.2.3. Пісьмы неўстаноўленых асоб, запіскі ўдзельнікаў творчых сустрэч і інш. (1950 – 1983 і б/д)	[1984]	1	
	999.	Пісьмы Беці Маркаўны (на канверце – Банасевіч Д.П.). Рукапіс, на рускай мове.	1950, верас. [22], 29	4	
	1000.	Запрашэнні на вяселле розных асоб, адрасаваныя Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, машынапіс, на рускай, украінскай мовах.	1956; 1976 і б/д	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1001.	Пісьмо Аксаны (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на рускай мове.	1962, лістап. 12	1	
	1002.	Віншавальная тэлеграма неўстаноўленай асобы з фрагментам верша У. Маякоўскага. Машынапіс, на рускай мове.	[1963, лістап. 25]	2	
	1003.	Пісьмы неўстаноўленых асоб асабістага характару. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1963, 1972 і б/д	7	
	1004.	Канверты без пісьмаў, якія захоўваліся ў архіве У.С. Караткевіча. Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	[1963 – 1983] і б/д	10	
	1005.	Пісьмо Зігмунда (прозвішча не ўстаноўлена, г. Вільнюс). Рукапіс, на рускай мове.	1964, кастр. 15	1	
	1006.	Пісьмы Нэлы (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на беларускай мове.	1965, сак.1 і б/д	2	
	1007.	Пісьмо і віншавальная паштоўка Маш...? Рукапіс, на рускай мове.	1966, 1967	2	
	1008.	Пісьмо неўстаноўленай асобы са звесткамі пра месцазнаходжанне Фашчаўскага “слупа”. Рукапіс, на рускай мове.	1969, жн. 1	1	
	1009.	Віншавальная паштоўка Міхаіла “Михайло”, (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1969]	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1010.	Віншавальная паштоўка неўстаноўленай асобы за подпісам “В.М.”. Рукапіс, на ўкраінскай мове.	1972, снеж. 27	1	
	1011.	Віншавальная паштоўка Зіты (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на польскай мове.	1974, май 1	1	
	1012.	Пісьмо Надзеі Н. (прозвішча не ўстаноўлена). (На канверце – паметкі У.С. Караткевіча). Рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1976, лют. 9	3	
	1013.	Віншавальная тэлеграма Вячаслава (прозвішча не ўстаноўлена). Машынапіс, на рускай мове.	[1977]	1	
	1014.	Віншавальныя паштоўкі Людмілы Андрэеўны (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на рускай мове.	[1979]	3	
	1015.	Віншавальная паштоўка Карынэ і Ігара (прозвішчы не ўстаноўлены), адрасаваная Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1981?]	1	
	1016.	Віншавальная тэлеграма Людмілы і Веры Арцёмаўны (прозвішчы не ўстаноўлены). Машынапіс, на рускай мове.	[1983, лістап. 26]	2	
	1017.	Пісьмо Віталія (прозвішча не ўстаноўлена). Рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	1018.	Запіскі ўдзельнікаў сустрэчы з У.С. Караткевічам у Брэсце ?, адрасаваныя пісьменніку. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	б/д [1964 ?]	20	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1019.	Запіскі ўдзельнікаў канферэнцыі чытачоў у бібліятэцы імя Янкі Купалы, адрасаваныя У.С. Караткевічу. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1978, снеж. 20	18	
	1020.	Запіскі ўдзельнікаў сустрэчы аматараў кнігі з У.С. Караткевічам у ЦНБ імя Я. Коласа НАН Беларусі, адрасаваныя пісьменніку. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	1979, май 22 і б/д	22	
	1021.	Запіскі супрацоўнікаў Рэспубліканскага шпіталю інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны, удзельнікаў сустрэчы з У.С. Караткевічам, адрасаваныя пісьменніку і інш. Рукапіс, на беларускай мове.	[1980 ?] і б/д	37	
	1022.	Запіскі супрацоўнікаў завода “Інтеграл”, удзельнікаў сустрэчы з У.С. Караткевічам, адрасаваныя пісьменніку, і пералік пытанняў да гэтай сустрэчы. (На запісках – паметкі У.С. Караткевіча). Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1982, студз. 29	59	
		<p style="text-align: center;">6. ДОКУМЕНТЫ ДА БІАГРАФІІ У.С. КАРАТКЕВІЧА (1949 – 1985)</p> <p style="text-align: center;">6.1. Дакументы асабістага і бытавога характару (1949 – 1985)</p>			
	1023.	Матэрыялы (характарыстыка, памятка студэнта, выписка з заліковай ведамасці, распіска аб атрыманні дакументаў, білет чытача і інш.) часоў вучобы У.С. Караткевіча ў Кіеўскім дзяржаўным універсітэце. Рукапіс, машынапіс, друк, на рускай, украінскай мовах.	1949 – [1954]	14	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1024.	Матэрыялы (хадайніцтва заг. кафедры рускай літаратуры А.І. Бялецкага, выписка з пратакола, даведкі ваенкамата і інш.) аб залічэнні У.С. Караткевіча ў аспірантуру Кіеўскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1954 – 1955	8	
	1025.	Матэрыялы (характарыстыка, водзыў аб працы на настаўніцкіх курсах, пісьмо заг. Кіеўскага абласнога аддзела народнай адукацыі і інш.), якія адклаліся падчас працы У.С. Караткевіча ў Лесавічскай і Аршанскай сярэдніх школах. Рукапіс, машынапіс, на рускай, украінскай, беларускай мовах.	1955 – 1957	7	
	1026.	Пісьмо [М.К.] Хайноўскай, адрасаванае Караткевічу Уладзіміру Сямёнавічу, з просьбай запоўніць картку персанальнага ўліку члена Саюза пісьменнікаў СССР. (На канверце У.С. Караткевічам зроблены запіс: “В этом конверте выслали мне карточку персонального учета члена ССП СССР”). Рукапіс, на рускай мове.	1957, май 22	2	
	1027.	Паведамленне прыёмнай камісіі і сакратарыята СП СССР аб залічэнні У.С. Караткевіча слухачом Вышэйшых літаратурных курсаў пры Літаратурным інстытуце імя А.М. Горкага (Масква). Дадатак: план экскурсіі ў Ленінград слухачоў згаданых курсаў. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1958 і б/д	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1028.	Матэрыялы У.С. Караткевіча біяграфічнага і асабістага характару (паведамленне прыёмнай камісіі Вышэйшых сцэнарных курсаў, даведка аб праходжанні вайсковых збораў, распіска ЦГАЛІ БССР і інш.). Машынапіс, рукапіс, друк, на рускай, украінскай мовах.	1960 – 1984	9	
	1029.	Фрэйдыцкі тэст, запоўнены У.С. Караткевічам; меню на Вялікадзень 18 красавіка 1982 г. жартаўлівага характару; запіс з малюнкамі закладу паміж У. Караткевічам, П. Дубашынскім і А. Памазанам наконт сузор'я Вялікай Мядзведзіцы. Рукапіс, малюнак чарнілам, на рускай, беларускай мовах.	1963; 1982 і б/д	4	
	1030.	Матэрыялы (запрашэнне Ёзафа Брындзы, купонныя кніжкі, білеты і інш.) адносна паездкі У.С. Караткевіча і яго жонкі ў Чэхаславакію. Друк, рукапіс, на рускай, чэшскай, нямецкай мовах.	1970 – 1975	20	
	1031.	Матэрыялы У.С. Караткевіча асабістага і бытавога характару (запісы на памяць, спіскі асоб і ўстаноў для рассылкі сваіх кніг, адрасы і тэлефоны розных асоб, пералік газет і часопісаў для падпіскі, бытавыя запісы жонкі і інш.). Рукапіс чарнілам і алоўкам, на беларускай, рускай мовах.	1970 – 1981 і б/д	53	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1032.	Заява У.С. Караткевіча на імя намесніка начальніка ўпраўлення параходства па кадрах В.М. Лысюка з просьбай даць дазвол плаваць на адным з судоў параходства з мэтай збору матэрыялаў для будучай кнігі. Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1970 ?]	1	
	1033.	Матэрыялы (купонныя кніжкі, білеты, запрашэнне З. Нядзелі) адносна паездкі У.С. Караткевіча і яго жонкі ў Польшчу. Рукапіс, друк, машынапіс, на рускай, польскай, нямецкай мовах.	1971, 1976 і б/д	11	
	1034.	Падзяка рэдакцыі часопіса “Молодая гвардия”, адрасаваная У.С. Караткевічу, у сувязі з 50-годдзем з дня заснавання часопіса. Друк, на рускай мове.	1972	2	
	1035.	Запіс “Караткевіч Уладзімір Сямёнавіч”, зроблены арнаментаваным арабскім шрыфтам; двухрадкоўе Хафіза Шыразі і інш. Рукапіс, на арабскай мове.	1978 і б/д	5	
	1036.	Запрашальны білет клуба “Мажвидас” Вільнюскага аддзялення таварыства аматараў кнігі і Дзяржаўнай рэспубліканскай бібліятэкі Літоўскай ССР на выстаўку беларускага экслібрыса з выявай экслібрыса У.С. Караткевіча. Друк, на рускай, літоўскай мовах.	1979, сак. 14	2	
	1037.	Спісак і змест папак літаратурнага архіва У.С. Караткевіча, састаўлены пісьменнікам. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1970-я гг.]	32	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1038.	Заява У.С. Караткевіча на імя першага сакратара праўлення СП Беларусі І.П. Шамякіна з просьбай дазволіць уступіць у жыллёвы кааператыў СП для будаўніцтва кватэры для пляменніцы і яе сям’і. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [2-я пал. 1970-х гг.]	1	
	1039.	Пісьмо рэктара Брэсцкага дзяржаўнага педагагічнага інстытута Г.П. Андраюка на імя старшыні праўлення СП БССР М. Танка з просьбай камандзіраваць У.С. Караткевіча ў Брэст для ўдзелу ў студэнцкай навуковай канферэнцыі па яго творах. Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	1980, кастр. 31	1	
	1040.	“Новы спісак папак літаратурнага архіва пасля здачы часткі рукапісаў у аддзел рукапісаў і рэдкіх кніг бібліятэкі АН БССР”, састаўлены У.С. Караткевічам. Рукапіс, на беларускай, рускай мовах.	[1981]	12	
	1041.	Паведамленне Камітэта па Дзяржаўных прэміях БССР у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры аб вылучэнні кандыдатур на атрыманне Дзяржаўнай прэміі БССР (сярод вылучаных – У.С. Караткевіч за раман “Чорны замак Альшанскі”); артыкулы В. Іпатавай “Дзівосны свет гісторыі”, С. Сідарэвіча “Нам і свету” (пра творчасць У.С. Караткевіча) і інш. матэрыялы, надрукаваныя пад рубрыкай “На атрыманне Дзяржаўных прэмій БССР”. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1982	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1042.	<p>Газетная выразка Пастановы ЦК КП Беларусі і Савета Міністраў БССР “О присуждении Государственных премий Белорусской ССР 1984 года в области литературы, искусства и архитектуры” (У.С. Караткевічу прысуджана Дзяржаўная прэмія БССР імя Якуба Коласа (пасмяротна) за раман “Чорны замак Альшанскі”), і старонка газеты “ЛіМ” за 4 студзеня 1985 г. з фотаздымкамі Лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі БССР 1984 г. і артыкулам М. Танка “Здабыткі нашай культуры”. Друк, на рускай, беларускай мовах.</p> <p style="text-align: center;">6.2. Аўтабіяграфіі, біяграфічныя даведкі (1964 – 1979)</p>	1984, 1985	5	
	1043.	У.С. Караткевіч. “Дорога, которую прошел”. Аўтабіяграфія. Першапачатковы план. Аўтограф, на рускай мове.	1964, верас. 17	14	
	1044.	У.С. Караткевіч. “Дорога, которую прошел”. Аўтабіяграфія. Аўтарызаваны машынапіс з аўтарскай праўкай, на рускай мове.	1964, верас. 17	24	
	1045.	“Уладзімір Караткевіч”. Аўтабіяграфічная даведка. Выразка з газеты “Ніва”, ёсць фотаздымак У.С. Караткевіча з мядзведзем. Друк, на беларускай мове.	б/д [1965]	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1046.	Біяграфічныя даведкі У.С. Караткевіча, складзеныя пісьменнікам. Аўтограф, машынапіс, на рускай, беларускай мовах 6.3. 50-годдзе з дня нараджэння (1980)	[1974, 1979]	10	
	1047.	Запрашальныя білеты Саюза пісьменнікаў БССР на вечар, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча, і на яго творчы вечар, у праграме якога праглед мастацкага фільма “Дикая охота короля Стаха”. Друк, на рускай, беларускай мовах.	1980, студз. 24, лістап. 28	4	
	1048.	“Уладзімір Караткевіч (да 50-годдзя з дня нараджэння)”. Буклет, падрыхтаваны Гомельскім аддзяленнем таварыства аматараў кнігі, і пісьмо адказнага сакратара згаданага таварыства Я. Якубовіча, адрасаванае пісьменніку, аб высылцы буклета і запрашэннем на Гомельшчыну. Друк, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	1980, кастр. 13	3	
	1049.	Віншавальны адрас калектыву Мінскага педагагічнага інстытута імя А.М. Горкага ў сувязі з 50-годдзем з дня нараджэння У.С. Караткевіча. Дадатак: чарнавік тэксту згаданага адраса. Рукапіс, на беларускай мове.	1980, лістап. 24	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1050.	Віншавальны адрас супрацоўнікаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі, мастакоў, пісьменнікаў і інш. асоб у сувязі з 50-годдзем з дня нараджэння У.С. Караткевіча. Друк, рукапіс, на беларускай мове.	1980, лістап. 26	2	
	1051.	Газетныя выразкі артыкулаў, прысвечаных 50-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча: Ю. Пшыркоў. “Мастар гістарычнага рамана”; А. Верабей. “Каласы з роднага поля”; С. Андраюк. “Беларусь – яго песня”; В. Палтаран. “Паэт з беларускіх узгоркаў сініх...” і інш. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1980, лістап. 26, снеж. 3	6	
	1052.	Ганаровая грамата Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, выдадзеная У.С. Караткевічу ў сувязі з 50-годдзем з дня яго нараджэння. Друк, машынапіс, на беларускай мове.	1980, снеж. 26	2	
	1053.	Сцэнарый тэлеперадачы “Ветразі выраяў” (“Творчы партрэт Уладзіміра Караткевіча”) з удзелам пісьменніка. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі неўстаноўленай асобы, на беларускай мове.	1980	15	
	1054.	Віншавальны адрас выдавецтва “Мастацкая літаратура” у сувязі з 50-годдзем з дня нараджэння У.С. Караткевіча. (На адрасе – сяброўскі шарж на пісьменніка, падпісаны “С.В.80”). Машынапіс, малюнак, на беларускай мове.	1980	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1055.	<p>Віншавальны адрас рэдакцыі часопіса “Вясёлка” у сувязі з 50-годдзем з дня нараджэння У.С. Караткевіча. (На адрасе – дзіцячы малюнак да казкі У.С. Караткевіча “Чортаў скарб”). Рукапіс, на беларускай мове.</p> <p>6.4. Іншыя дакументы да біяграфіі (1972 – 1984)</p>	[1980]	3	
	1056.	<p>Запрашальныя білеты Савета клуба СП на вечар “Ахова прыроды”, дзе дэманстраваўся фільм “Чалавек і прырода” па сцэнарыю У.С. Караткевіча, і Мінскага гарадскога клуба кнігалюбаў на пасяджэнне клуба з удзелам У. Караткевіча і А. Мальдзіса. Друк, на беларускай, рускай мовах.</p>	1972, 1976	4	
	1057.	<p>Пісьмо нам. галоўнага рэдактара “Państwowe Instytutu Wydawniczego” І. Лясонь у рэдакцыю часопіса “Полымя” з просьбай перадаць У.С. Караткевічу аўтарскі экзэмпляр штогодніка выбраных апавяданняў савецкіх пісьменнікаў “Brzozowy ośmiat”, у якім змешчана апавяданне “Былі ў мяне мядзведзі”. Машынапіс, на польскай, рускай мовах.</p>	1973, снеж. 7	1	
	1058.	<p>Даведка чэшскага выдавецтва “Lidové nakladatelství” аб атрыманні У.С. Караткевічам ганарару за кнігу “Královská pomsta” (“Дзікае паляванне караля Стаха”) і газетная выразка нататкі “Královská pomsta” аб выхадзе на чэшскай мове згаданай аповесці. Машынапіс, друк, на рускай, чэшскай мовах.</p>	1973 і б/д	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1059.	Запрашалыныя білеты Беларускага дзяржаўнага драматычнага тэатра імя Я. Коласа на прэм'еру спектакля “Званы Віцебска” па п'есе У.С. Караткевіча і праграмы гэтага спектакля. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1974, 1976	17	
	1060.	Тэматычны план выпуску літаратуры на 1977 год выдавецтва “Мастацкая літаратура”. У плане выпуску – раман У.С. Караткевіча “Колосья под серпом твоим” у перакладзе на рускую мову В. Шчадрыной. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1976	91 стар.	
	1061.	Афіша спектакля па п'есе У.С. Караткевіча “Кастусь Каліноўскі”, прэм'ера якога адбылася ў Беларускаім дзяржаўным акадэмічным тэатры імя Я. Коласа, з аўтографамі ўдзельнікаў спектакля і яго праграма (3 экз.). Друк, рукапіс, на беларускай мове.	1978, снеж.	7	
	1062.	Тэматычны план выпуску літаратуры на 1983 год выдавецтва “Мастацкая літаратура”. У плане выпуску – кніга У.С. Караткевіча “Чорны замак Альшанскі”, куды ўключаны аднайменны раман і аповесць “Зброя”. Друк, на рускай, беларускай мовах.	1982	67 стар.	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1063.	Тэматычны план выпуску літаратуры на 1984 год выдавецтва “Мастацкая літаратура”. У плане выпуску – кніга паэзіі У.С. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду.”. Друк, на рускай, беларускай мовах.	1983	79 стар.	
	1064.	Запрашальны білет Саюза кінематаграфістаў БССР і Савета Рэспубліканскага Дома кіно на прэм’еру двухсерыйнага мастацкага фільма “Черный замок Ольшанский” па аднайменнаму раману У.С. Караткевіча. Друк, на рускай мове. 7. ДАКУМЕНТЫ ПРА У.С.КАРАТКЕВІЧА (1958 – 2000 і б/д) 7.1. Рэцэнзіі, водгукі, пісьмы чытачоў і інш. ([1960] – 1989 і б/д)	1984, лют. 24	2	
	1065.	В. Сёмуха. “Сучаснасць у паэзіі Ул. Караткевіча”. Рэцэнзія на зборнік вершаў “Вячэрнія ветразі”. Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове. (На палях – заўвагі У.С. Караткевіча).	б/д [1960]	40	
	1066.	Я. Брыль. “Ул. Караткевіч. “Няма забыцця”, раман; “Дзікае паляванне караля Стаха”, аповесць”. Рэцэнзія. (На палях – заўвагі У.С. Караткевіча, на апошняй старонцы – прыпіска Я. Брыля). Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	1962, лют. 7	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
1067.		Я. Герцовіч. “Пошукі, знаходкі, страты. (Аб рамане Уладзіміра Караткевіча “Нельга забыць””. Артыкул. Выразка з газеты [“Звязда”, 1962, 22 лістапада]. Друк, на беларускай мове.	[1962, лістап. 22]	1	
1068.		Пісьмы чытачоў у розныя рэдакцыі і выдавецтва з водгукамі на творы У.С. Караткевіча (“Каласы пад сярпом тваім”, “Чазенія”, “Дзікае паляванне караля Стаха” і інш.). Рукапіс, на рускай, беларускай, украінскай мовах.	1962 – [1984] і б/д	10	
1069.		Заклучэнні сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі канастудыі “Беларусьфільм” на літаратурны сцэнарый У.С. Караткевіча “Гневное солнце, палящее” (“Солнце земли”). Машынапіс, на рускай мове. (На адным з дакументаў – паметкі і малюнкі пісьменніка).	1963, лют. 12 – снеж. 2	8	
1070.		Ю. Лапцеў. “Мнение о романе Владимира Короткевича “Леониды не вернутся к земле””. Машынапіс, на рускай мове	1963, сак. 11	4	
1071.		Е. Ржавекін ? Рэцэнзія на рукапіс рамана У.С. Караткевіча “Леониды не вернутся к земле”. Машынапіс, на рускай мове.	1963, крас. 4	7	
1072.		М. Блейман. Заўвагі на 2-і варыянт, заключэнне на 3-ці варыянт сцэнарыя У.С. Караткевіча [“Гнеўнае сонца, пякучае...”] = “Солнце земли”, і суправаджальныя пісьмы Р. Раманоўскай да У.С. Караткевіча. Машынапіс, рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1963, жн. 5 – лістап. 24	12	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1073.	Заклучэнне рэдакцыі выдавецтва ["Беларусь"] на кнігу У.С. Караткевіча "Пажары. Сэрца. Радкі." (ранейшая назва "Леаніды не вернуцца да Зямлі"). Заклучэнне падпісана галоўным рэдактарам выдавецтва Я. Казекай і заг. рэдакцыі мастацкай літаратуры А. Бажко. Машынапіс, на беларускай мове.	[1963]	6	
	1074.	Г. Нерс. Рэцэнзія на раман У.С. Караткевіча "Леоніды не вернуты на землю", аўтарызаваны параклад з беларускай мовы Б. Ясянецкага, і пісьмо В. Лукашэвіча (часопіс "Дружба народаў"), адрасаванае У.С. Караткевічу. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1964, студз. 21, сак. 13	14	
	1075.	Р. Куранёў. "Владимир Короткевич – "Баллады и песни" (на беларусск. яз.)". Рэцэнзія на рукапіс кнігі (2 экз.). Машынапіс, на рускай мове.	1964, май 28	6	
	1076.	Артыкулы: А. Мальдзіс. "Праўда мастацкая і праўда гісторыі" (2 экз.); С. Клімковіч. "Каласы пад сярпом тваім"; нататка "Дыпламы за лепшыя кнігі" і інш. (пра раман У.С. Караткевіча "Каласы пад сярпом тваім"). Газетныя выразкі. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1965 – 1969 і б/д	5	
	1077.	Заўвагі неўстаноўленай асобы на сцэнарый мастацкага фільма У.С. Караткевіча "Хрыстос прызямліўся ў Гародні". Машынапіс, на рускай мове.	б/д [1965?]	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1078.	Заклучэнне сцэнарнай рэдакцыйнай калегіі кінастудыі “Беларусьфільм” на літаратурны сцэнарый У.С. Караткевіча “Хрыстос прыземліўся в Гродно” (“Хрыстос прыземліўся ў Гародні”) і пісьмо дырэктара кінастудыі А. Парыцкага, адрасаванае У.С. Караткевічу, аб адпраўцы згаданага сцэнарыя на зацвярджэнне ў Камітэт па кінематаграфіі пры СМ БССР. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1966, студз. 17 – 19	3	
	1079.	Г. Вылчаў. Інфармацыйны артыкул пра новы раман У.С. Караткевіча “Хрыстос прыземліўся ў Гародні”. Выразка са зборніка “Книгите по света”, 1967, кн. 2 з прыпіскай Г. Вылчава. Ратапрынт, рукапіс, на балгарскай, рускай мовах.	1967	2	
	1080.	Г. Кісялёў. “Шматпланавы гістарычны раман”. Водгук на раман У.С. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”. Выразка з часопіса “Полымя”, 1969, № 12. Друк, на беларускай мове.	1969	2	
	1081.	І. Бурсаў. “Рецензия на книгу Владимира Короткевича “Баллады и песни”, 110 стр., тридцать восемь стихотворений и баллад, на белорусском языке”. Аўтарызаваны машынапіс з праўкай І. Бурсава ?, на рускай мове.	б/д [1960-я гг.]	5	
	1082.	І. Шклярэўскі. “Рецензия на рукопись Владимира Короткевича “Колокольни в озерах”. (На першай старонцы – запіс І. Шклярэўскага, адрасаваны У.С. Караткевічу). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1970, студз. 11	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1083.	Пісьмо Шалаева Васіля ў Саюз пісьменнікаў БССР з просьбай высласць яму кнігу У.С. Караткевіча “Чазенія”. (На пісьме – паметка неўстаноўленай асобы: “Ул. Караткевічу”). Рукапіс, на рускай мове.	б/д [1970]	2	
	1084.	Пісьмо неўстаноўленай асобы (“Л”), адрасаванае У.С. Караткевічу, з заўвагамі на перадачу “Спадчына” на Беларускам тэлебачанні, вядучым якой быў пісьменнік. Рукапіс, на беларускай мове.	1971, студз. 24	2	
	1085.	П. Шаўцоў. “Уладзімір Караткевіч. Зямля пад белымі крыламі. /Мая Беларусь/”. Рэцэнзія. (На першай старонцы – запіс У.С. Караткевіча адносна гэтай рэцэнзіі). Машынапіс, рукапіс, на беларускай мове.	1972, студз. 14	20	
	1086.	Э. Скобелеў. “Пад адной вокладкай. (Беларускія аповесці на рускай мове)”. Артыкул аб выхадзе ў свет зборніка “Белорусские повести”, у які ўвайшла аповесць У.С. Караткевіча “Сівая легенда”. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1972, 12 мая. Друк, на беларускай мове.	1972, май 12	2	
	1087.	М. Маскаленка. “У вінок дружбы”. Артыкул, прысвечаны выхадзе на ўкраінскай мове нарыса У.С. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”, газетная выразка (2 экз.), і пісьмо М. Маскаленкі са зваротам “Шаноўныя сябры !” адносна згаданага артыкула. Друк, рукапіс, на ўкраінскай мове.	1972	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1088.	Заклучэнні сцэнарна-рэдакцыйнай калегіі кінастуды “Беларусьфільм” на літаратурны сцэнарый У.С. Караткевіча “Рассказы из каталажки”. (Дакументы падпісаны галоўным рэдактарам кінастуды “Беларусьфільм” А. Асіпенкам, дырэктарам кінастуды В. Іваноўскім і інш.). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1972, 1973	3	
	1089.	В. Ткачэнка. “У сім’і адзінай”; І. Каленковіч. “Сказанне о Белоруссии”; Л. Юршэнене. “Земля под белыми крыльями”. Артыкулы пра нарыс і кнігу У.С. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”. Газетныя выразкі. Друк, на рускай, украінскай мовах.	1972 – 1981	4	
	1090.	Рэцэнзія на раман У.С. Караткевіча “Хрыстос прыямліўся ў Гародні” неўстаноўленай асобы. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1972]	10	
	1091.	І. Жураўлёў. “Хрыстос” протів Хрыста”. Рэцэнзія на раман У.С. Караткевіча “Хрыстос прыямліўся ў Гародні”. Выразка з газеты “Гродненская правда”, 1973, № 50, 13 сакавіка. Друк, на рускай мове.	1973, сак. 13	1	
	1092.	П. Заянчкоўскі. Рэцэнзія на рукапіс рускага перакладу рамана У.С. Караткевіча “Колосья под серпом твоим” (3 экз., адзін з іх – няпоўны) і заключэнні А. Мальдзіса і Г. Кісялёва на згаданую рэцэнзію. Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	1973 і б/д	37	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1093.	М. Жулінскі. “Духовніць справжня і уявна”; К. Крайко. “Серед зеленого моря тайги”. Фрагмент артыкула і артыкул пра выхад з друку на ўкраінскай мове аповесці У.С. Караткевіча “Чазенія”. Газетная і часопісная выразкі. Друк, на ўкраінскай мове.	1973, 1974	3	
	1094.	Е. Фарнальчык. “Polsko-białoruska eropereja Karatkiewicza”; Я. Москва. “Związki serdeczne”. Артыкулы пра раман У.С. Караткевіча “Каласы пад сярпом тваім”, ёсць фотаздымак У.С. Караткевіча. Т. Жулчынскі. “Opowiadania Uładzimira Karatkiewicza”. Артыкул. Газетныя і часопісныя выразкі. Друк, на польскай мове.	1974 – 1976	8	
	1095.	Фрагмент рэцэнзіі на рукапіс кнігі У.С. Караткевіча “Моя Беларусь” неўстаноўленай асобы. Машынапіс, на рускай мове.	б/д [І-я пал. 1970-х гг.]	1	
	1096.	А. Мальдзіс. Рэцэнзія на рукапіс кнігі У.С. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”. Аўтарызаваны машынапіс, на беларускай мове.	1976, жн. 16	10	
	1097.	В.І. Мялешка. Водзыў на п’есу У.С. Караткевіча “Званы Віцебска”, (2 экз.). Машынапіс, на рускай мове.	1976, верас. 21	10	
	1098.	Ф. Няўважны. “W dobrym świecie”. Рэцэнзія на кнігу У.С. Караткевіча “Błękit i złoto dnia” (“Блакiт i золата дня”). Выразка з часопіса “Przyjaźń”, 1977, № 7, 13 лютага (3 экз), і пісьмо М. Канановіча да неўстаноўленай асобы	1977, лют. 13, 15	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		са зваротам “Drogi Janka !” з просьбай перадаць згаданую рэцэнзію У.С. Караткевічу. Друк, машынапіс, на польскай мове.			
1099.		М.М. Улашчык. “Замечания на книгу В.С.Короткевича: “Хрыстос прыямліўся ў Гародні”. (У тэксце – рукапісныя праўкі і ўстаўкі М.М. Улашчыка). Аўтарызаваны машынапіс, на рускай мове.	1977, лістап. 27	3	
1100.		Газетныя выразкі артыкулаў, прысвечаных выданням твораў У.С. Караткевіча на рускай, балгарскай, чэшскай, нямецкай і латышскай мовах (раман “Чорны замак Альшанскі”, апавесць “Дзікае паляванне караля Стаха”, зборнік апавяданняў “Паром на бурнай рацэ”). Друк, на беларускай мове.	1977 – 1986	12	
1101.		М. Гайдук. “Гістарычныя візіі У. Караткевіча”. Артыкул пра кнігу апавяданняў і апавесцяў “З вякоў мінулых”. Выразка з газеты “Ніва”, 1979, 1 ліпеня. Друк, на беларускай мове.	1979, ліп. 1	1	
1102.		М.М. Улашчык. Заўвагі на апавесці У.С. Караткевіча “Сівая легенда” і “Цыганскі кароль” (зборнік “Блакит і золата дня”, 1961 г.), “Лісце каштанаў” і “Дзікае паляванне караля Стаха” (зборнік “Вока тайфуна”, 1974 г.)” Аўтарызаваны машынапіс, на рускай мове. (На палях – заўвагі У.С. Караткевіча, зробленыя алоўкам).	1979, жн. 24	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1103.	Пісьмо Ласінскага Мікалая Барысавіча ў рэдакцыю часопіса “Неман” з крытычнымі заўвагамі на аповесць У.С. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”, апублікаваную ў перакладзе на рускую мову ў гэтым часопісе, і перапіска У. Караткевіча з М. Ласінскім палемічнага характару адносна згаданых заўваг і інш. Арыгіналы, чарнавікі, копіі. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1979 і б/д	63	
	1104.	[М.Ф.Дубянецкі ?]. “Некаторыя заўвагі па рукапісу кнігі У.С. Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”. Ратапрынт, на беларускай мове. (На палях – заўвагі У.С. Караткевіча, зробленыя алоўкам).	б/д [1970-я гг.]	6	
	1105.	М. Тычына. “Неабходнасць легенды”. Артыкул пра раман У.С. Караткевіча “Чорны замак Альшанскі”; С. Пляханаў. “Раскольніков против Мегрэ”. Артыкул, у якім узгадваецца раман “Чорны замак Альшанскі”. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай, рускай мовах.	[1980], 1982	3	
	1106.	Пісьмо Троня Анатоля Канстанцінавіча ў рэдакцыю “Літаратурной газеты” адносна рамана У.С. Караткевіча “Черный замок Ольшанский” і суправаджальнае пісьмо галоўнага рэдактара аддзела літаратур народаў СССР згаданай газеты Г. Грыбоўскай, адрасаванае пісьменніку. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1981, май 28, чэрв. 29	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1107.	П. Місько. “Ул. Караткевіч. “Леаніды не вернуцца да Зямлі”. Раман амаль што сентыментальны (420 стар.)”. Рэцэнзія. Аўтарызаваны машынапіс, на беларускай мове.	1981, ліп. 19	5	
	1108.	М. Гіль. “Паэт зямлі з найменнем Беларусь...” (Замест рэцэнзіі на адзін двухтомнік)”. Артыкул, прысвечаны выхаду з друку “Выбраных твораў” У.С. Караткевіча ў 2-х тамах. Выразка з часопіса “Беларусь”, 1981, № 8. Друк, на беларускай мове.	1981	2	
	1109.	У. Ганчароў. “Праз церні – да зорак !” (аб выданні выбраных твораў У.С. Караткевіча ў 2-х тамах); А. Грыцкевіч. “Шчодрым сэрцам” (пра кнігу У.С. Караткевіча “Мсціслаў. Эсэ пра гісторыю і людзей адной зямлі”); М. Базарэвіч. “Зямная повязь” (пра кнігу паэзіі У.С. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду.”). Артыкулы. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1981 – 1987	5	
	1110.	“Заключение сценарной редакционной коллегии ПТО “Телефильм” на литературный сценарий трехсерийного художественного телевизионного фильма “Черный замок Ольшанский”. (Заклучэнне падпісана галоўным рэдактарам ПТА “Телефильм” І.А. Дылеўскім). Машынапіс, на рускай мове.	1982	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1111.	Пісьмы радыёслухачоў з водгукамі на радыётрансляцыю нарыса У.С. Караткевіча “Одуванчик на кромке воды”, дасланыя ў рэдакцыю літаратурных перадач Маскоўскага радыё і пісьмо рэдактара Ю. Яроменка да У.С. Караткевіча адносна згаданых лістоў. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	1982	33	
	1112.	А. Сідарэвіч. “Пра народ, пра яго неўміручасць”. Артыкул пра п’есу У.С. Караткевіча “Маці ўрагану”. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1986, 7 лютага (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1986, лют. 7	6	
	1113.	Я. Сіпакоў. “Між Дняпром і крыкам жураўліным”. Артыкул пра кнігу паэзіі У.С. Караткевіча “Быў. Ёсць. Буду.”. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1986, 5 верасня (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1986, верас. 5	3	
	1114.	Т. Грамадчанка. “З талентам нараджаюцца. (Першая аповесць Уладзіміра Караткевіча)”. Артыкул пра аповесць У.С. Караткевіча “У снягах драмае вясна”. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1988, 19 жніўня (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1988, жн. 19	6	
	1115.	А. Верабей. “Трагізм и величие истории”. Артыкул, прысвечаны выданню зборніка драматургічных твораў У.С. Караткевіча “Старыя беларускія хронікі”. Выразка з газеты “Вечерний Минск”, 1989, 17 лютага. Друк, на рускай мове.	1989, лют. 17	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
1116.		Я. Герцовіч. “Уладзімір Караткевіч. “Хрыстос прыямліўся ў Гародні”. Рэцэнзія. Машынапіс, на беларускай мове.	б/д	10	
1117.		С.А. Падокшын. “Отзыв о сочинениях Владимира Короткевича “Хрыстос прыямліўся ў Гародні”, “Ладдзя распачы”, “Легенда аб бедным д’ябле”, объединенных в книге “Трагікамедыі боскія і чалавечыя”. У тэксце – праўкі аўтара. Аўтарызаваны машынапіс, на рускай мове.	б/д	7	
1118.		А. Сідарэнка. “Рецензия на повести В. Короткевича “Сівая легенда” и “Цыганскі кароль”. Машынапіс, на рускай мове.	б/д	5	
		7.2. Артыкулы пра мастацкія фільмы і спектаклі, пастаўленыя па творах У.С. Караткевіча (1959 – 1999 і б/д)			
1119.		Газетныя выразкі артыкулаў, прысвечаных прэм’еры тэлевізійнага спектакля па п’есе У.С. Караткевіча “Млын на Сініх Вірах” з фотаздымкамі сцэн са спектакля. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1959, сак. 7 і б/д	2	
1120.		“Хрыстос прыямліўся ў Гродна”. Нататка пра здымкі мастацкага фільма па сцэнарыю У.С. Караткевіча на кінастудыі “Беларусьфільм”. Часопіс “На экранах Беларусі”, 1967, № 7. Друк, на беларускай мове.	1967	10	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1121.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, водгукаў гледачоў і інш. адносна мастацкіх і тэлевізійных фільмаў, знятых паводле твораў У.С. Караткевіча (“Чорны замак Альшанскі”, “Хрыстос прыямліўся ў Гародні”, “Чырвоны агат”, “Будзь шчаслівай, рака!”, “Сведкі вечнасці” і інш.). Друк, на рускай, беларускай, украінскай, польскай мовах.	1967 – 1989 і б/д	18	
	1122.	Газетныя выразкі артыкулаў пра прэм’еру оперы Д. Смольскага на лібрэта У.С. Караткевіча “Сівая легенда”, якая адбылася ў Дзяржаўным акадэмічным тэатры оперы і балета БССР. Дадатак: праграма згаданай оперы з аўтографамі беларускіх пісьменнікаў і сяброў У.С. Караткевіча, якія прысутнічалі на прэм’еры. Друк, рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1978 і б/д	10	
	1123.	Нататка “Прэм’еры”; А. Саннікаў. “...І рабства ў ім навекі спапялі”. Артыкул пра прэм’еру спектакля У.С. Караткевіча “Кастусь Каліноўскі” у Беларускам дзяржаўным акадэмічным тэатры імя Я. Коласа. Выразкі з газеты “ЛіМ”, 1978, 22 снежня і 1979, 12 студзеня. Друк, на беларускай мове.	1978, 1979	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1124.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, рэпертуары Мінскіх і Рыжскіх кінатэатраў і інш., адносна мастацкага фільма “Дзікае паляванне караля Стаха”, знятага па аднайменнай аповесці У.С. Караткевіча на кінастудыі “Беларусьфільм”. Дадатак: запрашальны білет кіраўніцтва кінафікацыі Мінгарвыканкама і адміністрацыі кінатэатра “Партизан” на прагляд кінафільма “Дикая охота короля Стаха”, выпісаны на імя У.С. Караткевіча. Друк, рукапіс, на беларускай, рускай, латышскай, польскай мовах.	1979 – 1981 і б/д	16	
	1125.	А. Мальдзіс. “Яшчэ адзін “добры сярэдні”?”. Артыкул пра мастацкі фільм “Дзікае паляванне караля Стаха”, зняты па аднайменнай аповесці У.С. Караткевіча на кінастудыі “Беларусьфільм”. Газета “ЛіМ”, 1980, 23 мая, стар. 12. Друк, на беларускай мове.	1980, май 23	8	
	1126.	Анонс мастацкага фільма “Дзікае паляванне караля Стаха” па сцэнарыі У.С. Караткевіча, паказ якога адбыўся ў Парыжы. Часопіс “France UrSS” (“Францыя СССР”), 1981, № 141. Друк, на французскай мове.	1981	26	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1127.	А. Козел. “Напярэдадні прэм’еры”. Артыкул пра спектакль паводле п’есы У.С. Караткевіча “Калыска чатырох чараўніц”, пастаўлены ў Беларускаім тэатры юнага гледача. Выданне “Тэатральны Мінск”, 1982, № 3, стар. 34 – 35 з рукапіснымі паметкамі Н.С. Кучкоўскай і неўстаноўленай асобы. Друк, на беларускай мове.	1982, [чэрв.]	26	
	1128.	А. Вайнштэйн. “Дзе тая чароўная крыніца...”. Артыкул пра пастаноўку спектакля паводле п’есы У.С. Караткевіча “Калыска чатырох чараўніц” ў Беларускаім тэатры юнага гледача. Выразка з газеты “Вячэрні Мінск”, 1982, 20 кастрычніка і праграма гэтага спектакля. Друк, на беларускай мове.	1982, кастр. 20	3	
	1129.	Праграма Рьжскага тэлебачання на 22 – 28 лістапада і 9, 10 снежня 1982 г. (У праграме – спектакль Беларускага тэлебачання па аповесці У.С. Караткевіча “Лісце каштанаў”). Друк, на латышскай, рускай мовах.	1982, лістап, снеж.	3	
	1130.	М. Сердзюкоў. “Пошук”. Артыкул пра п’есу “Ладдзя распачы”, пастаўленую ў Гомельскім рускім драматычным тэатры па мацівах аднайменнай легенды У.С. Караткевіча (газетная выразка), і праграма гэтага спектакля (3 экз). На адной з праграм – паметка У.С. Караткевіча. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1982	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1131.	Р. Дзмітрыева. “Забыць – нельга”. Артыкул пра радыёспектакль па раману У.С. Караткевіча “Нельга забыць”. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1986, 21 лютага (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1986, лют. 21	6	
	1132.	Г. Цвяткоў. “Легенда оживает в музыке”; Н. Сцепанцова. “Гэты недасяжны свет Караткевіча”. Артыкулы пра оперу па матывах аповесці У.С. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”, якая была пастаўлена ў Дзяржаўным тэатры оперы і балета Беларусі. Газетныя выразкі. Друк, на рускай, беларускай мовах.	1989, лют. 25, май 19	4	
	1133.	Г. Алісейчык. “На строіме адвечнай ракі. “Роспач” паводле У. Караткевіча ў тэатры-студыі “Дзе-Я”. Артыкул. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1989, 6 кастрычніка (2 экз.). Друк, на беларускай мове.	1989, кастр. 6	4	
	1134.	А. Сабалеўскі. “Караткевіч ідзе...”. Артыкул пра спектакль паводле аднайменнай аповесці У.С. Караткевіча “Цыганскі кароль”, пастаўлены ў Брэсцкім тэатры драмы і музыкі. Старонка газеты “ЛіМ”, 1999, 24 верасня. Друк, на беларускай мове.	1999, верас. 24	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		7.3. Артыкулы пра жыццё і творчую дзейнасць У.С.Караткевіча, успаміны ([1960-я гг.] – 2000 і б/д)			
1135.		В. Сёмуха. “Ненавіджу і люблю”. Артыкул пра творчасць У.С. Караткевіча. (Экз. няпоўны). Машынапіс з аўтарскай праўкай, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	39	
1136.		М. Далінска, А. Кабаковіч. “Сіеń Mickiewicza nade mną...”. Артыкул, прысвечаны творчай дзейнасці У.С. Караткевіча. Газета “Życie Literackie”, 1970, № 45, 8 лістапада, стар. 7. Друк, на польскай мове.	1970, лістап. 8	8	
1137.		А. Сямёнава. “Часоў жывая плынь”. Артыкул, прысвечаны творчай дзейнасці У.С. Караткевіча. Выразка з часопіса “Полымя”, 1979, № 11. Друк, на беларускай мове.	1979	6	
1138.		С. Станкевіч. “Уладзімер Караткевіч і ягоны культ Кастуся Каліноўскага”. Артыкул. Эракопія з газеты “Беларус”, 1979, № 269. Друк, на беларускай мове.	1979	2	
1139.		Р. Брыкоўскі. Даведка аб жыцці і творчай дзейнасці У.С. Караткевіча. Машынапіс, на польскай мове.	[пасля 1979]	1	
1140.		В. Савіна. “Што-небудзь на ўспамін...”. Артыкул пра сустрэчу з У.С. Караткевічам. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1981, 21 жніўня (2 экз.). Друк, на беларускай мове.	1981, жн. 21	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
1141.		А. Мальдзіс. “Живая связь времен. (Штрихи к портрету Владимира Короткевича)”. Артыкул. Выразка з “Литературной газеты”, 1981, 4 лістапада. Друк, на рускай мове.	1981, лістап. 4	1	
1142.		С. Навумчык. “Жывое слова”. (Нататкі аб творчасці Уладзіміра Караткевіча). Выразка з газеты “Віцебскі рабочы”, 1983, 1 верасня. Друк, на беларускай мове.	1983, верас. 1	1	
1143.		Б. Фіртэйн. “Улюбёны ў жыццё”. (Успаміны пра У. Караткевіча). Выразка з газеты “ЛіМ”, 1985, 4 кастрычніка (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1985, кастр. 4	6	
1144.		Янка Брыль. “Пра Караткевіча”. (Старонкі ўспамінаў). Выразка з газеты “ЛіМ”, 1985, 1 лістапада (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1985, лістап. 1	6	
1145.		В. Карамазаў. “Свята і пір жыцця”. Эсэ, прысвечанае У.С. Караткевічу. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1986, 28 сакавіка. Друк, на беларускай мове.	1986, сак. 28	2	
1146.		Г. Пойманава. “Першыя крокі”. Рэцэнзія на кнігу А. Вераб’я “Жывая павязь часоў. Нарыс творчасці Уладзіміра Караткевіча. Мінск, “Навука і тэхніка”. 1985”. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1987, 2 студзеня, № 1 (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1987, студз. 2	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1147.	А. Асіпенка. “Пачатак пачатку”. Артыкул пра лісты У. Караткевіча да М. Танка, якія былі надрукаваны ў часопісе “Маладосць”, 1987, № 1. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1987, 13 лютага (2 экз.). Друк, на беларускай мове.	1987, лют. 13	2	
	1148.	В. Мазынскі. “Я табе напісаў “Барыса Гадунова...”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1987, 4 верасня (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1987, верас. 4	6	
	1149.	Г. Крыжанав-Брындзова. “Наш дарагі сябра”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1987, 25 верасня (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1987, верас. 25	3	
	1150.	А. Асіпенка. “Святло блізкай зоркі”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1988, 8 ліпеня (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1988, ліп. 8	6	
	1151.	А. Лабанок. “Мой Караткевіч”. Артыкул. Выразка з газеты “Віцебскі рабочы”, 1988, 22 ліпеня (2 экз.). Друк, на беларускай мове.	1988, ліп. 22	2	
	1152.	“Лісты Уладзіміра Караткевіча да Рамана Іваньчука”. Уступнае слова і публікацыя В. Рагойшы. Выразка з часопіса “Полымя”, 1988, № 12 (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1988, снеж.	17	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1153.	А. Мальдзіс. “Жыццё, як зебра, паласатае...”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Выразкі з часопіса “Крыніца” і “Родник”, 1988, № 12. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1988	16	
	1154.	Б. Сачанка. “Штрыхі: Ён любіў Беларусь”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1989, 2 чэрвеня (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1989, чэрв. 2	5	
	1155.	В. Зуёнак. “Крылы над роднай зямлёй”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Газета “ЛіМ”, 1989, 21 ліпеня, стар. 8 – 9, (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1989, ліп. 21	6	
	1156.	“А глог цвіў над зямлёю...”. Гутарка Г. Шаблінскай з Н.С. Кучкоўскай, сястрой У.С. Караткевіча. Старонка газеты “Добры вечар”, 1993, 26 лістапада. Друк, на беларускай мове.	1993, лістап. 26	1	
	1157.	“У векавечнай Бацькаўшчыне клёны...”. Гутарка Г. Шаблінскай з Н.С. Кучкоўскай, сястрой У.С. Караткевіча. Газета “ЛіМ”, 1996, 12 студзеня, стар. 13 – 15. Друк, на беларускай мове.	1996, студз. 12	8	
	1158.	“Был. Есть. Буду”. Уступнае слова ад рэдакцыі і артыкул В. Карпенчука “Владимир Короткевич – гордость и совесть белорусского народа”. Газета “Здравый смысл”, 1999, № 29, 21 – 28 ліпеня, стар. 1, 6. (2 экз.). Друк, на рускай мове.	1999	14	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1159.	С. Шапран. “Жизнь и любовь Владимира Короткевича”; К. Сталярчук. “Сэрца маё распята...”. Артыкулы, прысвечаныя 15-годдзю з дня смерці У.С. Караткевіча. Газета “Имя”, 1999, 29 ліпеня і выразка з газеты “Вечерний Минск”, 1999, 4 жніўня (2 экз.). Друк, на рускай мове.	1999	6	
	1160.	Н. Казак. “Для мяне ён проста Валодзя...”. Успаміны пра У.С. Караткевіча. Газета “Голас Радзімы”, 2000, 5 студзеня, стар. 5. Друк, на беларускай мове.	2000, студз. 5	4	
	1161.	В. Сінькевіч. “Я быў з Караткевічам у апошнія імгненні яго жыцця”. Артыкул. Газета “Голас Радзімы”, 2000, № 14, 5 красавіка, стар. 4 – 5. Друк, на беларускай мове.	2000, крас. 5	4	
		7.4. Артыкулы, у якіх узгадваецца У.С. Караткевіч (1958 – 1989 і б/д)			
	1162.	Т. Руліс. “Сувязі”; Ф. Няўважны. “Густы лес беларускай прозы”; У. Конан. “Быццё правяраючы сумленнем”; У. Арлоў. “...Мне робіцца радасней жыць” і інш. Артыкулы, у якіх узгадваецца У.С. Караткевіч і яго творчасць. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай, рускай, польскай, літоўскай мовах.	1958 – 1989 і б/д	46	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1163.	І. Кірэйчык. “Пад паэтычнай шылдай”. Артыкул, у якім узгадваюцца паэтычныя зборнікі У.С. Караткевіча “Матчына душа” і “Вячэрнія ветразі”. Газетная выразка. Друк, на беларускай мове.	б/д [пасля 1960]	1	
	1164.	Газеты “Літаратура і мастацтва”, “Мінская праўда”, газетныя выразкі, прысвечаныя рабоце VI з’езда пісьменнікаў Беларусі, рабоце пленумаў Праўлення СП, Праўленняў творчых саюзаў Беларусі і інш. (У газеце “ЛіМ”, 1971, 30 красавіка ёсць фотаздымак У. Караткевіча і В. Быкава). Друк, на беларускай, рускай мовах.	1963 – 1978	23	
	1165.	Дыскусія “Национальные истоки и многообразие творчества, апублікаваная ў рубрыцы “Редакционные беседы”. Выразка з часопіса “Советская музыка”, [1970 ?], № 3. (У публікацыі ўзгадваецца творчасць У.С. Караткевіча). Друк, на рускай мове.	[1970 ?]	11	
	1166.	С. Панізнік. “Усё пачалося са слова “сябар”, “Чэст працы, соудруг Жыдліцкі! (Штрыхі да партрэта перакладчыка)”. Артыкулы, у якіх узгадваецца творчасць У.С. Караткевіча, ёсць фотаздымак В. Жыдліцкага з У. Караткевічам і А. Барскім. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	[1974]; 1987	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1167.	І. Шостак. “П’есы, героі, характары. Праблемы сучаснай беларускай драматургіі”. Артыкул, у якім узгадваецца п’еса У.С. Караткевіча “Званы Віцебска”. Выразка з часопіса “Полымя”, 1976, № 11. Друк, на беларускай мове.	1976	8	
	1168.	Т. Троіцкая. “Третья встреча”. Артыкул, прысвечаны гастролям Беларускага тэатра оперы і балета ў Маскве. У артыкуле ўзгадваецца опера Д. Смольскага, лібрэта У.С. Караткевіча “Сівая легенда”. Выразка з часопіса “Огонек”, 1978, № 30. Друк, на рускай мове.	1978	1	
	1169.	“Культуре нужны популяризаторы”. Інтэрв’ю Ф. Няўважнага, у якім узгадваецца У.С. Караткевіч. (Матэрыялы ІХ кангрэса Міжнароднай федэрацыі перакладчыкаў). Часопіс “Польша”, 1981, № 10, стар. 26 – 27. Друк, на рускай мове.	1981	20	
	1170.	П. Васілеўскі. “Яго “зорны дождж”. Артыкул, прысвечаны мастаку А.М. Кішчанку. (Артыкул праілюстраваны партрэтамі М. Шолахава і У. Караткевіча). Старонка газеты “ЛіМ”, 1984, 13 красавіка, (3 экз.). Друк, на беларускай мове.	1984, крас. 13	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа- водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		7.5. Вершы, прысвечаныя У.С. Караткевічу, літаратурныя пароды, эпіграмы (1958 – 1989 і б/д)			
1171.		Эпіграмы на У.С. Караткевіча Г. Ладоншчыкава і Е. Лось, адказы У.С. Караткевіча на іх і інш. (Дакументы захаваліся з часоў вучобы пісьменніка на Вышэйшых літаратурных курсах у Маскве). Рукапіс, на рускай мове.	1958	3	
1172.		Р. Барадулін. Літаратурныя пароды і эпіграмы на У. Караткевіча, А. Мальдзіса, “Панігірык у гонар Валі”, “На ад’езд Панізніка”, эпіграма неўстаноўленай асобы на З. Пазняка і інш. Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1966, 1970 і б/д	17	
1173.		Вершы І. Ралько, А. Глобуса і інш., прысвечаныя У.С. Караткевічу. Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1966 – 1982 і б/д	7	
1174.		С. Панізнік. “На прыберагу вогнішчы палілі”, “Памяці Караткевіча”. Вершы. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1966; 1984	2	
1175.		Я. Таўшчэзны (Б. Фірштэйн). “Аркушы пад пяром маім”. Літаратурная пародыя на творы У.С. Караткевіча. Выразка з газеты “ЛіМ”, 1968, 20 лютага. Друк, на беларускай мове.	1968, лют. 20	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1176.	“У профіль і анфас”, “Парнаскія ўсмешкі” і інш. Сяброўскія шаржы К. Куксо і эпіграмы Г. Юрчанкі і Авося Савося (Р. Барадуліна) на беларускіх паэтаў і пісьменнікаў. (Сярод іншых – шаржы і эпіграмы на У.С. Караткевіча). Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1973, 1977, [1981 ?]	4	
	1177.	В. Ярац. “Закінутыя ганчарні”; Р. Барадулін. “Да партрэта Уладзіміра Караткевіча”; А. Лойка. “У Кіеўскай Лаўры”; С. Панізнік. “Анамнез вітэ”; С. Законнікаў. “Заклінанне; І. Малец. “Прысвячэнні”. Вершы, прысвечаныя У.С. Караткевічу. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1974 – 1989 і б/д	7	
	1178.	“Вячэрняя казка (з партрэтам пісьменніка)”. Верш неўстаноўленай асобы, прысвечаны У.С. Караткевічу. Рукапіс, на беларускай мове.	1981, жн. 24	1	
	1179.	М. Львовіч. “Дзякую”. Дыптых, прысвечаны У.С. Караткевічу, і пісьмо М. Львовіч, адрасаванае Янке Брылю, адносна згаданага верша. Машынапіс, рукапіс, на беларускай, украінскай мовах. 7.6. Дакументы пра ўшанаванне памяці У.С. Караткевіча (1984 – 1998)	б/д [1985]	6	
	1180.	Газетныя выразкі некролагаў з прычыны смерці У.С. Караткевіча і паведамленняў пра пахаванне пісьменніка. Друк, на рускай, беларускай, украінскай мовах.	1984, ліп. 27 – жн. 9	22	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1181.	Інфармацыйнае паведамленне Камісіі па літаратурнай спадчыне У.С. Караткевіча, адносна збору матэрыялаў, звязаных з яго жыццём і творчай дзейнасцю. Старонка газеты “Літаратурна Украіна”, 1985, 27 чэрвеня, дасланая К. Скрыпчанкам Н.С. Кучкоўскай. Друк, на ўкраінскай мове.	1985	2	
	1182.	Газетныя выразкі паведамленняў, артыкулаў розных аўтараў і інш. матэрыялы пра ўшанаванне памяці У.С. Караткевіча. Друк, машынапіс, ксеракс, на рускай, беларускай мовах.	1985 – 1998	19	
	1183.	Газетная выразка нататкі В. Зушчыка “Выданне спадчыны У. Караткевіча” і інфармацыйны бюлетэнь аб падпісцы на збор твораў У.С. Караткевіча ў васьмі тамах. Друк, на беларускай мове.	1987	2	
	1184.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, прысвечаныя адкрыццю помніка У.С. Караткевічу ў Віцебску і інш. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1993 – 1996	9	
	1185.	Прыцягненне майстра”. Нататка пра Караткевічаўскія чытанні ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце; У. Калеснік. “Радаводам і талентам... Слова пра Уладзіміра Караткевіча”. Газета “ЛіМ”, 1998, 4 снежня, стар. 3, 14 – 15. Друк, на беларускай мове.	1998, снеж. 4	8	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<p>8. ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ ДАКУМЕНТЫ (1913; [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1995 і б/д)</p> <p>8.1. Фатаграфіі У.С.Караткевіча, індывідуальныя, з сябрамі, знаёмымі, фатаграфіі родных і інш. (1913; [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.] – 1984 і б/д)</p>			
1186.		Фотаздымак сястёр Грынкевіч: Надзеі (маці У.С. Караткевіча), Яўгеніі і Ганны (фотакопія), і асобныя фотаздымкі Надзеі Васільеўны Караткевіч. Фатаграфія.	1913; 1969 і б/д	3	
1187.		Юнацкія фотаздымкі У.С. Караткевіча з сябрамі і інш. Фатаграфія.	б/д [кан. 1940-х – пач. 1950-х гг.]	4	
1188.		Фотаздымкі У.С. Караткевіча розных гадоў. (На адвароце асобных фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы розных асоб). Фатаграфія, негатыў, рукапіс на рускай, беларускай мовах.	1950 – 1984 і б/д	17	
1189.		Накіды партрэтаў У.С. Караткевіча, зробленыя рознымі асобамі. Малюнак алоўкам і чарнілам.	1951, 1961 і б/д	5	
1190.		Фотаздымкі У.С. Караткевіча з роднымі і блізкімі: бацькамі Надзеяй Васільеўнай і Сямёнам Цімафеевічам, сястрой Наталляй Сямёнаўнай, жонкай Валянцінай Браніславаўнай і інш. Фатаграфія.	[1955; 1969 ?] і б/д	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1191.	Групавы фотаздымак беларускіх пісьменнікаў (Я. Колас, К. Крапіва, П. Броўка, І. Шамякін, У. Караткевіч і інш.). Фатаграфія.	б/д [1950-я гг.]	1	
	1192.	Фотаздымак У. Караткевіча, А. Мальдзіса, М. Прашковіча, Д. Бічэль-Загнетавай, А. Лысенка, І. Чыгрына ў час V з'езда пісьменнікаў Беларусі з дарчым надпісам А. Лысенка Н. Кучкоўскай. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	1966; 1991	1	
	1193.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча каля магілы М. Багдановіча ў Ялце і ля помніка ахвярам фашызму ў в. Пірчупіс Варэнскага раёна ў Літве. Фатаграфія.	[1967] і б/д	2	
	1194.	Фатаграфіі, зробленыя падчас здымання мастацкага фільма “Хрыстос прыязмліўся ў Гародні” па сцэнарыі У.С. Караткевіча.	б/д [1967]	3	
	1195.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча з пісьменнікамі і сябрамі В. Быкавым, Я. Брылём, В. Жыдліцкім, А. Лойкам і інш. Фатаграфія.	[1967 – 1975] і б/д	10	
	1196.	Сяброўскі шарж В. Быкава на У.С. Караткевіча з аўтографам В. Быкава. Малюнак шарыкавай ручкай, рукапіс алоўкам, на рускай, беларускай мовах.	б/д [1960-я гг.]	1	
	1197.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча, Ф. Конева, Асмолавай, Пышной у Каралішчавічах і пісьмо С. Грахоўскага да Н. Кучкоўскай адносна гэтых фотаздымкаў. Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	[1960-я гг.]; 1985, снеж. 8	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1198.	Фотаздымкі, зробленыя падчас заключэння шлюбу У.С. Караткевіча з В.Б. Нікіцінай. Фатаграфія.	[1971, лют. 19]	15	
	1199.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча, яго жонкі, В. Быкава, А. Савіцкага і інш., зробленыя падчас адпачынку ў ДOME творчасці ў Піцундзе. Фатаграфія.	[1978]	37	
	1200.	Фотаздымкі, зробленыя падчас паездкі У.С. Караткевіча і яго жонкі ў Чэхаславакію па запрашэнні славацкай пісьменніцы Гелены Крыжанавай-Брындзовай і яе мужа. Фатаграфія.	б/д [1970-я гг.]	46	
	1201.	Фотаздымкі Валянціны Браніславаўны Караткевіч (жонкі). Фатаграфія.	б/д [1970-я гг.?)	2	
	1202.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча з В. Адамчыкам, А. Кудраўцом, Г. Далідовічам, А. Жуком і інш., зробленыя падчас адпачынку ў лесе. Фатаграфія.	б/д [1970-я гг.?)	11	
	1203.	Фотаздымак У.С. Караткевіча з арнітолагам Прыпяцкага дзяржаўнага запаведніка В. Клакоцкім у Тураве. Фатаграфія.	1980, май	1	
	1204.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча з Арташэсам Пагасянам, зробленыя падчас паездкі ў г.п. Мір ? Фатаграфія.	б/д [пач. 1980-х гг.?)	6	
	1205.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча сярод выпускнікоў Кіеўскага дзяржаўнага універсітэта імя Т.Р. Шаўчэнкі. Фатаграфія.	1984, чэрв. – ліп.	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1206.	Фотаздымкі У.С. Караткевіча і П. Драчова, зробленыя падчас падарожжа па Прыпяці. Фатаграфія.	1984, ліп.	3	
	1207.	Фрагмент фотаальбома “Васіль Быкаў – Васіль Быков” ? Сярод фатаграфій – здымак У. Караткевіча з В. Быкавым і М. Аўрамчыкам. Друк, на беларускай, рускай мовах.	б/д [1986 ?]	8	
	1208.	Фотарэпрадукцыя групавога партрэта У. Караткевіча, В. Быкава, Н. Гілевіча работы неўстаноўленага мастака. Фатаграфія.	б/д	1	
	1209.	Фотаздымак хаты Ігара Васільевіча Грынкевіча, дзядзькі У.С. Караткевіча, у Рагачове. (На адвароце фотаздымка – тлумачальны надпіс Н.С. Кучкоўскай). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
		8.2. Фатаграфічныя дакументы пра ушанаванне памяці У.С. Караткевіча (1989 – 1995)			
	1210.	Фотаздымкі Н.С. Кучкоўскай, Р. Барадуліна, Д. Сімановіча і інш., зробленыя падчас наведвання Аршанскай сярэдняй школы № 3 імя У.С. Караткевіча і школьнага музея. (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы Н.С. Кучкоўскай). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	1989, лістап. 25	7	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1211.	Фотаздымкі, зробленыя падчас адкрыцця помніка на магіле У.С. Караткевіча на Маскоўскіх могілках (скульптар А. Анікейчык). Фатаграфія.	[2-я пал. 1980-х гг.]	3	
	1212.	Фотаздымкі Н.С. Кучкоўскай, Р. Барадуліна, А. Вераб’я і інш., зробленыя падчас адкрыцця мемарыяльнай дошкі на доме ў Оршы, дзе жыў У.С. Караткевіч. (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы Н.С. Кучкоўскай). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	1990, лістап. 26	5	
	1213.	Фотаздымкі, зробленыя падчас урачыстага вечара, прысвечанага 60-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча (г. Орша, Палац культуры ільнокамбіната), і ў музеі гісторыі беларускай літаратуры. (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы Н.С. Кучкоўскай). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	1990, лістап. 26 і б/д	3	
	1214.	Фотаздымкі Н. і І. Кучкоўскіх, Р. Барадуліна, Д. Сімановіча, К. Шэрмана і інш. каля помніка У.С. Караткевічу ў Віцебску, і скульптара Івана Казака ў сваёй майстэрні ля згаданага помніка. (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы Н.С. Кучкоўскай). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	1994, лістап. 26 і б/д	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1215.	<p>Фотаздымкі Н.С. Кучкоўскай з беларускімі пісьменнікамі, роднымі і сябрамі ля помніка помніка У.С. Караткевічу ў Оршы. Фатаграфія.</p> <p>8.3. Фатаграфіі архітэктурных помнікаў, паштоўкі, малюнкi, рэпрадукцыі і інш. (1950 – 1982 і б/д)</p>	1995, лістап. 26 і б/д	2	
	1216.	<p>Альбом паштовак (мастацкія, з выявамі гарадоў і гістарычных помнікаў Польшчы, Чэхаславакіі і інш.), сабраных У.С. Караткевічам ? (Сярод адрасатаў: М. Забэйда-Суміцкі, З. Нядзеля, В. Жыдліцкі, Ф. Няўважны, А. Мальдзіс і інш.; асобныя паштоўкі дасланы У.С. Караткевічам маці, сястры, жонцы). Друк, рукапіс, на рускай, беларускай, польскай мовах.</p>	1950 – 1976 і б/д	112 паштовак	
	1217.	<p>Фотаздымкі помнікаў архітэктурны Беларусі да дакументальнага фільма “Памяць” (Гальшаны, Мала-Мажэйкава, Мір, Сынковічы, Варняны). (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, рукапіс, на рускай мове.</p>	б/д [1966]	17	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1218.	Фотаздымкі помнікаў архітэктуры Беларусі да дакументальнага фільма “Памяць” (Нясвіж). (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966]	7	
	1219.	Фотаздымкі помнікаў архітэктуры Беларусі да дакументальнага фільма “Памяць” (палацавыя пабудовы ў Гомеле, Косаве, Снове, Жылічах і інш.). (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966]	14	
	1220.	Фотаздымкі помнікаў архітэктуры Беларусі да дакументальнага фільма “Памяць” (Гродна, Мірацічы, Пархімковічы). (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966]	13	
	1221.	Фотаздымкі помнікаў архітэктуры Беларусі да дакументальнага фільма “Памяць” (Магілёўскія цэрквы). (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966]	4	
	1222.	Фотаздымкі помнікаў архітэктуры Беларусі да дакументальнага фільма “Памяць” (Полацк, Заслаўе, Наваградак, Віцебск і інш.). (На адвароце фотаздымкаў – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, рукапіс, на рускай мове.	б/д [1966]	24	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1223.	Камплект паштовак “Druskininkai”, паштоўкі з краявідамі Літвы, мастацкія паштоўкі і інш., якія захоўваліся ў архіве У.С. Караткевіча. Друк, рукапіс, на рускай, літоўскай, чэшскай мовах.	1968 – 1982 і б/д	29	
	1224.	Рэкламныя праспекты, буклеты, турыстычныя карты і інш., сабраныя У.С. Караткевічам падчас наведвання Чэхаславакіі. Друк, на рускай, чэшскай, англійскай, нямецкай мовах.	1972 – 1973 і б/д	86	
	1225.	Фотаздымкі малюнкаў А. Марачкіна, цэркваў, палаца Булгака ў Жылічах і інш., якія захоўваліся ў архіве У.С. Караткевіча. (На асобных фотаздымках – тлумачальныя надпісы неўстаноўленай асобы). Фатаграфія, друк, на рускай, беларускай мовах.	1973, 1981 і б/д	9	
	1226.	Наборы паштовак і асобныя паштоўкі з выявамі Прагі, Браціславы і інш. гарадоў, помнікаў культуры і архітэктуры і інш., сабраныя У.С. Караткевічам падчас наведвання Чэхаславакіі. (На асобных паштоўках – паметкі У.С.Караткевіча). Друк, рукапіс, на чэшскай, беларускай і інш. мовах.	[1973, 1975]	150	
	1227.	Паштоўкі, даведнік, рэкламныя праспекты, сабраныя У.С. Караткевічам падчас наведвання Спіша, Высокіх Татраў, Дэmanoўскіх пячор, Дэтвы (Чэхаславакія). (На асобных паштоўках – паметкі У.С. Караткевіча, на адной з іх – словы славацкай народнай песні, запісаныя пісьменнікам). Друк, рукапіс, на чэшскай, рускай і інш. мовах.	[1973], 1977	84	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1228.	Плёнка з фотаздымкамі, зробленымі падчас адкрыцця помніка Віленскай дарозе (М. Лужанін, С. Яновіч, В. Рагойша і інш.). (На канверце, у якім захоўваліся фотаздымкі – тлумачальны запіс В.Б. Караткевіч). Фатаграфія, негатыў, на беларускай мове.	1979	10	
	1229.	Малюнкi неўстаноўленай асобы, падпісаныя літарай “В”. Малюнак чарнілам, гуаш, рукапіс.	1981, крас. 26	2	
	1230.	Шарж на Шота Нішніядзе, зроблены неўстаноўленай асобай. (На адвароце – тлумачальны надпіс У.С. Караткевіча). Малюнак тушшу, рукапіс, на беларускай мове.	[1981 ?]	1	
	1231.	[В. Шаранговіч ?]. Ілюстрацыя да казкі У.С. Караткевіча “Скрыпка дрыгвы й верасовых пустэчаў” ? Малюнак, друк.	б/д	1	
	1232.	Фотаздымак Найвысачэйшага патрыярха і каталікоса ўсіх армян Т.Т. Вазгена. (На адвароце – тлумачальны надпіс У.С. Караткевіча). Фатаграфія, рукапіс, на беларускай мове.	б/д	1	
	1233.	Малюнак герба Загорскіх, зроблены Л. Баразнай; фотарэпрадукцыя герба Віцебскай губерні. Малюнак, гуаш, фатаграфія.	б/д	2	
	1234.	Дзіцячыя малюнкi, якія захоўваліся ў архіве У.С. Караткевіча. Малюнак алоўкам, чарнілам, акварэллю.	б/д	21	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		<p>9. ДАКУМЕНТЫ КАЛЕКЦЫЙНАГА ХАРАКТАРУ (1909 – 1984 і б/д)</p> <p>9.1. Брашуры, асобныя адбіткі і інш. выданні з дарчымі надпісамі (1961 – 1983 і б/д)</p>			
1235.		Буклет “Беларускі дзяржаўны ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы” і праграмы спектаклей гэтага тэатра. Праграма спектакля А. Петрашкевіча “Напісанае застаецца” – з дарчым надпісам Э. Агуновіча [У.С. Караткевічу ?]. Друк, рукапіс, на беларускай мове.	1961; 1978 – 1979	13	
1236.		А. Назарэўскі. “Пушкінскі матэрыялы у віддзі рукопісів Інституту літаратуры ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР”. Артыкул. Асобны адбітак з часопіса “Радянскае літаратурознаўства”, 1962, № 1 з дарчым надпісам аўтара У.С. Караткевічу. Друк, рукапіс, на ўкраінскай, рускай мовах.	1962	8	
1237.		Каляндар на 1970 год з выявамі Прагі і дарчым надпісам С. Панізніка У.С. Караткевічу. Друк, рукапіс, на чэшскай, беларускай мовах.	1969	8	
1238.		Рэкламны буклет цеплахода “Победа” з дарчым надпісам 1-га памочніка капітана цеплахода У.С. Караткевічу. Друк, рукапіс, на рускай, англійскай мовах.	1970, чэрв. 15	8	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
1239.		З. Нядзеля. Брашура “Współczesna literatura słowacka” з дарчым надпісам аўтара У.С. Караткевічу і яго жонцы Валянціне Браніславаўне. Друк, рукапіс, на рускай, польскай мовах.	1973	15	
1240.		Г.А. Каханоўскі. Брашура “На заповітнай зямлі” з дарчым надпісам аўтара У.С. Караткевічу. Друк, рукапіс, на беларускай мове.	1974, 1978	9	
1241.		Ю. Туронак. “Okupacyjna polityka szkolna w okręgu Białostockim (1941 – 1944)”. Артыкул. Асобны адбітак з часопіса “Przegląd historyczno oświatowy. Rok XIX 3 (73)” за 1976 г. з дарчым надпісам аўтара У.С. Караткевічу. Друк, рукапіс, на польскай, беларускай мовах.	1976, 1979	14	
1242.		Л.І. Прашковіч. “Белорусский исторический роман. (Становление жанра)”. Аўтарэферат дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук з дарчым надпісам аўтара У.С. Караткевічу. Ратапрынт, рукапіс, на рускай, беларускай мовах.	1977	11	
1243.		А.Г. Дыба. “Ї любові сила”. Артыкул пра Л. Украінку з дарчым надпісам аўтара У.С. Караткевічу. Часопіс “Радянська жінка”, 1983, № 8, стар. 14 – 15. Друк, рукапіс, на ўкраінскай мове.	1983	21	
1244.		“Białoruska ballada”. Сцэнарый дакументальнага фільма ? Машынапісны экз. з рукапіснымі праўкамі і дарчым надпісам Р. Данілеўскага і М. Пісарскага У.С. Караткевічу. Машынапіс, рукапіс, на польскай мове.	б/д	5	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
		9.2. Аповесці, аповяданні, вершы і інш. розных аўтараў ([1963] – 1977 і б/д)			
1245.		Г.В. Кісялёў. “Старонкі вялікага жыцця. (Да 125-годдзя з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага)”. Артыкул. Карэктурна з рукапіснымі паметкамі неўстаноўленай асобы. Друк, на беларускай мове. (Артыкул быў апублікаваны ў часопісе “Полымя”, [1963], № 1).	[1963]	14	
1246.		Г.В. Кісялёў. “К характэрыстыцы рэвалюцыйнага светазгляду К.С. Каліновскага (“Сведзення” В.Ф. Ратча як гістарычнага крыніцы)”. Артыкул. Асобны адбітак з выдання “Славянскае крыніцазнаўства”, 1965 г. Друк, на рускай мове.	1965	10	
1247.		[Г.В. Кісялёў]. “Летапіс жыцця і дзейнасці Кастуся Каліноўскага”. Машынапіс з рукапіснымі праўкамі і ўстаўкамі аўтара, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	147	
1248.		Л. Геніюш. “Дружба”, “...Недруг шляхі нам да сонца закрыў...”, “Браты”, “...Вольны вецер палосы грабе...”, “Радзіма”, “Блудны сын”, “Цягнікі і рэкі”, “...Восень, ужо восень і вопратка дрэў...” і інш. Вершы. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	б/д [1960-я гг.]	36	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1249.	Л. Фёдараў. “5. Развіццё харавой культуры Беларусі ў перыяд дзейнасці брацтваў і брацкіх школ XV – XVII вв.”. Глава з неўстаноўленай работы і суправаджальная запіска неўстаноўленай асобы, адрасаваная У.С. Караткевічу, з просьбай зрабіць неабходныя праўкі. Рукапіс, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	б/д [1960-я гг.?)	50	
	1250.	П.І. Краўчук. “Сторінкі мистецькоі дружбы”. Артыкул і суправаджальнае пісьмо Люсі (прозвішча не ўстаноўлена) да У.С. Караткевіча. Машынапіс, на ўкраінскай мове.	1977	23	
	1251.	Н. Мацвеева. Сшытак з тэкстамі песень “Летучий Голландец”, “Дорога”, “Песня негритянки”, “Миссури”, “Песня капитана-старовера”, “Звездочка” і інш. Рукапіс, на рускай мове. (У канцы сшытка – прыпіска Н. Мацвеевай, адрасаваная У.С. Караткевічу).	б/д	35	
	1252.	У. Арлоў. Аповяданне “Шыпшына” і пісьмо У. Арлова да У.С. Караткевіча з просьбай даць водгук на згаданы твор. Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	б/д	16	
	1253.	Анашвілі Натэла. “Спутники”. Аповяданне ў перакладзе з грузінскай мовы М. Рыўкіна. Машынапіс, на рускай мове.	б/д	8	
	1254.	Б. Брэхт. “Карьера Артура Ги, которой могло не быть”. П’еса ў перакладзе на рускую мову Б. Эткінда. Машынапіс, на рускай мове.	б/д	128 + 1а	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1255.	Кіюру Іван. (Киуру Иван). “Зной”, “Утоление жажды”, “Метель в Мцыри”, “Хазар”, “Голубка белая”, “Геолог”, “Отшумело, отгуляло...” і інш. Вершы. Машынапіс з рукапіснымі паметамі неўстаноўленай асобы, на рускай мове.	б/д	37	
	1256.	А. Шаламберыдзы. “Сказанное у могилы Грибоедова”, “Жди меня”, “Мои дни”, “Весенний день”, “Мечты на море”. Вершы ў перакладзе з грузінскай мовы У. Сакалова, Л. Магістравай і інш. Машынапіс, на рускай мове. (На вершах – рукапісныя паметкі У.С. Караткевіча).	б/д	7	
	1257.	О. Вацыеціс. “...Ko lai dara, ka man...” (“...Что делать, если у меня...”), “Raaudžu maiņa” (“Смена поколений”) і інш. Вершы з падрядковым перакладам з латышскай мовы неўстаноўленай асобы (М. Абола ?). Машынапіс, рукапіс, на латышскай, рускай мовах.	б/д	17	
	1258.	А. Гром. “Тропами героев”. Аповесць(?). (У тэксце і на палях – рукапісныя заўвагі і паметкі У.С. Караткевіча, зробленыя алоўкам, экз. няпоўны). Машынапіс, рукапіс, на рускай мове.	б/д	134	
	1259.	“Василько Груздь”. Аповяданне (?). Аўтар не ўстаноўлены. (2 экз.). Машынапіс, на рускай мове.	б/д	28	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1260.	Мастацкія творы розных аўтараў, якія захоўваліся ў архіве У.С. Караткевіча (вершы М. Цвятаевай "...Идешь на меня похожий...", А. Астапенкі "Планерское", апавяданне "Окунишка", казка "За грибами" і інш). Рукапіс, машынапіс, на рускай, беларускай мовах.	б/д	26	
	1261.	"Шлег Аляксандр Карпавіч". Даведка аб творчай дзейнасці, састаўленая неўстаноўленай асобай. Рукапіс алоўкам, на беларускай мове.	б/д	1	
	1262.	Н. Молева. Аўтарская прапанова аб выданні серыі зборнікаў "Из прошлого русского искусства. Воспоминания и мемуары русских художников" (дакумент падпісаны аўтарам), і часопісная выразка артыкула Н. Молевой "И снова медный всадник". Машынапіс, друк, на рускай мове.	б/д	16	
	1263.	Фрагменты неўстаноўленай працы М.А. Бярдзьева (?). Машынапіс, на рускай мове.	б/д	12	
		9.3. Часопісы, газеты, часопісныя і газетныя выразкі па розных пытаннях (1909 – 1984 і б/д)			
	1264.	Падшыўка газеты "Przyjacieł Ludu", 1909, № 175 – 183, лістоўкі часоў Вялікай Айчыннай вайны і інш. (Адзінка сфарміравана фондаўтваральнікам; на папцы, у якой захоўваліся дакументы, У.С. Караткевічам пазначана: "Для аповесці "Шантаж"). Друк, машынапіс, на польскай, рускай, беларускай, нямецкай і інш. мовах.	1909; 1943 – 1944 і б/д	95	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1265.	Выразка з перыядычнага выдання “Лит[ературны]е вечера” (?), 1912, № 5 з творамі розных аўтараў (Я. Чырыкаў “В тюрме”, В. Маскоўскі “Что он скажет ?” і інш.). Друк, на рускай мове.	1912	26	
	1266.	Б.В. Савінкаў-Рапшын. “И.П. Каляев”. Нарыс. Часопіс “Нива”, 1917, № 41 – 43, стар. 641 – 658. Друк, на рускай мове.	1917	9	
	1267.	В. Верасаеў. “Разрушение идолов”. Артыкул. Выразка з газеты “Известия Советов депутатов трудящихся СССР”. Друк, на рускай мове.	[1940 ?]	1	
	1268.	Часопіс “Беларусь”, 1946, № 9, з паметкай У.С. Караткевіча: “Гісторыя”, і выразка з неўстаноўленага часопіса з паэмай В. Таўлая “Таварыш”, вершам М. Лужаніна “Драч” і артыкулам Ю. Пшыркова “Новыя паэмы Якуба Коласа”. Друк, на беларускай мове.	1946	37	
	1269.	М. Дружынін, А. Іваноў, В. Каралюк, А. Мальцаў. “История Белорусской ССР”. Рэцэнзія на том I “Истории Белорусской ССР” пад рэдакцыяй У. Перцава, К. Шабуні і Л. Абэцэдарскага. І. Юхо. “Старажытныя беларускія гарады”. Рэцэнзія на кнігу З. Капыскага “Эканамічнае развіццё гарадоў Беларусі (XVI – XVII стст.)”. Газетныя выразкі. Друк, на рускай, беларускай мовах.	1954; 1966	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1270.	З. Капыскі, В. Шаціла. “Магілёўскае паўстанне”. В. Жучкевіч. “Старадаўняя легенда” (пра паходжанне назвы “Магілёў”). Артыкулы. Выразкі з часопіса “Беларусь”. Друк, на беларускай мове.	1954; 1973	3	
	1271.	А. Крысці. “Место назначения неизвестно”. Раман. Выразкі з часопіса “Неман”, 1960, № 1, 2. Друк, на рускай мове.	1960	25	
	1272.	Артыкулы З. Кедрынай “Наследники Смердякова”, І. Андронікава “Путь Эйхенбаума”, Д. Ліхачова “Мир Куликова поля”; нарысы Я. Богата “Шекспир в меняющемся мире”, В. Чайкоўскай “Лавина” і інш. Выразкі з “Литературной газеты”. Друк, на рускай мове.	1960 – 1982	19	
	1273.	Асобныя нумары газеты “Szpilki” за 1963 г. і “Prze króј” за 1965 г. Друк, на польскай мове.	1963, 1965	52	
	1274.	Я. Еўтушэнка. Паэма “Непрядва”, вершы “Наушники для помидоров”, “Баллада о соринке”, “На смерть маршала” і інш. А. Вазнясенскі. Вершы “Травматологическая больница”, “Трех”, “Сага”, “Нырок”, “Свет”, “Римская месса” і інш. Р. Ахматава. Вершы “...Я не видала, как твои луга...”, “Приезжайте к нам, москвичи !” у перакладзе з чачэнскай мовы І. Озеравай. Газетныя выразкі. Друк, на рускай мове.	1963; 1980 і б/д	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1275.	Матэрыялы, якія датычацца жыцця і творчай дзейнасці А. Мальдзіса (газетныя выразкі яго артыкулаў “Там, дзе нарадзіўся цудоўны паланез”, “У пошуках залатых самародкаў”, “Дзве знаходкі”, артыкулаў пра яго і інш.). Друк, машынапіс, на беларускай, рускай мовах.	1963 – 1983 і б/д	14	
	1276.	Артыкулы розных аўтараў, прысвечаныя паўстанню 1863 г. (К. Вуйтовіч. “Паслядах паўстанцкай легенды”; В. Супрун. “Бітва пад Мілавідамі”; М. Гайдук. “Вечна жывыя” і інш.). Газетныя выразкі і газета “Ніва”, 1978, 15 студзеня. Друк, на беларускай мове.	[1964 – 1967]; 1978 і б/д	9	
	1277.	Ю. Геніюш. “Ці ёсць сябры на свеце?”, “Ой ты, доля мая”. Апавяданні. Выразкі з газеты “Ніва”. Друк, на беларускай мове.	1965 і б/д	2	
	1278.	Газетныя выразкі артыкулаў інфармацыйнага характару пра помнікі архітэктуры Беларусі (“Храм Сафіі ў Полацку”, “Гарадская ратуша ў Віцебску”, “Новы замак у Гродна”, “Ансамбль Жыровіцкага манастыра” і інш.). Друк, на беларускай мове.	1965 – 1969 і б/д	33	
	1279.	Артыкул Н. Гілевіча “Смех злосны, добры і ... ніякі”; пародыі, эпіграмы, шаржы, гумарэскі розных аўтараў (К. Крапівы, Р. Барадуліна, А. Пісьмянкова і інш.). Газетныя і часопісныя выразкі. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1965 – 1980 і б/д	12	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1280.	Газетныя і часопісныя выразкі артыкулаў розных аўтараў па пытаннях гісторыі славянскага кнігадрукавання, пра помнікі старажытнага беларускага пісьменства, архіўныя пошукі і знаходкі і інш. (С. Міско. “Першыя беларускія апавяданні”, М. Прашковіч. “ЛЯ вытокаў нашай культуры”, М. Гайдук. “Скарына на Падляссі ?” і інш.). Друк, на беларускай, рускай мовах.	1965 – 1980 і б/д	16	
	1281.	В. Конюшаў. “Двенадцать палочек на зеленой траве”. Аповесць. Выразка з часопіса “Новый мир”, 1966, № 5. Друк, на рускай мове.	1966	17	
	1282.	А. Гросман. “Як быў знойдзен і што ўяўляе з сябе дакумент пад назвай “Завяшчанне Гітлера””; А. Шэрмуکشніс. “Самазабойства Ільзы Кох”. Артыкулы. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1966 і б/д	4	
	1283.	А. Баршчэўскі. “Пасланец неба”. Артыкул да 75-годдзя з дня нараджэння М. Багдановіча. З. Верас. “Пяць месяцаў у Мінску (з жыцця Максіма Багдановіча)”. Артыкул. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	[1966], 1967	3	
	1284.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, прысвечаныя гісторыі, культуры, палітычнаму становішчу розных краін свету (Кітай, Ірландыя і інш.). Друк, на рускай мове.	1966 – 1978 і б/д	10	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1285.	Газеты і газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў па пытаннях аховы помнікаў гісторыі, мастацтва і архітэктуры Беларусі, заснавання Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, стварэння музея народнай архітэктуры і быту і інш. Друк, на беларускай мове.	1966 – 1981	22	
	1286.	Газетныя і часопісныя выразкі матэрыялаў па розных пытаннях, сабраныя У.С. Караткевічам. (На папцы, у якой захоўваліся дакументы, пазначана: “Сур’ёзныя, трагічныя, кур’ёзныя, проста цікавыя выпадкі”). Друк, рукапіс, на рускай, беларускай, польскай, нямецкай мовах.	1966 – 1983 і б/д	40	
	1287.	С. Львоў. “Жизнь и смерть Петра Рамуса”. Гістарычны нарыс. Е. Волкава. “Целеустремленность поисков. (О творчестве В. Каверина)”. Артыкул. Выразка з часопіса “Новый мир”, 1967, № 9. Друк, на рускай мове.	1967	28	
	1288.	Газетныя і часопісныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, якія датычацца гістарычнага мінулага Беларусі, народных звычаяў, традыцый, вераванняў і інш. Друк, на беларускай мове.	1967 – [1979] і б/д	17	
	1289.	Некралог, артыкулы К. Федзіна “Ушел мечтатель...”, І. Мележа “Не иссякнет криница нашей любви”, К. Чукоўскага “Горькая утрата” і інш. з прычыны смерці К.Г. Паўстоўскага. Старонка “Литературной газеты”, 1968, 17 ліпеня. Друк, на рускай мове.	1968, ліп. 17	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1290.	Матэрыялы, якія датычацца жыцця і творчай дзейнасці Р. Барадуліна (газетныя выразкі верша “Лясная паштоўка Генадзю Бураўкіну з першага снегу”, літаратурных пародый, артыкулаў пра яго і інш.). Друк, на беларускай, рускай мовах.	1968 – 1982	8	
	1291.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў па пытаннях захавання помнікаў архітэктуры Мінска, яго старажытнай часткі і інш. (І. Ідэльсон. “Ці адмералі мы сем разоў?”, С. Сергачоў. “...Спыніцца з асаладай” і інш.). Друк, на беларускай мове.	[1968 – 1977] і б/д	6	
	1292.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, прысвечаныя дзеячам беларускай культуры А. Каганцу, А. Гаруну, В. Пратасевічу, А. Доўгірду і інш. Друк, на беларускай мове.	[1968 – 1980] і б/д	12	
	1293.	Газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў, прысвечаныя становішчу і праблемам беларускай кінематаграфіі, тэатральнага мастацтва; фотаздымак тэатральнай карты Беларусі і інш. Друк, фатаграфія, на беларускай мове.	1969 – 1977 і б/д	11	
	1294.	А. Мінкоўскі (Minkowski). “Spotkanie z Aleksandrem Kiereńskim”. Артыкул. Выразка з газеты “Kultura”, 1970, № 41, 11 кастрычніка, дасланая У.С. Караткевічу З. Нядзеляй. Друк, на польскай мове.	1970	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1295.	Я. Брыль. “Дажджлівы сонечны жнівень” (з лірычных запісаў); “Працаваць, сумаваць, смяяцца” (нарыс); “Нельзя пахатъ, глядзя назад...” (інтэрв’ю); раздзелы з кнігі “Я з вогненнай вёскі” (сааўт. А. Адамовіч, У. Калеснік) і інш. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1970 – 1982	8	
	1296.	С. Львоў. “Грехи и добродетели. Страницы жизни и творчества Питера Брейгеля”. Артыкул. Выразка з часопіса “Наука и религия”, [1971г.?]. Друк. На рускай мове.	[1971?]	10	
	1297.	Матэрыялы, прысвечаныя жыццю і творчай дзейнасці Янкі Купалы (газетныя выразкі артыкулаў розных аўтараў і асобны экзэмпляр газеты “Літаратура і мастацтва”). Друк, на беларускай мове.	1972 – 1982	17	
	1298.	“Блакiтны звон Гранады”. Падборка вершаў Ф. Гарсія Лоркі: “Раманс аб іспанскай жандармеры”, “Гітара”, “Газела пра каханне ў сто год”, “Няверная жонка” і інш. у перакладзе з іспанскай мовы Р. Барадуліна. Выразка з часопіса “Полымя”, 1973, № 11. Друк, на беларускай мове.	1973	8	
	1299.	М. Шэйнерт (M. Szejnert). “Mitra pod kapeluszem. (Życie ksiąǳat oras hrabiów w PRL)” і палеміка адносна згаданай публікацыі. Газетныя выразкі і газета “Polityka”, 1973, № 16, 17, 21 і 28 красавіка. Друк, на польскай мове.	1973	38	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1300.	В. Шукшын. “Бяспалы”, “Кляуза”. Апавяданні. “Надо работатъ !” (апошняе інтэрв’ю В. Шукшына). Газетныя і часопісныя выразкі. Друк, на рускай, беларускай мовах.	1973 – 1974	5	
	1301.	У. Мехаў. “Старадаўняя гравюра”. Апавесць. Выразка з часопіса “Маладосць”, 1974, № 2. Друк, на беларускай мове.	1974	20	
	1302.	Падборка матэрыялаў да 175-годдзя з дня нараджэння А.С. Пушкіна; апавяданне С. Ласкіна “Стих” (пра А.С. Пушкіна). Часопісная і газетная выразкі. Друк, на беларускай, рускай мовах.	1974 і б/д	3	
	1303.	Нататкі, прысвечаныя 70-годдзю з дня нараджэння В. Барысенкі і М. Модэля, і 50-годдзю з дня нараджэння В. Шчадрыной. Часопісная і газетная выразкі. Друк, на беларускай мове.	[1974, 1977]	2	
	1304.	Асобныя нумары газеты “Życie Literackie” за 1974, 1978 і 1980 гг. Друк, на польскай мове.	1974 – 1980	22	
	1305.	В. Адамчык. “...І назвалі яго Новагарадок”. Нарыс. В. Зуёнак. “Неба тваіх вачэй. Маналог з Ушаччыны”. Артыкул пра Р. Барадуліна. Выразка з часопіса “Маладосць”, 1975, № 2. Друк, на беларускай мове.	1975	15	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1306.	В. Палтаран. “Талент чалавечай дабраты”. Нарыс, прысвечаны мастаку Я. Раманоўскаму. Выразка з часопіса [“Маладосць”, 1975, № 9]. Друк, на беларускай мове.	[1975]	4	
	1307.	А. Ліс. “Услед за песняю”. Нарыс. Выразка з часопіса “Маладосць”, 1976, № 12. Друк, на беларускай мове.	1976	4	
	1308.	А. Слесарэнка. “Як само жыццё”. Нарыс пра П. Алейнікава. Выразка з часопіса “Маладосць”, [1976], № 1. Друк, на беларускай мове.	[1976]	8	
	1309.	Б. Сачанка. “Дыярыуш Мацея Белановіча”. Аповесць. Выразка з часопіса “Маладосць”, [1976], № 4. Друк, на беларускай мове. (На палях і ў тэксце – рукапісныя заўвагі і паметкі У.С. Караткевіча).	[1976]	27	
	1310.	І. Бас. “Справа аб Дарафею Бохане”. Нарыс. Выразка з часопіса [“Маладосць”, 1976, № 8]. Друк, на беларускай мове.	[1976]	4	
	1311.	Е. Лось. “Героі рэвалюцыі, героі грамадзянскай...”, “Даўно гляджу...”, “На жытні колас...”, “На Мінскім моры”, “Армянскі трыпціх”. Вершы. “З белых пялёсткаў”. Паэма; С. Законнікаў. “Першы снег”. Верш; В. Аколава. “Ядловец зялёны і гронка рабіны...”, “Узрост” і інш. вершы. Газетныя выразкі. Друк, на беларускай мове.	1977 – 1982	6	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1312.	Л. Пракопчык. “Новогрудские древности”. Артыкул. Выразка з часопіса “Неман”. Друк, на рускай мове.	[1980?]	5	
	1313.	Часопіс “Przyjaźń”, 1984, № 16, 20 красавіка. Друк, на польскай мове.	1984	12	
		9.4. Іншыя дакументы калекцыйнага характару (1923 – 1972 і б/д)			
	1314.	Умова паміж камітэтам касцёльным у [Zaiwicza ?] і арганістам Пятром Шмуктай ?, заключаная 28 студзеня 1923 г. Рукапіс, на польскай мове.	1923	1	
	1315.	Фрагмент геаграфічнай карты заходняй часткі Беларусі і Украіны. Друк, на рускай мове.	б/д [пач. XX ст. ?]	1	
	1316.	Запрашальны білет Акадэміі навук БССР і Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР на пасяджэнне, прысвечанае памяці Янкі Купалы ў сувязі з 2-й гадавінай з дня яго смерці. Друк, на рускай мове.	1944, чэрв.28	2	
	1317.	Заклучэнне тэхнічнай экспертызы ў сувязі з выбухам на заводзе “Томсельмаш”. Машынапіс, на рускай мове.	1962, лістап. 21	11	
	1318.	“Салернский кодекс здоровья, написанный в четырнадцатом столетии философом и врачом Арнольдом из Виллановы”. 2 экз. Машынапіс, на рускай мове.	1970	66	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1319.	“Схема Припятского государственного ландшафтно-гидрологического заповедника Гомельской области”. Друк, на рускай мове.	1972	1	
	1320.	Шыльды з пазначэннем прозвішчаў і пасады супрацоўнікаў часопіса “Маладосць”. Друк, на беларускай мове.	б/д [1970-я гг.?)	4	
	1321.	“Инвентарь Достоева 1754 г.”. Выпіска з ЦДГА УССР (Львоў). Машынапіс, на рускай мове.	б/д	2	
	1322.	“Рекомендации профессора Гейла для жителей УССР и БССР после событий в Чернобыле”, “Царская водка”, “Lekarstwo na wszelkie choroby...”. Архіўныя і энцыклапедычныя выпіскі. Рукапіс, машынапіс, на рускай, польскай мовах. 10. ДАКУМЕНТЫ ЧЛЕНАЎ СЯМ’І У.С.КАРАТКЕВІЧА І ІНШЫХ АСОБ (1911 – 1988) 10.1. Дакументы Караткевіч Надзеі Васільеўны (маці) (1911 – 1969)	б/д	6	
	1323.	Фотакопіі атэстата Грынкевіч Надзеі Васільеўны (маці) аб заканчэнні сямі класаў Магілёўскай жаночай гімназіі і даведкі аб працы настаўніцай Збароўскага земскага вучылішча Рагачоўскага павета Магілёўскай губерніі. Рукапіс, друк, фатаграфія, на рускай мове.	1911, май 25; 1916	2	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1324.	Пісьмо [Караткевіч] Надзеі [Васільеўны], адрасаванае сястры Яўгеніі. Рукапіс, на рускай мове.	1950, верас. 1	1	
	1325.	Віншавальныя паштоўкі і пісьмы розных асоб (сваякоў, сяброў і інш.), адрасаваныя Караткевіч Надзеі Васільеўне і яе сям’і. Рукапіс, на рускай мове. 10.2. Дакументы Караткевіч Валянціны Браніславаўны (жонкі) (1969 – 1981)	[1956 – 1969] і б/д	13	
	1326.	“Летапіс векапомнага”. Інтэрв’ю П. Місько з В. Нікіцінай (жонкай У.С. Караткевіча). Газета “Літаратура і мастацтва”, 1969, № 97, 9 снежня. Друк, на беларускай мове.	1969, снеж. 9	2	
	1327.	Г.А. Каханоўскі. “На заповітай зямлі”. Брашура з дарчым надпісам аўтара Караткевіч Вялянціне Браніславаўне. Друк, рукапіс, на беларускай мове.	1974, 1978	9	
	1328.	Паштоўкі і тэлеграма розных асоб (сваякоў, сяброў і інш.), адрасаваныя Караткевіч Вялянціне Браніславаўне. Рукапіс, машынапіс, на рускай мове.	[1974] – 1981 і б/д	11	
	1329.	Грамата Вярхоўнага Савета БССР, выдадзеная Караткевіч Вялянціне Браніславаўне, за заслугі ў развіцці навукі і тэхнікі, эканомікі, культуры, у падрыхтоўцы высокакваліфікаваных навуковых кадраў і ў сувязі з 50-годдзем Акадэміі навук БССР. Друк, рукапіс, на беларускай мове.	1979, студз. 3	3	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1330.	Запрашалны білет Акадэміі навук УССР, Інстытута літаратуры імя Т. Шаўчэнкі, Камісіі УССР па справах ЮНЕСКА і інш. на ўдзел Караткевіч [Вялянціны Браніславаўны] у рабоце Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст” і запрашэнне на прыём з нагоды згаданай канферэнцыі. Друк, рукапіс, на рускай, украінскай, англійскай, французскай мовах.	1979, май 28 – чэрв. 1	4	
	1331.	Віншавальнае пісьмо Прэзідыума Акадэміі навук БССР, адрасаванае [Караткевіч] Вялянціне Браніславаўне, у сувязі з узнагароджаннем яе Граматай Вярхоўнага Савета БССР. Друк, рукапіс, на рускай мове.	[1979]	1	
	1332.	В.Б. Караткевіч. “Радощковичи. Исторический этюд”. Выразка з часопіса [“Неман”, 1981, № 8 ?]. Друк, на рускай мове. 10.3. Пісьмы розных асоб да Кучкоўскай Наталлі Сямёнаўны (сястры) (1981 – 1988)	б/д [1981?]	4	
	1333.	Пісьмо Астроўскага Арсенія Георгіевіча. Рукапіс, на рускай мове.	1986, ліп. 3	2	
	1334.	Пісьмо Багдановіча Янкі. Рукапіс, на беларускай мове.	1985, студз. 18	2	
	1335.	Пісьмо Васіленкі [Леаніда]. Машынапіс, на рускай мове.	1988, жн. 1	1	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1336.	Пісьмы Гальперына Юрыя Канстанцінавіча. (Да пісем дададзены: фотаздымкі У.С. Караткевіча з В.Ф. і Г.М. Краўцамі, Ю.К. Гальперыным, у інтэрнаце Вышэйшых літаратурных курсаў у Маскве ў 1961 – 1963 гг.; спіскі аўтографу і машынапісных копіяў вершаў У.С. Караткевіча, якія захоўваліся ў Ю. Гальперына, і ўрыўкі з лістоў У.С. Караткевіча да Ю.К. Гальперына, у якіх узгадваліся неапублікаваныя творы пісьменніка). Рукапіс, фатаграфія, на рускай, беларускай мовах.	1986, чэрв. 5 – 22	25	
	1337.	Пісьмо Зайкі Аляксандра Фаміча. Рукапіс, на беларускай мове.	б/д [1985 ?]	2	
	1338.	Пісьмо Канстанцінавай Марыі Іванаўны. Рукапіс, на рускай мове.	1984, кастр. 21	2	
	1339.	Пісьмо Маўчуна Анатоля (Польшча). Рукапіс, на беларускай мове.	1985, сак. 13	2	
	1340.	Паштоўка Мельніка Уладзіміра Аляксандравіча. (Да паштоўкі дададзены ліст У.С. Караткевіча да У.А. Мельніка з успамінамі пра А.І. Бялецкага). Рукапіс, на беларускай, украінскай мовах.	1984, 1985	4	
	1341.	Пісьмо Рокшы Іллі Міхайлавіча. (Да пісьма дададзены ліст У.С. Караткевіча да І.М. Рокшы). Рукапіс, на рускай мове.	1981, 1986	4	

В О П І С

Парадкавы нумар	Справа-водны №	ЗАГАЛОЎКІ АДЗІНАК ЗАХАВАННЯ	Даты пачатку і заканчэння (крайнія даты)	Колькасць лістоў	Заўвагі
	1342.	Пісьмо Туркевіча Васіля Макаравіча. (Да пісьма дададзена копія ліста У.С. Караткевіча да В.М. Туркевіча). Рукапіс, машынапіс, на беларускай мове.	1985, студз. 14	4	
	1343.	Пісьмо Яновіча Сакрата [Канстанцінавіча]. Рукапіс, машынапіс, на беларускай, польскай мовах.	1985, студз. 24	2	
		10.4. Дакументы іншых асоб (1950 – 1968)			
	1344.	Пісьмы [Чэпур] Наталлі [Дзмітрыеўны], адрасаваныя Лінніку Валянціну Міхайлавічу. Рукапіс, на рускай мове.	1950, ліп. 10 – жн. 17 і б/д	16	
	1345.	Пісьмы М. Фарнальскай і яе сям'і (Варшава), адрасаваныя Паўліне [Мядзёлка ?]. Машынапіс, на польскай мове.	1960	2	
	1346.	Пісьмо Мядзёлка Паўліны, адрасаванае Нікалаевай-Камісар Надзеі, адносна часткі архіва, пакінутага ў Даўгаўпілсе, і просьбай перадаць гэтыя матэрыялы У.С. Караткевічу. Рукапіс, на беларускай мове.	1968, верас.2	1	

У дадзеным вопісе апісаных і пранумараваных адзінак захавання 1346

(.....).

Снежань 2009 г. _____

У дадзеным вопісе падшыта і пранумаравана 232 (.....

.....) старонкі + _____ старонак – уводная частка.

Снежань 2009 г. _____